Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

18 КРАСАВІКА 2009 г.
СУБОТА
№ 73
(26431)

Кошт 600 рублёў

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 Г.

Праваслаўным хрысціянам Беларусі

Дарагія суайчыннікі!

Сардэчна віншую вас з Вялікаднем.

Уваскрэсенне Хрыстова ўспрымаецца вернікамі як галоўны сімвал адраджэння і ўсёдаравальнай любові. Кожны знаходзіць у гэтым свяце асаблівы сэнс, сувымяраючы свае думкі і ўчынкі з высокімі хрысціянскімі каштоўнасцямі. Сцвярджаючы стваральныя ідэі братэрства, гуманізму, перамогі праўды і справядлівасці над злом, Вялікдзень абуджае ў нас імкненне быць міласэрнымі і несці блізкім дабро, натхняе на новыя здзяйсненні ў імя Айчыны.

У такія дні людзей аб'ядноўвае трыумфальная перамога жыцця. «Радуйцеся!» — гучыць у храмах велікодны выгалас. І зноў, як і дзве тысячы гадоў таму, сэрца напаўняецца верай і надзеяй, у сем'ях пануюць цяпло і ўзаемаразуменне.

Няхай веснавы настрой не пакідае вас і вашых родных, а свет вакол становіцца больш светлым і цудоўным. Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, поспехаў, здзяйснення самых запаветных жаданняў, шчасця і працвітання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

ПАСХАЛЬНАЕ ПАСЛАННЕ

Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі

Узлюбленыя архіпастыры, пастыры, манахі і ўсе верныя дзеці Беларускай Праваслаўнай Царквы, — Богам сцеражоны народ Божы!

«...Таму прабудзіся,
каб зліставаўся над табою
Хрыстос Бог,
Які ўсюды прысутны
і ўсё напаўняе»

Кандак 6-й песні
Вялікага канона
прападобнага
Андрэя Крыцкага

Суровыя і прамыя словы Пакаяннага канона на працягу Вялікага посту рыхтавалі нашы сэрцы да Пасхальнай радасці — да Светлага Хрыстовага Уваскрасення. І вось сёння, прабудзіўшыся ад грахоўнага сну, мы пакліканы, паводле слова Святога Евангелля, увайсці ў радасць Госпада нашага (Мф. 25: 21, 23) і сведчыць перад Богам і людзьмі пра тое, што

Хрыстос уваскрэс! Сапраўды ўваскрэс!

Перамогу Жыцця над смерцю мы вызнаём у гэтыя дні ўсімі сіламі нашага сумлення, якое мы пастараліся ачысціць постам і малітваю. І таму для нас становіцца вельмі блізкім вобраз абуджэння ад сну і пераход да творчай дзейнасці.

«Госпадзі Божа мой! Прасвятлі вочы мае, каб не заснуў я сном смяротным», — усклікае да Тварца Псалмаспевец Давід (Пс. 12: 4). Не толькі аб захаванні свайго цялеснага жыцця моліць ён Бога, але і аб прасвятленні розуму і сэрца, бо грэх — гэта таксама «сон смяротны».

Калі прырода нашага краю пачынае квітнець вясною, мы кажам, што і яна абуджаецца ад зімовага сну. І чалавек вясной таксама нейкім простым і натуральным чынам адтайвае ад ільду абыякавасці. Хоць бы на час, — але ўсё ж ён пераадольвае сваю халоднасць да бліжняга; хоць бы на імгненне, — ён усміхаецца сонечнаму святлу і звяртае свой твар да Сонца Праўды, Якім ёсць Хрыстос, Бог наш.

Веру, што такое абуджэнне ў свой час перажывае кожны чалавек! І таму заклікаю ўсіх вас, узлюбленыя мае: дзяліцеся цяплом веры з бліжнімі і дальнімі; ні ад каго не засланяйце сваімі чалавечымі мудраваннямі жыватворнае святло Нябеснага Айца, але ўсім і заўсёды нясіце добрую вестку пра Уваскрасенне Сына Божага, Сына Чалавечага.

«Устань, хто спіць, і ўваскрэсні з мёртвых, і асвятліць цябе Хрыстос», — паўтарае словы Псалтыра апостал Павел (Эф. 5: 14). І адразу ж пасля гэтага па-сапраўднаму пасхальнага благаславення святы апостал народаў спяшаецца папярэдзіць нас пра небяспеку: «Дык, глядзіце, дзейнічайце асцярожна, — кажа ён, — не як неразумныя, а як мудрыя, цэнячы час, бо дні — ліхія» (Эф. 5: 15–16).

Цяпер настаў час, калі крызісныя выпрабаванні напаткалі «новы свет», збудаваны чалавекам без Бога. Свет нажывы і гардыні, карысталюбства і нястрымнага спажывання падмануў сваіх жыхароў. Збянтэжанасць і страх, разгубленасць і ўнутраную спустошанасць адчуваюць сёння мільёны людзей па ўсім абліччы Зямлі. «Паводле якіх правіл цяпер жыць? — задаюць пытанне ганарлівыя. — Як зноў знайсці апірышча, калі пад нагамі — толькі зыбкі пясок, а дом, збудаваны на пяску, пачынае абрушвацца на вачах?» Што ж, спустошанасць сэрцаў нязменна прыводзіць да спусташэння дамоў...

Ці можам мы не смуткаваць з-за патрасенняў роду чалавечага ў гэты паваротны момант сусветнай гісторыі? Ці можам заставацца абыякавымі да людзей і тым больш — зламараднічаць з няшчасцяў? Не, бо ў такім выпадку мы самі будзем асуджаны паводле горкага прароцтва Хрыста Спасіцеля пра тыя часы, калі «з-за памнажэння беззаконня астыне любоў у многіх» (Мф. 24: 12).

Задача свету хрысціянскага заключаецца ў тым, каб «камень, які адкінулі будаўнікі», паводле слова Пісання, зноў «стаў галавою вугла» (Мф. 21: 42). Ужо не толькі палымяным словам, а і канкрэтнай справаю мы пакліканы пацвердзіць ісціну пра тое, што «калі Госпадзь не збудуе дома, марна працуюць будаўнікі яго» (Пс. 126: 1).

(Заканчэнне на 2-й стар.)

РОСТ ЗАПАСАЎ НА СКЛАДАХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ — НЕДАПУШЧАЛЬНЫ

Беларускія прадпрыемствы павінны максімальна выкарыстаць усе магчымасці па прасоўванні сваёй прадукцыі на заходнія рынкі, у тым ліку займаць нішы, адкуль пад ціскам крызісу сышлі іншыя вытворцы. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у час справаздачы ўрада і Нацыянальнага банка аб сацыяльна-эканамічным развіцці краіны ў першым квартале 2009 года.

«Нейкія вынікі падводзіць яшчэ рана. Мы не ставім цяпер сабе такую задачу. Гэта пакажа паўгоддзе, — растлумачыў кіраўнік дзяржавы. — Сёння, па выніках першага квартала, я хачу пачуць ад вас аб асноўных тэндэнцыях развіцця эканомікі». «Мы з вамі дамовіліся раней, што па выніках першага квартала будзем уяўляць, што адбываецца ў нашай эканоміцы», — нагадаў Аляксандр Лукашэнка, дадаўшы, што кіраўнікі прадпрыемстваў і члены ўрада запэўнівалі яго ў нейкай дадатнай дынаміцы. «Гэту дынаміку, паводле іх слоў, яны назіралі ўжо ў канцы лютага — пачатку сакавіка. Але па выніках першага квартала абяцалі далажыць мне аб тым, што гэта тэндэнцыя пацвярджаецца, і я змагу ўжо «памацаць гэта рукамі», гэта значыць бачыць канкрэтныя вынікі», — сказаў Прэзідэнт. «Вось гэта і ёсць асноўны лейтматыў сённяшняй нарады».

«Ці ёсць тое, што мне абяцана пры наведванні прадпрыемстваў?» — пацікавіўся кіраўнік дзяржавы. «Пры гэтым я хачу перасцерагчы ўсіх удзельнікаў сённяшняй нарады ад лагоднага тону. У прад'яўленых вамі матэрыялах чырвонай ніткай праходзіць думка аб тым, што ўсе неабходныя меры па абароне ад знешніх шокаў прыняты ўжо, а планы па лібералізацыі эканомікі выконваюцца, — адзначыў беларускі лідар. — Але калі ўжо тыя, хто мне дакладваюць аб тым, што ўсе вычарпальныя меры прыняты, канкрэтных вынікаў гэтых мераў не прад'яўляюць — значыць, такія людзі, будзем прама гаварыць, сябе вычарпалі».

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў, каб размова была шчырай, сумленнай і прынцыповай.

Прэзідэнт лічыць недапушчальным рост запасаў на складах прадпрыемстваў. «Я расцэньваю гэта як злачынства». Ён адзначыў, што «да гэтага часу нашым прадпрыемствам не ўдаецца прабіцца скрозь заслоны на знешніх рынках, скарачаюцца аб'ёмы прамысловай вытворчасці і спажывецкіх тавараў, выходзяць з-пад кантролю інфляцыйныя працэсы, зніжаюцца рэальныя даходы насельніцтва».

Гэта трывожныя тэндэнцыі, якія патрабуюць самай пільнай увагі ўсіх органаў кіравання як у цэнтры, так і на месцах.

Аляксандр Лукашэнка раіць пайсці ў адстаўку тым кіраўнікам, хто не спраўляецца з цяжкасцямі ў сучаснай эканамічнай абстаноўцы. «Калі нехта не спраўляецца ў бягучай сітуацыі — больш сумленна будзе проста пайсці. — А калі я заўважу чыю-небудзь некампетэнтнасць, то рашэнне будзе прынята неадкладна».

«Я хачу пачуць адказ на пытанне: ці пераведзены ўрад у сістэму каардынат работы, як Міністэрства гандлю. Колькі нагандляваў кожны член урада, пачынаючы з прэм'ера, і асабліва, колькі нагандляваў міністр прамысловасці».

Кіраўнік дзяржавы запатрабаваў зрабіць справаздачу аб выкананні даручэнняў, якія ён ставіў у час наведвання прадпрыемстваў краіны: аб захаванні кваліфікаваных працоўных калектываў, пошуку перспектыўных рынкаў збыту прадукцыі, павышэнні яе якасці, укараненні жорсткага рэжыму эканоміі сродкаў, скарачэнні нерацыянальных расходаў, стварэнні спрыяльных канкурэнтных умоў для прыцягнення інвестыцый.

Аляксандр Лукашэнка папрасіў старшыню Нацбанка Пятра Пракаповіча адкрыта далажыць аб праблемных пытаннях банкаўскай сферы і аб тым, як яны вырашаюцца. «Як паўплывала праводзімая Нацбанкам палітыка на сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі? Як банкі дапамагаюць у вырашэнні праблем рэальнага сектара эканомікі і сацыяльнай абароны насельніцтва? Які іх уклад у стымуляванне ўнутранага попыту на беларускую прадукцыю?».

«Я думаю, што мы сёння ад кіраўнікоў галін і прадпрыемстваў пачуем, у чым яны бачаць галоўныя цяжкасці ў сваёй рабоце і як плануюць вырашаць надзённыя праблемы», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Пры гэтым ён падкрэсліў: «Ніякіх справаздач мне не трэба. Мяне цікавіць адказ па сутнасці: мы пражылі ўжо тры месяцы ў гэтым годзе, фінансавы крызіс у свеце ўжо ў канцы мінулага года зачапіў нас крылом — і цяпер мяне цікавіць дынаміка, якая яна, да лепшага ці да горшага».

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

(Больш падрабязна — ў наступным нумары.)

«ХРЫСТОС УВАСКРЭС, СУСЕД!»

Жыхары вёскі Безудзеж Драгічынскага раёна перад святочным набажэнствам.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Беларусь можа наладзіць добрыя адносіны з ЕС без пасрэднікаў

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных спраў Чэхіі Карэлам Шварцэнбергам.

«Будучы зацікаўленымі ў супрацоўніцтве з Еўрапейскім саюзам, мы не раз заяўлялі, што не маем патрэбы ў пасрэдніках у адносінах паміж Беларуссю і ЕС. Мы самі можам, калі такое жаданне будзе з боку Еўропы, наладзіць добрыя адносіны паміж Беларуссю, якая з'яўляецца еўрапейскай дзяржавай, і Еўропай», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Апошнім часам чуваць галасы, у асноўным, вядома, адсюль, звернутыя да вас, што Лукашэнка, маўляў, падманвае Еўропу, нешта абяцае, а потым не выканае. Вы павінны дакладна ведаць і разумець: усё, што мы абяцаем, — няўхільна выканаем, тое, што не можам зрабіць, — мы адразу скажам, што зрабіць не можам і не будзем, і растлумачым чаму».

У сваю чаргу Карэл Шварцэнберг пацвердзіў, што для дыялога Беларусі і ЕС не патрэбны пасрэднікі, бакі могуць пра ўсё дамовіцца самі. Ён адзначыў прагрэс у выбудоўванні гэтых адносінаў і запэўніў, што тыя праблемы, якія існуюць, бакі могуць вырашыць разам.

«Для нас Беларусь — еўрапейская краіна і заўсёды ёю была. Адзінае, у чым мы павінны пакласці новы старт, — гэта адносінам паміж Беларуссю і Еўрасаюзам», — сказаў міністр замежных спраў Чэхіі.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Міністр замежных спраў Чэхіі перадаў Прэзідэнту Беларусі запрашэнне на саміт «Усходняга партнёрства»

Міністр замежных спраў Чэхіі Карэл Шварцэнберг перадаў Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку запрашэнне прыняць удзел у саміце праграмы «Усходняе партнёрства», які пройдзе 7 мая ў Празе. Аб гэтым паведаміў кіраўнік МЗС Чэхіі журналістам. Ён назваў нонсэнсам выказванні некаторых сродкаў масавай інфармацыі аб тым, што «Усходняе партнёрства» з'яўляецца інструментам торгу паміж Масквой і Бруселем. «Гэта поўны нонсэнс. «Усходняе партнёрства» — інструмент добрасуседства», — сказаў Карэл Шварцэнберг.

БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка можа наведаць Італію і сустрэцца з Папам Рымскім Бенедзіктам XVI

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка можа наведаць Італьянскую Рэспубліку з візітам, у ходзе якога магчыма яго сустрэча з Папам Рымскім Бенедзіктам XVI. «Так, сапраўды, цяпер магчымасць такой сустрэчы прапрацоўваецца», — сказаў кіраўнік прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Павел Лёгкі.

БЕЛТА.

Прамая лінія

АТЭРАСКЛЕРОЗ САСУДАЎ РУК, НОГ І ГАЛАВЫ

Пры атэрасклерозе галаўнога мозгу можа быць інсульт, пры гэтай жа хваробе ног — гангрэна... Атэрасклератычныя паражэнні артэрый ног праяўляюцца болем пры хадзе, а праз нейкі час — і ў стане спакою. Паступова ўзнікае неабходнасць аператыўнага ўмяшання, праўда, сёння тыя ж гангрэны лечацца з захаваннем канечнасцяў. Аб дыягностыцы атэрасклератычных паражэнняў артэрый, лячэнні гангрэнаў з захаваннем канечнасцяў, прафілактыцы інсультаў можна даведацца ад **загадчыка аддзялення сасудзістай хірургіі Мінскай абласной клінічнай бальніцы Паўла Паўлавіча АЎДЗЕЯ.**

«Прамая лінія» з яго ўдзелам адбудзецца **24 красавіка, у пятніцу, з 15.00 да 16.00 па нумарах: 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21.** *Папярэднія пытанні можна пакінуць па нумарах: 8 (017) 287 18 29 (Святлана Барысенка) і 287 18 36 (Вольга Шаўко).*

БЕЛВНЕШСТРАХ BELVNESHSTRAKH
Унитарное страховое предприятие Unitary Insurance Company

E-mail: belvs@nsys.by тел.: 209 24 16, факс: 209 25 65

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС УСП «БЕЛВНЕШСТРАХ» ОАО «БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК» за 2008 год

220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6. УНП 100766905

млн рублей

АКТИВ		ПАССИВ	
1	2	3	4
Основные средства	**240,8**	**Источники собственных средств, всего**	**2 133,7**
Нематериальные активы	**1,3**	в том числе: уставный фонд	443,1
Финансовые вложения, всего		резервный фонд	
в том числе: инвестиции в дочерние общества		добавочный фонд	5,7
		фонд накопления	143,2
инвестиции в другие организации		фонд потребления	
облигации и другие долговые обязательства		целевое финансирование	
прочие финансовые вложения		нераспределенная прибыль прошлых лет	1 150,0
Доля перестраховщиков в страховых резервах	**550,8**	нераспределенная прибыль отчетного года	391,7
		Страховые резервы и фонды, всего	**3 260,8**
Дебиторы, всего	**130,9**	в том числе: страховые резервы	3 101,6
в том числе: дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	9,8	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	159,2
		гарантийные фонды	
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	121,1	**Кредиторы, всего**	**166,4**
Прочие активы, всего	**4 213,2**	в том числе: кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	56,3
в том числе: незавершенное строительство		кредиторская задолженность по операциям перестрахования	72,4
материальные ценности и затраты	53,2	депо премий по рискам, переданным в перестрахование	
денежные средства	4 160,0		
собственные акции (доли)		заемные средства	
прочие активы		кредиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	37,7
Непокрытые убытки прошлых лет	**423,9**		
Непокрытые убытки отчетного года		**Прочие пассивы**	
БАЛАНС	**5 560,9**	**БАЛАНС**	**5 560,9**

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ УСП «БЕЛВНЕШСТРАХ» ОАО «БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК» за 2008 год

млн рублей

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
1	2	3
I. Страхование жизни		
Страховые взносы (премии)	010	
Страховые выплаты	020	
Изменение резерва по страхованию жизни (+или-)	030	
Отчисления в гарантийный фонд	040	
Расходы на ведение дела	041	
Результат от операций по страхованию жизни (+или-)	**050**	
II. Страхование иное, чем страхование жизни		
Страховые взносы (премии) — нетто перестрахование	064	7 364,8
Изменение резерва незаработанной премии — нетто перестрахование (+или-)	067	-746,5
Оплаченные убытки (страховые выплаты) — нетто перестрахование	082	4 053,8
Изменение резервов убытков — нетто перестрахование (+или-)	092	83,6
Изменение других технических резервов (+или-)	100	
Изменение иных страховых резервов (+или-)	105	
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды	110	84,3
Расходы на ведение дела	120	2 592,7
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в перестрахование	121	97,0
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, принятым в перестрахование	122	4,5
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+или-)	130	63,6
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II		
Операционные доходы	140	248,4
Операционные расходы	145	4,5
Внереализационные доходы	150	539,4
Внереализационные расходы	155	259,2
Финансовый результат	157	587,7
Использовано прибыли	158	196,0
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+или-)	**170**	**391,7**

Прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2008 год достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов УСП «Белвнешстрах» на 1 января 2009 года и финансовых результатов его деятельности за 2008 год.

Аудитор — индивидуальный предприниматель Ткач С.И. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 24 августа 2000 года № 955 выдано Минским горисполкомом. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0495395 от 5 января 2009 года выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

белагропромбанк
традиции будущего

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»

СООБЩАЕТ, ЧТО 29 АПРЕЛЯ 2009 года ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

220036, г. Минск, проспект Жукова, 3

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
2. О признании утратившим силу пункта 1 решения Общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 20.07.2007, протокол № 11, по вопросу 1 «Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи РУПЭ Минскэнерго «Минские кабельные сети».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 17 апреля 2009 года.

Акционеры банка могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня по месту нахождения Правления ОАО «Белагропромбанк».

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его филиалы, отделения по месту нахождения акционеров.

Бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 24 апреля 2009 года.

С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждениях ОАО «Белагропромбанк» после 8 мая 2009 года.

Телефоны для справок:
8(017) 250 60 01, 228 53 00.

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА ☎ 136
время работы 8.00-22.00 без выходных и праздничных дней;
звонок со стационарного телефона - бесплатно на территории РБ;
звонок с мобильного телефона (Life:), Velcom, MTC) -
по тарифам операторов мобильной связи.
www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 27.10.2006 № 2 выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

БЕЛИНВЕСТБАНК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1апреля 2009 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2009 г.	2008 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**АКТИВЫ**				
2	Денежные средства	1101	1	233 380,1	172 129,1
3	Средства в Национальном банке	1102	2	170 614,8	174 554,8
4	Ценные бумаги	1103		361 997,7	389 916,2
	для торговли	11031	3	—	—
	удерживаемые до погашения	11032	3.1	*33 034,1*	18 000,0
	в наличии для продажи	11033	3.2	*328 963,6*	371 916,2
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	172 457,8	165 597,0
6	Кредиты клиентам	1106	5	3 280 148,2	2 342 773,4
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	426,9	426,1
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	205 065,6	149 537,3
9	Прочие активы	1109	8	96 363,0	51 041,6
10	**Итого активы**	**110**		**4 520 454,1**	**3 445 975,5**
11	**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**				
12	Средства Национального банка	1202	9	301 809,4	84 262,0
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	338 775,5	299 742,2
14	Средства клиентов	1206	11	3 110 576,5	2 655 508,7
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		58 471,1	20 285,7
16	Прочие обязательства	1209	12	73 461,5	43 373,0
17	**Всего обязательства**	**120**		**3 883 094,0**	**3 103 171,6**
18	**КАПИТАЛ**				
19	Уставный фонд	1211	13	382 089,6	154 413,7
20	Эмиссионный доход	1212		0,1	0,1
21	Резервный фонд	1213		28 357,6	23 239,6
22	Накопленная прибыль	1214	14	138 529,0	100 577,0
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	88 383,8	64 573,5
24	Всего капитал	121		637 360,1	342 803,9
25	**Итого обязательства и капитал**	**12**		**4 520 454,1**	**3 445 975,5**
26	**ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**				
27	Требования	1301	16	2 986 244,4	1 730 045,6
28	Обязательства	1302	17	1 076 754,1	641 529,4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2009 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2009 г.	2008 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Процентные доходы	2011		137 442,3	78 892,9
2	Процентные расходы	2012		107 453,1	50 940,1
3	*Чистые процентные доходы*	201	18	29 989,2	27 952,8
4	Комиссионные доходы	2021		27 634,9	26 091,5
5	Комиссионные расходы	2022		3 017,9	2 768,9
6	*Чистые комиссионные доходы*	202	19	24 617,0	23 322,6
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	(-28 643,7)	11 261,1
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	(-169,2)	(-168,1)
9	Доход в форме дивидендов	205		1,4	0,5
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	11 541,7	2 687,6
11	Прочие доходы	207	23	64 303,3	3 763,8
12	Операционные расходы	208	24	48 181,7	42 013,6
13	Прочие расходы	209	25	8 742,2	4 763,6
14	Налог на прибыль	210		2 885,5	3 486,9
15	**Прибыль (убыток)**	**2**		**18 746,9**	**13 181,0**

Заместитель Председателя Правления **Т.А. Новосельская**

Главный бухгалтер **А.Н. Сырокваш**

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» УНП 807000028
Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 3 от 27.10.2006 г.

www.belinvestbank.by

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 18.04.2009 г. (для б/н разлікаў)

▲	1 долар ЗША	2 833,00
▼	1 еўра	3 712,08
	1 латвійскі лат	5 232,73
	1 літоўскі літ	1 074,96
	1 чэшская крона	138,93
	1 польскі злоты	867,36
▲	1 расійскі рубель	84,65
	1 украінская грыўня	352,58

Курсы замежных валют для безнаяўных разлікаў

Агенцтва Уладзіміра Граўцова

Цэнтрабанк РФ

USD	33,4677
10 UAH	41,4717
1000 BYR	11,8386
EUR	43,8226

Падпішыцеся на часопіс «Главный Бухгалтер. ГБ» на 2009 год у рэдакцыі па самай выгаднай цане. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ААТ «Агенцтва Уладзіміра Граўцова» УНП 100024047
Ліцэнзія Мінсувязі № 02140/0172806 выд. 03.05.2004 да 02.05.2009

ISSN 1990 - 763X

Ведай нашых!

«ЗВЯЗДА» ДАРАГАЯ ЎСІМ...

Як цяпер помнім — напярэдадні 90-годдзя газеты шукалі найстарэйшых падпісчыкаў, аб'яўлялі конкурс «Хто болей?». Нехта з чытачоў паведамляў, што жыве са «Звяздой» 30 гадоў, нехта — што 50, а да таго ўсё жыццё выпісвалі бацькі... На прэзентацыю газеты ў Карэлічах з Міра прыязджала наша падпісчыца з 1948-га... Што, безумоўна ж, уражвала! Але не так... Днямі ў рэдакцыю завітаў пастаянны падпісчык з... 1932-га (!) — ён у латарэю гадзіннік выйграў.

Нарадзіўся Цімафей Сямёнавіч Паваротны ў вёсцы Жораўка Пухавіцкага раёна ў шматдзетнай сям'і. У яго тры сястры было, 5 братоў. Адзін з іх — старэйшы, Зміцер, у 30-я гады працаваў у рэдакцыі нашай газеты, жыў у доме, які месціўся побач з цяперашняй Кастрычніцкай плошчай. У яго там асобны пакойчык быў.

— Кандрат Крапіва, помню, да нас заходзіў, Максім Лужанін... Я, хоць не малы быў (у пяты клас ад брата хадзіў), прозвішчы ўсіх не назаву, але ж бачыў — прыгожыя, разумныя людзі, — кажа Цімафей Сямёнавіч.

Што ж, за даўнасцю гадоў прозвішчы забыцца маглі, а вось тая ноч — не.

— Пра хапун шмат гаворкі было, — успамінае ён. — То таго ўзялі, то гэтага. У галаве не змяшчалася — ворагі... Неяк і да нас ноччу пагрукалі, зайшлі ў хату, паднялі ўсіх. У брата кніжак многа было. Што яны ў іх шукалі, не ведаю, але ператрэслі ўсе да аднэй. І брата з сабой павезлі. Доўга ад яго і почуту не было. Потым ужо знайшоўся, расказваў, колькі здзекаў перанёс. Ні за што... Рэабілітавалі ж. Але ў Беларусь ён так і не вярнуўся, у Омску асеў... А мяне ў 38-м у армію прызвалі. Дэмабілізавацца не паспеў — пачалася вайна. Адтрубіў з першага да апошняга дня, прыехаў у Мінск. Тут яшчэ адзін брат жыў, у вайну партызаніў, памёр у лістападзе 45-га, ад інфаркту. Я ў яго пакойчыку застаўся...

Далей было мірнае жыццё: жаніцьба, нараджэнне дзяцей, будаўніцтва ўласнага дома, праца. «Фірма» яго займалася нарыхтоўкай збожжа для выпечкі хлеба. Ён інспектарам быў — ездзіў па перыферыі, правяраў, дапамагаў. Потым на радыятарны завод уладкаваўся — майстрам. На заслужаны адпачынак пайшоў амаль у 80. Жыве цяпер удваіх з жонкай Аленай Адамаўнай. Яна таксама ветэран Вялікай Айчыннай. Ёй 85... Чатыры ўнучкі... Трое праўнукаў. Грошай на жыццё хапае. Часу, каб газеты чытаць, — таксама, бо «трэба ж ведаць, што на свеце робіцца»...

Не маглі не спытаць (хоць яно ж і так зразумела), чым дарагая «Звязда»?

— Усім, — адказаў Цімафей Сямёнавіч, — тым, што бацькі выпісвалі, тым, што брат працаваў, мовай сваёй. З людзьмі я размаўляю так, як яны са мной — па-беларуску дык па-беларуску, па-руску дык па-руску. У Мінску гэта, зразумела ж, часцей. А вось чытаць люблю больш на сваёй. Яна ж прыгожая ў нас мова! Ды яшчэ і якая! Мама на ёй гаварыла, бацька, браты з сёстрамі. Трэба і нам... Як тыя ж украінцы — узаконілі сваю і ўсё! Тады ў «Звязды» больш падпісчыкаў будзе... Што да мяне, то я з ёй да канца: з 14 сваіх і ўжо да скону.

Пра «скон», як падалося, думаць не варта — прынамсі, пакуль. У свае гады, а яму 91, падпісчык наш моцна стаіць на нагах, ва ўсім цудоўна разбіраецца, адно — паскардзіўся — слых падводзіць.

Не маглі не спытаць, як жа трэба жыць, як сябе берагчы, каб у такім паважаным узросце вось так сябе пачуваць? Адказаў:

— Курыць не трэба. Выпіваць — хіба па святах. І працаваць. Тады і 100 не рубеж.

— Плануеце ўзяць?

— Я нічога не планую. Як Бог дасць.

...Такому шаноўнаму госцю прыемна было ўручыць сумленна выйграны прыз. Але ж яму самому, як нам падалося, куды цікавей было пастаяць ля звяздоўскага стэнда з партрэтамі рэдактараў, якія ўзначальвалі нашу газету, пачынаючы з першых нумароў, паўглядацца ў твары людзей, з якімі мо працаваў яго брат, і пад прозвішчамі якіх значылася, напрыклад: «Гарын Міхаіл Давыдавіч. Рэдагаваў газету з лістапада 1931 г. па жнівень 1932 г. Арыштаваны ў жніўні 1937 г. Рэабілітаваны ў красавіку 1955 г.», «Брагінскі Рыгор Навумавіч. Рэдагаваў газету з верасня 1932 г. па май 1934 г. Расстраляны ў красавіку 1938 г. Рэабілітаваны ў лістападзе 1956 г.»...

Жывая гісторыя — краіны, газеты і жыцця... Яе асобнага падпісчыка.

Валянціна ДОЎНАР.

ЗВЯЗДА
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Кавалер ордэнаў Чырвонай зоркі і Айчыннай вайны, падпісчык «Звязды» з 1932 года Цімафей Сямёнавіч ПАВАРОТНЫ.

Пенсійная справа

ЗА «ЛЬГОТЫ» ПЛАЦІЦЬ ПРАДПРЫЕМСТВА

Як вядома, з 1 студзеня ў Беларусі пачаў дзейнічаць Закон «Аб прафесійным пенсійным страхаванні». Сэнс новаўвядзенняў зразумелы амаль кожнаму — датэрміновыя пенсіі будуць аплачвацца не з агульных сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, а за кошт дадатковых адлічэнняў арганізацый. Аднак пытанні ўзнікаюць з іншым: каго датычыцца новая сістэма, за кошт чаго будуць прадастаўляцца датэрміновыя пенсіі, якімі будуць іх памеры, а таксама хто і як будзе павінен плаціць дадатковыя ўзносы? Усё гэта сталася тэмай чарговай on-line канферэнцыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, удзел у якой узялі наменснік начальніка галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Валерый КАВАЛЬКОЎ, начальнік аддзела развіцця пенсійнай сістэмы Таццяна ПАГОНЫШАВА, начальнік аддзела пенсійнага заканадаўства Ларыса Міхайлаўна ЯШКОВА, намеснік кіраўніка Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Наталля ШАЎЛОЎСКАЯ і начальнік аддзела прафесійнага пенсійнага страхавання Фонду Алена Мікалаеўна ХЛУС.

ХТО «ПАЙШОЎ» У НОВУЮ СІСТЭМУ?

Новая сістэма датычыцца ўсіх, хто мае права на датэрміновую пенсію паводле «шкодных» Спісаў № 1 і № 2, а таксама работнікаў, якія сфарміравалі правы на пенсію за выслугу гадоў, — тых жа медыкаў, педагогаў, артыстаў, спартсменаў.

Прычым парадак вызначаны такім. Наймальнік плаціць за кожнага «льготніка» дадатковыя ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне. А потым якраз за кошт гэтых узносаў і будзе аплачвацца датэрміновая пенсія — ад моманту яе прызначэння і да дасягнення агульнаўсталяванага пенсійнага ўзросту.

КАЛІ НЕ ПАСПЯВАЕШ?

Магчымасць атрымліваць датэрміновую пенсію ў новай сістэме будзе мець не кожны застрахаваны работнік. Такое права з'явіцца ў тых, хто запрацуе па новых правілах больш за палову неабходнага стажу — інакш на работніка проста не паспеюць пералічыць неабходную колькасць дадатковых узносаў.

Аднак пытанне: што будзе ў выпадку, калі ў новай схеме работнік запрацуе менш за палову неабходнага стажу, таксама вырашана — у такім разе, як і цяпер, выплата датэрміновай пенсіі стане рабіцца з агульнага Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва.

ШТО ЛІЧАЦЬ ПРАФЕСІЙНЫМ СТАЖАМ?

Прафесійным лічыцца стаж у шкодных умовах, на працягу якога плаціліся ўзносы прафесійнага пенсійнага страхавання. Пры гэтым маецца на ўвазе занятасць у асаблівых умовах на працягу менавіта поўнага працоўнага дня.

Адпаведна, за перыяды, калі работнік у асаблівых умовах заняты не быў і не адчуваў уплыву шкодных вытворчых фактараў, узносы не выплачваюцца. І гэты час (да прыкладу, водпуску на навучанне) у прафесійны стаж не ўваходзіць. Праўда, у гэтым правіле ёсць выключэнне — працоўныя водпускі.

ПОЎНЫ ДЗЕНЬ, НЯПОЎНЫ... МЕСЯЦ?

Калі работнік заняты ў шкодных умовах поўны дзень, але няпоўны месяц, то ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне налічвацца павінны. Аднак прапарцыянальна адпрацаванаму ў асаблівых умовах часу.

ЦІ МОЖНА СКЛАСЦІ СТАЎКІ?

Таксама цікавая сітуацыя. Настаўнік працуе на 0,5 стаўкі ў адной і зноў-такі на 0,5 стаўкі — у іншай школе. Ці залічваецца гэта ў прафесійны стаж?

Зрэшты, раскладка тут такая. Атрымліваецца, што агульная нагрузка ў дзвюх школах складае поўную стаўку. Такім чынам, патрапіць у сістэму прафесійнага страхавання настаўнік можа. Аднак пры ўмове, што кожная са школ у сваёй частцы будзе плаціць дадатковыя прафесійныя ўзносы.

НАКОЛЬКІ БУДЗЕ ВАЖНАЙ АТЭСТАЦЫЯ?

Атэстацыя працоўнага месца па ўмовах працы насамрэч мае важнае значэнне. У прыватнасці, выплата ўзносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне павінна пачынацца толькі пасля яе заканчэння і толькі за тых работнікаў, якія занятыя на месцах, што прызнаныя па выніках атэстацыі шкоднымі.

А ШТО СТУДЭНТЫ?

На прадпрыемства прыйшлі студэнты-практыканты, якім плаціць зарплату. Ці трэба рабіць за іх адлічэнне на прафесійнае пенсійнае страхаванне з улікам занятасці ў шкодных умовах? Тым часам, адказ тут адназначны: прафесійнаму пенсійнаму страхаванню падлягаюць асобы, якія занятыя на ўмовах працоўнага дагавора, на працоўным месцы з асаблівымі ўмовамі і да таго ж поўны працоўны дзень. Студэнты-практыканты на ўмовах працоўнага дагавора не занятыя, таму новая сістэма на іх не распаўсюджваецца.

ЯКАЯ ПЕНСІЯ?

Памер прафесійнай пенсіі ў кожнага атрымаецца індывідуальным. А вызначацца ён будзе даволі проста: шляхам дзялення агульнай сумы назапашаных на работніка дадатковых узносаў на колькасць месяцаў датэрміновага пенсійнага перыяду.

ЯК ЗАРАБІЦЬ ПРЫБАЎКУ?

Пасля ўзнікнення права на датэрміновую пенсію можна падаць заяву і пачаць яе атрыманне. Але існуе і такі варыянт — не звяртацца па датэрміновую пенсію. Прычым дадатковыя прафесійныя ўзносы ў апошнім такім выпадку не прападуць — яны будуць выплачаныя пасля дасягнення агульнага ўзросту ў якасці прыбаўкі да пенсіі працоўнай.

Прадугледжана, што памер «прыбаўкі» павінен адпавядаць «бягучаму» бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва. А сама працягласць такіх выплат будзе залежаць выключна ад агульнай сумы дадатковых пенсійных узносаў, унесеных на работніка. Інакш кажучы, каб вызначыць тэрмін, гэту суму падзеляць на паказчык БПМ.

Да слова, варта заўважыць: калі атрымаецца, што разліковы тэрмін выплаты датэрміновай пенсіі ў памеры бюджэту пражытковага мінімуму будзе большым за 60 месяцаў, то ўсю суму перавышэння пенсіянер па ўласным жаданні зможа забраць аднаразова. Прычым такі выбар стане канчатковым і пераглядацца ўжо не будзе.

КАМУ ПЛАЦІЦЬ?

Трэба падкрэсліць: дадатковыя ўзносы прафесійнага пенсійнага страхавання плаціць не сам работнік, а наймальнік. Пры гэтым дадатковыя адлічэнні адносяцца да выдаткаў, што ўключаюцца ў сабекошт прадукцыі, работ і паслуг.

КУДЫ ПАВЕДАМЛЯЦЬ АБ АДЛІЧЭННЯХ?

Спецыяльная справаздача аб плацяжах на прафесійнае пенсійнае страхаванне падаецца арганізацыяй па месцы пастаноўкі на ўлік у Фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва. Рабіць гэта неабходна да 15 чысла месяца, што наступае пасля заканчэння квартала.

ГАЛОЎНАЕ ПЫТАННЕ — РЫЗЫКА?

Вырашана, што дадатковыя ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне будуць змяшчацца ў банку, які ўпаўнаважаны абслугоўваць дзяржаўныя праграмы. Прычым мяркуецца, што даходы ад змяшчэння гэтых сродкаў дазволяць апярэдзіць інфляцыю і нават забяспечыць пэўны прырост.

НАВОШТА ГЭТА ТРЭБА?

Пасля ўвядзення прафесійнага пенсійнага страхавання крыніцай выплат датэрміновых пенсій становяцца дадатковыя ўзносы. Такім чынам, ад выдаткаў на гэтыя мэты вызваляецца агульная пенсійная сістэма.

Сяргей ГРЫБ.

Абзац

■ **Самымі папулярнымі імёнамі пры рэгістрацыі нараджэння сёлета ў Беларусі сталі Дар'я, Настасся, Мікіта, Арцём. Пра гэта БЕЛТА паведамілі ў Міністэрстве юстыцыі. Павышанай папулярнасцю ў бацькоў карысталіся таксама імёны Ксенія, Марыя, Максім, Уладзіслаў, Ілля. Пры гэтым, напрыклад, у Віцебскай вобласці ў ліку папулярных таксама Елізавета.**

■ Продаж чарамшы пагражае гандлярам штрафам да 10 базавых велічыняў, напамінаюць прыродаахоўнікі. А для тых, хто самавольна збірае гэтую дзікарослую расліну, занесеную ў Чырвоную кнігу, штраф складае ад 20 да 50 базавых велічыняў. Заадно яны напамінаюць, што чарамша выдатна размнажаецца і можа паспяхова вырошчвацца на прысядзібных участках.

■ **Два гады прысвойваў сабе зарплату будаўнікоў былы брыгадзір СВК «Новыя дарогі» Старадарожскага раёна. Агульная сума склала Br89 млн. Грошы ён атрымліваў у бухгалтэрыі СВК для выдачы заработнай платы будаўнікам. Узбуджана крымінальная справа.**

■ Следчы аддзел упраўлення КДБ па Брэсцкай вобласці ўзбудзіў крымінальную справу ў дачыненні да былога дырэктара аднаго з дзяржпрадпрыемстваў. Выяўлены факт крадзяжу з чэрвеня 2007 па верасень 2008 года 20 тон бензіну і дызпаліва на суму больш за Br37 млн.

Поўны абзац

■ **Мэра крымскага Судака аштрафавалі на 1 тыс. грыўняў за выдачу сабе прэміі. Яго абвінавацілі ў карупцыйных дзеяннях: мэр выплаціў сабе матэрыяльную дапамогу, папярэдне не вынесшы гэтае пытанне на абмеркаванне сесіі гарадскога Савета. Упраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю пракуратуры Крыма абвінаваціла яго ў парушэнні артыкула Закона «Аб барацьбе з карупцыяй». Аднаасобна прызначаная прэмія склала 8,8 тыс. грыўняў, штраф — 1 тыс. грыўняў.**

АХВЯРАЎ МАХЛЯРОЎ СЯРОД ПЕНСІЯНЕРАЎ УСЁ БОЛЬШ

Нядаўнія разбойныя напады на аддзяленні банкаў і пункты абмену валюты ў сталіцы ў хуткім часе будуць раскрытыя. Па пошуку злачынцаў вядзецца актыўная работа, у якой задзейнічана вялікая колькасць супрацоўнікаў Галоўнага ўпраўлення крымінальнага вышуку МУС, а таксама падраздзяленні крымінальнага вышуку сталіцы. Аб гэтым паведаміў начальнік аддзела Галоўнага ўпраўлення крымінальнага вышуку Крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўнік міліцыі Віктар ЮЗЭФОВІЧ.

Ён нагадаў, што 20 лютага 2009 года невядомы напаў на пункт абмену валюты ў гіпермаркеце па праспекце Дзяржынскага і выкраў 80 мільёнаў беларускіх рублёў, 40 тысяч долараў, 8 тысяч еўра. 30 сакавіка адбыўся напад на аддзяленне аднаго з банкаў па вуліцы Прамой у сталіцы. Здабыткам злачынца сталі 2 тысячы долараў, 900 еўра і 2200 расійскіх рублёў. 6 красавіка злачынец імкнуўся абрабаваць пункт абмену валюты, размешчаны ў сталічным Доме быту па вуліцы Маскоўскай, але правільныя дзеянні касіра спалохалі мужчыну. У міліцыянераў ёсць падставы меркаваць, што два апошнія выпадкі — справа рук аднаго злачынца.

Да непрыемнай тэндэнцыі нападаў на аддзяленні банкаў дадаецца і рост такіх злачынстваў, як махлярствы, прычым у дачыненні да пажылых людзей, паведаміў Віктар Юзэфовіч. Ужо сёлета ахвярамі махляроў сталі больш за тры тысячы пажылых людзей ва ўзросце ад 50 да 69 і каля тысячы — старэйшых за 70. Махляры пад выглядам сацыяльных ці медыцынскіх работнікаў або з мэтай продажу рэчаў ці прадуктаў харчавання пранікаюць у дамы пенсіянераў, дзе, карыстаючыся іх даверлівасцю, крадуць грошы, ювелірныя вырабы і іншыя каштоўнасці. Найбольшая колькасць такіх злачынстваў фіксуецца ў Гомельскай і Мінскай абласцях, а таксама ў сталіцы.

Аднак ахвярамі махляроў у апошні час становяцца не толькі даверлівыя пенсіянеры, але і буйныя юрыдычныя асобы. Два тыдні таму ў сталіцы былі затрыманы тры грамадзяніны Расіі, якія ў 2008 і 2009 годзе выкралі 16 новых аўтамабіляў у пракатных аўтамабільных фірмах Мінска. Пакуль на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі ўдалося знайсці толькі дзве з выкрадзеных машын. Увогуле ж апошнім часам ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі адзначаецца змяншэнне колькасці крадзяжоў аўтамабіляў. Транспартныя крадзяжы складаюць усяго 1 працэнт у структуры злачынстваў. У сярэднім штодзень у Беларусі выкрадаецца 4 аўтамабілі, а адшукваецца 2. Найбольш папулярныя ў зладзеяў маркі — «Аўдзі» і «Фальксваген», «Опель», нават «Масквіч», але найчасцей крадуць усё ж «ВАЗ». Сярэдні ўзрост машын, якія выкрадаюць у Беларусі — 10-15 гадоў. Такія аўтамабілі ў асноўным разбіраюцца на запчасткі для іх далейшага продажу ці выкарыстання. Але нярэдка крадуць і новыя дарагія аўтамабілі для іх далейшай легалізацыі за межамі Беларусі, у прыватнасці ў Расіі. Такія злачынствы здзяйсняюцца добра арганізаванымі міжрэгіянальнымі злачыннымі групоўкамі, якія маюць сувязі ў праваахоўных і мытных структурах.

Штодня ў Беларусі адбываецца ў сярэднім 44 крадзяжы мабільных тэлефонаў і каля 26 кішэнных крадзяжоў. У цэлым жа колькасць крадзяжоў у краіне паступова змяншаецца. Так, у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ў Беларусі зменшылася колькасць кватэрных крадзяжоў (з 7470 да 6026). Іх раскрывальнасць складае прыкладна 50 працэнтаў. Амаль кожнае другое пранікненне ў кватэру адбываецца так званым шляхам вольнага доступу — праз незачыненыя на замок дзверы, калі нават самі гаспадары знаходзяцца дома. Акрамя таго, самі ж гаспадары нярэдка і запрашаюць выпадковых людзей да сябе дадому, а пасля сумеснага распіцця спіртнога звяртаюцца ў міліцыю з заявай аб крадзяжы.

Алена КРАВЕЦ.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «БЕЛТРАНСГАЗ»

ПРОВОДИТ АУКЦИОН

на право заключения договора аренды зданий (сроком на 3 года), расположенных по адресу: Минский район, дер. Б. Тростенец, в составе: здание производственно-технического корпуса АГНКС-1, об. пл. 664 кв.м; здание склада, об. пл. 68,1 кв.м, домик-вагон для сторожей, об. пл. 19,4 кв.м. Начальная цена права аренды с НДС – 26 337 000 бел. рублей. Договор аренды предусматривает ставку арендной платы за производственные помещения: 7 евро – за 1 кв.м. Территория огорожена, имеется автостоянка, газоснабжение РЭЦ, подставка под ШРП, трансформаторная подстанция КТП-16. Право на заключение договора аренды продается с условием согласования с Министерством энергетики РБ договора аренды на оборудование (т/п КТП-16). Оплата стоимости права аренды производится в течение 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона на р/с арендодателя. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Договор аренды подписывается сторонами в течение 5 календарных дней после полной оплаты. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится **20.05.2009 г.** в 12.00 по адресу: Минский район, дер. Б. Тростенец, ул. Западная, 9, актовый зал Управления «Торгсервис». Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **19.05.2009 г.** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Тел: (8017) 224 61 34. Сайт в интернете: www.rlt.by

г. ВИТЕБСК **19.05.2009**

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже объектов государственной собственности с одновременной продажей права заключения договора аренды земельного участка

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
1	Здания, сооружения и сеть, расположенные по адресу: Витебская область, г. Полоцк, ул. Невельская, 63б, и право заключения договора аренды земельного участка	Характеристика объекта недвижимости: - капитальное строение инвентарный № 250/С-20858 (склад № 1) одноэтажное кирпичное здание с цокольным этажом, общая площадь 1238,9 кв.м, объем 5097 куб.м, 1973 г. постройки, фундамент — бетонные блоки, перекрытия — ж/б плиты, крыша — совмещенная рулонная; навес для хранения кислородных баллонов площадью 23 кв.м, фундамент — бетон, кирпич, стены — металлическая сетка по металлическому каркасу из стальных труб, кровля — асбестоцементные листы; уборная двухместная площадью 3 кв.м, фундамент — бетонный, стены — кирпичные, кровля — асбестоцементные листы; дворовое покрытие — асфальтобетонное площадью 1820 кв.м; ворота — металлические площадью 13 кв.м; ограждение — металлическая сетка на железобетонных опорах площадью 86 кв.м; ограждение — деревянный решетчатый забор на железобетонных опорах с бетонным цоколем площадью 367 кв.м; ограждение — металлический решетчатый забор на металлических стойках площадью 155 кв.м; - капитальное строение инвентарный № 250/С-20859 (склад № 2) одноэтажное кирпичное здание, общая площадь 623,8 кв.м, объем 2606 куб.м, 1973 г. постройки, фундамент — бетонные блоки, перекрытия — ж/б плиты, крыша — совмещенная рулонная; - капитальное строение инвентарный № 250/С-20860 (гараж) одноэтажное кирпичное здание, общая площадь 142,7 кв.м, объем 720 куб.м, 1973 г. постройки, фундамент — бетонный, перекрытия — ж/б плиты, крыша — совмещенная рулонная; - капитальное строение инвентарный № 250/С-20862 (склад № 5) одноэтажное здание, общая площадь 257,9 кв.м, объем 725 куб.м, фундамент — бетонный, стены — металлические по каркасу из металлических труб, крыша — шиферная; - капитальное строение инвентарный № 250/С-20861 (склад № 4) одноэтажное здание, общая площадь 53 кв.м, объем 170 куб.м, фундамент — бетонные блоки, стены — кирпичные, железобетонные блоки, перекрытия — ж/б плиты, крыша — совмещенная рулонная; - капитальное строение инвентарный № 250/С-28470 (линия электропередач) площадью 47,3 кв.м. Земельный участок с кадастровым номером 243500000003000043 площадью 0,7534 га для содержания и обслуживания объектов недвижимости, сроком аренды 50 лет.	**1034720848**	**103472084**

ОРГАНИЗАТОР – фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. Правды, 38, контактный телефон-факс в Витебске: (0212) 47 60 96, сайт www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, E-mail:votfondgi@tut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ: – Витебское торговое производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», контактный телефон: (0212) 485853.

АРЕНДОДАТЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: – Полоцкий городской исполнительный комитет, контактные телефоны в Полоцке: (0214) 422262, 424133.

Условие пользования земельным участком — заключение победителем аукциона с Полоцким горисполкомом договора аренды на земельный участок и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения Полоцкого горисполкома о предоставлении земельного участка государственной регистрации права на земельный участок.

1. **Аукцион состоится 19 мая 2009 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38.**

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы. Участнику необходимо подать заявление и подписать Соглашение установленной формы с фондом «Витебскоблимущество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, а также представляются: юридическими лицами (резиденты РБ) — доверенность, выданная представителю юридического лица, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, заверенные нотариально; индивидуальными предпринимателями — нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации; юридическими лицами (нерезиденты РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский (русский) язык; представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в аукционе уполномоченные лица предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, **последний день приема документов 18.05.2009 г. до 17.00** по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38, кабинет 308. **Заключительная регистрация участников 19.05.2009 с 14.00 до 14.45.** К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

2. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет № 3642903000021, в филиале ОАО «БПС-Банк» по Витебской области г. Витебск, код 150801307. Получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.

4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

5. **Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан:** подписать протокол аукциона; не позднее 10 дней со дня принятия решения горисполкомом о предоставлении земельного участка, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка; не позднее 12 дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи.

г. ВИТЕБСК **22.05.2009 г.**

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ФОНД «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО»

№ лота	Месторасположение земельного участка, адрес, кадастровый номер участка, арендодатель	Характеристика расположенных на участке строений, инженерных коммуникаций	Площадь земельного участка, га	Срок аренды, лет	Назначение участка	Условия продажи	Начальная цена объекта, руб.	Сумма задатка, руб.
1.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Толочинский район, Кохановский поселковый Совет, д. Сальники, ул. Проселочная, 2б, кадастровый номер 224675619601000007 Арендодатель — Толочинский райисполком, тел. (02136) 2-15-55, 2-81-64	Неиспользуемые земли	0,3898	20	Для строительства и обслуживания кемпинга	- заключение победителем аукциона с Кохановским поселковым исполнительным комитетом договора аренды земельного участка; - осуществление победителем в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о передаче ему земельного участка в аренду государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий два года; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	**44 250**	**4 425**
2.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Толочинский район, 543 км (лево) автомагистрали М1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ вблизи д. Малое Высокое Кохановского поссовета, кадастровый номер 224600000001000676 Арендодатель – Витебский облисполком, тел. в г. Толочин (02136) 2-15-55, 2-81-64	Ограничение в использовании земельного участка в связи с его расположением в охранной зоне линии связи	0,0980	99	Для строительства и обслуживания мини-кафе	- победителю аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона оплатить в установленном порядке убытки и упущенную выгоду сельскохозяйственному производственному кооперативу «Звенячи» в сумме 125 230 000 рублей, связанные с изъятием сельскохозяйственных земель, согласно отчету; - не позднее двух рабочих дней после внесения денежных выплат и выполнения условий, указанных в протоколе аукциона, заключить с Толочинским райисполкомом, действующим от имени облисполкома, договор аренды земельного участка; - осуществить государственную регистрацию права на земельный участок в двухмесячный срок со дня предоставления этого участка; - получить в установленном порядке разрешение Толочинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - в течение шести месяцев с момента утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство объекта приступить к занятию данного участка; - произвести перенос капитального строения РУП «Минскавтодор-Центр», расположенного на земельном участке, в соответствии с проектно-сметной документацией; - снять плодородный слой почвы и использовать его в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией; - осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	**16 574**	**1 657**

1. **Аукцион состоится 22 мая 2009 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38.**

2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Участнику необходимо подать заявление в фонд «Витебскоблимущество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, а также представляются: юридическими лицами (резиденты РБ) — доверенность, выданная представителю юридического лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными предпринимателями – копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; представителям индивидуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность; юридическими лицами (нерезиденты РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представитель иностранного юридического лица дополнительно представляет легализованную в установленном порядке доверенность. При подаче документов на участие в аукционе уполномоченные лица предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

3. **Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, последний день приема документов 18 мая 2009 г. до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 22 мая 2009 г. с 14.00 до 14.45.** К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет № 3642903000021, в филиале ОАО «БПС-Банк» по Витебской области г. Витебск, код 150801307. Получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.

5. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.

6. **Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан:** подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; **не позднее 10 дней** после вступления в силу решения о предоставлении земельного участка возместить расходы по формированию и регистрации земельного участка и затраты на подготовку и проведение аукциона в сумме 5 миллионов рублей (по каждому лоту); внести плату за право заключения договора аренды земельного участка; **не позднее 12 дней** после вступления в силу решения о предоставлении земельного участка заключить с арендодателем договор аренды земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи.

8. Контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, сайты www.fondgosim.vitebsk.by, www.gki.gov.by, E-mail:votfondgi@tut.by.

Каардыната Вечнасці

Паслушніца Ніка з іерусалімскага Горненскага манастыра шмат часу аддае працы ў бібліятэцы.

Вялікдзень. На працягу амаль двух тысячагоддзяў увага праваслаўных хрысціян і прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх канфесій у гэты святочны дзень прыцягнута да іерусалімскага храма Уваскрэсення Гасподняга. Гэта тут на месцы пакарання і ўваскрэсення Хрыста адбываецца дзіўнае з'яўленне Жыватворнага Агню. Сёння, як і заўжды, вуліцы Іерусаліма запоўненыя натоўпам ахвотных удзельнічаць у святочных набажэнствах, на свае вочы ўбачыць сыходжанне Агню, пачуць хаду Вечнасці...

Кожнае месца на Зямлі мае свае каардынаты ў часе і адлегласці — пра гэта міжволі падумаецца зноў, калі ўзнімецеся на вяршыню скалістага халма і ўбачыце ўнізе Іерусалім. Можаце сабе пазначыць: 60 кіламетраў на ўсход ад Міжземнага мора і 700 метраў вышэй за яго ўзровень. Прасціраючыся між такіх жа халмоў, ён не ўразіць вас сучаснай суперархітэктурай — гэтак робяць маладыя гарады, што імкнуцца вылучыцца з шэрагу аднолькавых... Іерусалім выглядае маўкліва-таямнічым, нібы прарастаючым з глыбіняў камення і тысячагоддзяў. Ён устае старымі сценамі-сведкамі там, дзе жылі яго першыя жыхары чатыры тысячы гадоў таму, на тым жа месцы, што і па сёння завецца калыскай трох самых распаўсюджаных на Зямлі рэлігій — хрысціянства, іудзейства, ісламу. Зразумела, што звеку не прыпыняецца накіраваны сюды паток вернікаў з усіх кантынентаў.

Перамясціцеся ў думках на дзве тысячы гадоў назад. Уявіце сябе перад магутнымі каменнымі сценамі старажытнага Іерусаліма побач з узгоркам Галгофай і садам тутэйшага жыхара Іосіфа Арымафейскага. Тут быў пакараны на крыжы Збавіцель. Сёння тут высіцца храм Уваскрэсення Хрыстова, які ахіляе сваімі скляпеннямі месцы казні, пахавання, уваскрэсення. У IV стагоддзі імператар Канстанцін Вялікі загадаў пабудаваць тут самы прыгожы храм у сусвеце, каб адзначыць самае святое месца на зямлі. Мінаў час, ветры бязлітаснай гісторыі не шкадавалі помніка, створанага людзьмі, але пасля кожнага разбурэння храм паўставаў у яшчэ большай славе. Тое, што мы бачым сёння, захавалася з XII стагоддзя. Сёння тэрыторыя храма — гэта вялізны архітэктурны комплекс, дзе знаходзіцца шмат прыдзелаў, некалькі дзейных манастыроў, галерэй. Усё гэта падзелена паміж шасцю канфесіямі хрысціянскай царквы.

Патрапіць у храм Уваскрэсення Хрыстова можна праз адзіную браму. У прыцемках вы падыходзіце да першай святыні — каменя Памазання (гэта тут нядоўга знаходзіўся зняты з крыжа Хрыстос). Няяркія агеньчыкі лампад нібы падказваюць, куды ісці далей — вы крочыце ўсцяж старажытных калон да круглай ратонды, дзе знаходзіцца пячора Гроба Гасподняга, агорнутая мармуровай капліцай (Кувукліяй). Напэўна, за ўсе часы існавання гэтага і папярэдніх храмаў не было такога, каб у смутку і светлай надзеі не прыходзілі б сюды людзі. Кожныя суткі каля Гроба Гасподняга адбываюцца тры ўрачыстыя набажэнствы — праваслаўнае, армянскае і каталіцкае.

Дарэчы, каб не ўзніклі якія-небудзь непаразуменні паміж прадстаўнікамі розных канфесій, ключы ад храма на працягу многіх стагоддзяў захоўваюцца ў адной мясцовай арабска-мусульманскай сям'і, а замыкае і адмыкае браму другая такая ж сям'я. Гэты адказны абавязак нязменна перадаецца ад бацькі сыну.

Іерусалім. Калісьці старажытныя мудрацы казалі пра яго, што тут на месцы раскрыжавання Збавіцеля перапляліся ўсе шляхі Чалавецтва. Сёння гэтую кропку на планеце можна назваць каардынатай Вечнасці.

Яўген ПЯСЕЦКІ.

Мінск — Іерусалім.

Фота аўтара.

У храме Уваскрэсення Хрыстова перад пячорай Гроба Гасподняга.

Вузкія вулкі вядуць да галоўнага храма.

Брама іерусалімскай сцяны — адна з тых, скрозь якія паломнікі і турысты трапляюць у старажытны горад.

На вуліцах горада пазначаны шлях, якім Збавіцель ішоў на пакаранне. Прайсці па ім сёння са сваім крыжом — пачэсная магчымасць для паломнікаў.

ПАСХАЛЬНАЕ ПАСЛАННЕ

Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Стан хрысціянскіх сем'яў і добраўпарадкаванасць праваслаўных храмаў, грамадскае служэнне членаў Царквы і асабісты прыклад веры кожнага хрысціяніна: усё, што становіцца галавою вугла нашага асабістага спасення, мы павінны зрабіць дастойным шырокай павагі і дзейнага пераймання.

У час выпрабаванняў радасць аб Уваскрасенні Хрыстовым павінна быць не проста лікаваннем аб ісціннасці нашай веры! Дарагія браты і сёстры, мы пакліканы да ацалення ран тых людзей, якія пакутуюць. Хрысціянская місія сярод тых, хто хворы і бедны, хто адзінокі і пакінуты, — гэта абавязак Царквы і пакліканне кожнага яе члена. Але мы павінны памятаць, што не менш важнай з'яўляецца місія хрысціян, звернутая да тых, хто пакутуе з-за страты сэнсу жыцця, з-за адсутнасці жыццёвых арыенціраў, з-за крушэння ілжывых ідэалаў.

У тым самым Пасланні да Эфесянаў апостал Павел дае простую і мудрую параду, як і чым мы можам дапамагчы веруючым і няверуючым: «Не будзьце безразважнымі, а пазнавайце, у чым ёсць воля Божая» (Эф. 5: 16–17).

Разважлівасць і разуменне Божай волі не даюцца хрысціяніну проста так. Гэта — плод нястомнай працы над самім сабою, вынік асэнсавання ў святле Евангелля Хрыстовага перш за ўсё свайго жыцця, і толькі потым — жыцця і ўнутранага свету іншага чалавека, свайго бліжэйшага асяроддзя, свайго народа і, урэшце, усёй чалавечай супольнасці.

Цвёрда і справядліва гучаць словы з Паслання Прадстаяцеляў Праваслаўных Памесных Цэркваў, якія сабраліся ў горадзе Канстанцінопалі, цяперашнім Стамбуле, у кастрычніку мінулага года: «Праваслаўныя хрысціяне падзяляюць з іншымі рэлігійнымі і нерэлігійнымі людзьмі планеты адказнасць за сучасны крызіс, — гаворыцца ў Пасланні, — таму што яны неразумна дапускалі злоўжыванні свабоды альбо зміраліся з імі, не супрацьстаялі ім дастойна словам веры. Такім чынам, нашым галоўным абавязкам з'яўляецца ўклад у пераадоленне раздзяленняў у свеце».

Пад гэтым дакументам стаіць подпіс заўждыпамінаемага Святейшага Патрыярха Аляксія II, і таму мы ўспрымаем місію «пераадолення раздзяленняў у свеце» як духоўны запавет Яго Святейшаства. Добрым знаменнем для нашай Маці-Царквы стала і місіянерская скіраванасць пачатага служэння шаснаццатага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, сведкамі выбрання і інтранізацыі якога мы сталі ў дні працы Архіерэйскага і Памеснага Сабораў Рускай Праваслаўнай Царквы.

Дарагія мае! Святкуючы светлае Хрыстова Уваскрасенне, вызнаючы перад Богам і прапаведуючы свету дабравесце аб тым, што «Хрыстос уваскрэс з мёртвых, смерцю смерць зваяваў», — мы словам і справаю сцвярджаем адзіны спасіцельны выбар, які адвеку прапанаваны чалавеку яго Тварцом. З глыбіні вякоў Багавідзец Маісей звяртае да чалавечага роду боганатхнёны заклік: «Жыццё і смерць прапанаваў я табе, благаславенне і пракляцце. Выберы жыццё, каб жыў ты і патомства тваё» (Друг. 30: 19).

«Уваскрэс Хрыстос, і жыццё жыве», — рэхам гучыць у дні Пасхі Гасподняй сведчанне праваслаўнага свету пра наш выбар. Сапраўды, веданне Божага Закона жыцця — самае каштоўнае ў скарбніцы агульначалавечай думкі.

...І зноў багамудры апостал Павел падтрымлівае нас у пошуку адказаў на вечныя і на неадкладныя пытанні быцця. «Любоў ёсць выкананне закона, — кажа ён. — Так рабіце, ведаючы час, што наступіла ўжо гадзіна прабудзіцца нам ад сну». І сёння, у час сусветных выпрабаванняў, сярод хрысціян не выклікаюць недаўмення наступныя словы святога апостала: «Цяпер бліжэй да нас спасенне, чым калі мы ўверавалі» (Рым. 13: 10–11).

Дык будзем добрымі работнікамі на ніве Хрыстовай, і Айцец наш, Які бачыць тайнае, узнагародзіць свет яўна (Мф. 6: 4, 6: 18)!

Нашу светлую надзею і радаснае сведчанне веры накіроўваю разам з пасхальным віншаваннем адзінаверным і адзінакроўным братам і сёстрам нашым, якія жывуць ва ўсіх канцах Зямлі. Сардэчна вітаю ўсіх, хто носіць імя Хрыстова і заклікае Бога ў Сведкі свайго жыцця, свайго сумлення, сваіх слоў і спраў.

Узлюбленыя! Хрыстос уваскрэс! Сапраўды ўваскрэс! — і нас уваскрасіць сілаю Сваёю. Амінь.

**ФІЛАРЭТ, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі.**

*Пасха Хрыстова
2009 г.
Мінск*

ПАСХАЛЬНАЕ ВІНШАВАННЕ

Дарагія суайчыннікі!
Віншуем вас з цудоўным святам уваскрасення нашага Госпада Ісуса Хрыста.

ХРЫСТОС УВАСКРОС! САПРАЎДЫ ЎВАСКРОС!

У гэтыя веснавыя дні мы ўспамінаем гісторыю Божага Сына Ісуса Хрыста, Які «памёр за грахі нашы... і пахаваны быў... і ўваскрос у трэці дзень» (Першае пасланне апостала Паўла да Карынфянаў, 15:3-4).

Як добра, што Евангелле не заканчваецца апісаннем смерці і пахавання. Мы чытаем працяг біяграфіі Таго, Хто толькі што быў пахаваны. Сілаю Божай Ісус паўстаў з труны.

Жаўнеры, атрымаўшы ад святароў немалую суму грошаў, распаўсюдзілі чуткі, што цела Ісуса было ўкрадзена. Гэтая і падобныя ёй чуткі распаўсюджваюцца і ў наш час, але сіла ўваскрасення перамагае нявер'е, і мы радасна вітаем адзін аднога словамі: «Хрыстос уваскрос! — Сапраўды ўваскрос». Прыцвічыўшы Ісуса Хрыста да крыжа, забіўшы Яго, ворагі толькі разбілі судзіну з найкаштоўнейшым міра, ад якога водар жыцця распаўсюдзіўся на ўвесь сусвет.

Пасля свайго ўваскрасення Хрыстос з'яўляўся сябрам, умацоўваючы іх веру. Марыя самотна сумавала ля пустое труны, але гора змянілася радасцю, калі яна ўбачыла Ісуса.

Два вучні, разгубленыя і збянтэжаныя, ішлі ў Эммаус, але Ісус наблізіўся да іх, і сэрцы напоўніліся радасцю і надзеяй.

Сумненні мучылі скептыка Фаму, але ўзрушаны вопытам асабістай сустрэчы з Хрыстом ён усклікнуў: «Госпад мой і Бог мой».

Як часта мы адчуваем тыя ж сумненні, няўпэўненасць, збянтэжанасць, нягоды. Але ўваскрасенне дазваляе нам па-новаму зірнуць на жыццё, на нашыя перажыванні, уваскрасенне дазваляе радавацца нават сярод скрухаў.

Уваскрасенне Хрыста дае нашаму жыццю мэту і сэнс. Яно даказвае, што любоў мацней за нянавісць, дабро мацней за зло, жыццё мацней за смерць.

Уваскрасенне Хрыста адраджае нас да новага жыцця. Апостал Пётр кажа, што «Бог адрадзіў нас уваскрасеннем Ісуса Хрыста з мёртвых да надзеі жывое» (Першае пасланне Пятра, 1:3). Уваскрасенне гаворыць, што ўсё можна пачаць з пачатку. Бо Хрыстос памёр за грахі нашыя і ўваскрос для апраўдання нашага. Дзякуючы Ягоным смерці і ўваскрасенню мы можам пакінуць у мінулым свае расчараванні, сваю пустату, свае грахі, свае крыўды і пачаць новае жыццё з Ім.

Уваскрослы Хрыстос сягоння нябачна з'яўляецца тым, хто жыве на Зямлі. Ён прыходзіць да нас, грукае ў дзверы сэрца, знаходзячы для кожнага свае словы суцяшэння. Наша справа — пачуць, адгукнуцца, пусціць Яго ў сваё сэрца.

У гэтыя пасхальныя дні зычым кожнаму перажыць радасць сустрэчы з Хрыстом, радасць прабачэння і жыцця з Ім. Няхай сіла ўваскрасення ратуе кожнага, хто з верай прыходзіць да Яго. Няхай Бог у паўнаце пашле Сваю цудоўную дабрыню кожнаму чалавеку.

ХРЫСТОС УВАСКРОС! САПРАЎДЫ ЎВАСКРОС!

**Епіскап цэркваў евангельскіх хрысціян баптыстаў у Рэспубліцы Беларусь
Мікалай СІНКАВЕЦ.**

БЕЛАРУСБАНК

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» сообщает, что согласно решению годового Общего собрания акционеров от 27 марта 2009 года

С 1 МАЯ 2009 ГОДА БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ

Выплата дивидендов производится по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 209 (режим работы с 9.00 до 15.00, обед с 12.30 до 13.15), а также по месту открытия счета в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк» и других банках.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт.

Телефон для справок: (017) 218 84 38, 218 87 72.

http://www.belarusbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912

«Гарачая» лінія ўпраўлення аховы здароўя Мінаблвыканкама (017) 220 20 25

20 красавіка — загадчык арганізацыйна-метадычнага аддзела Мінскага абласнога псіханеўралагічнага дыспансэра Канстанцін Міхайлавіч МІНКЕВІЧ.

21 красавіка — галоўны ўрач Мінскага абласнога супрацьтуберкулёзнага дыспансэра Андрэй Пятровіч Міцько.

22 красавіка — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласной клінічнай бальніцы Яраслаў Леанідавіч ПЕРАЛЫГІН.

23 красавіка — галоны ўрач Мінскага абласнога скурна-венералагічнага дыспансэра Людміла Аляксандраўна КАЛАСКОВА.

24 красавіка — загадчык кардыярэўматалагічнага аддзялення Мінскай абласной дзіцячай клічнай бальніцы Святлана Іванаўна КЛЯЧАН.

Графік работы «гарачай» лініі — **з 9.00 да 13.00 і з 14.00 да 17.00.**

ВТБ

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ИНФОРМИРУЕТ,

что на основании решения Клиентского комитета ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) от 14.04.2009, № 12,

с 18 мая 2009 года УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «СКАРБОНКА» В РАЗМЕРЕ 12,5 % ГОДОВЫХ В ДОЛЛАРАХ США, 11,5 % ГОДОВЫХ В ЕВРО, 13,5 % ГОДОВЫХ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

Утвержденные размеры процентных ставок применяются для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Скарбонка», заключенных с физическими лицами в период с 20.10.2008 г. по 17.02.2009 г. включительно.

Информация о размере процентов, выплаченных по вкладам в течение последнего финансового года, размещена на сайте и в офисах банка.

Банк гарантирует сохранность и возврат вкладов в соответствии с законодательством РБ.

www.vtb-bank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 27.11.2007 г. № 23, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 101165625

У МІНСКУ Ў РАЦЭ СВІСЛАЧ ЗНОЙДЗЕНЫ ШКІЛЕТАВАНЫ ТРУП ЖАНЧЫНЫ

Як паведаміў карэспандэнту агенцтва «Мінск—Навіны» старшы памочнік пракурора горада Мінска Сяргей Балашоў, жанчына была апранута ў чорную скураную куртку і штаны, а таксама ў шэрую кофту. Труп знайшлі ў рацэ рыбакі насупраць дома № 27 па вуліцы Чыжэўскіх.

Андрэй ШМЫГІН, «Мінск—Навіны».

БАНК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ
Закрытое акционерное общество

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2009 года

ЗАО «ТК Банк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2009	01.04.2008
1	2	3	4	5
1	**АКТИВЫ**			
2	Денежные средства	1101	161.3	—
3	Средства в Национальном банке	1102	61.8	—
4	Ценные бумаги:	1103	1 877.9	—
	для торговли	11031	—	—
	удерживаемые до погашения	11032	—	—
	в наличии для продажи	11033	1 877.9	—
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	16 637.8	—
6	Кредиты клиентам	1106	72.7	—
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	—	—
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	345.8	—
9	Прочие активы	1109	681.1	—
10	ИТОГО активы	110	19 838.4	—
11	**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**			
12	Средства Национального банка	1202	—	—
13	Кредиты и другие средства банков	1205	2 925.2	—
14	Средства клиентов	1206	477.7	—
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	—	—
16	Прочие обязательства	1209	361.1	—
17	ВСЕГО обязательства	120	3 764.0	—
18	**КАПИТАЛ**			
19	Уставный фонд	1211	17 257.9	—
20	Эмиссионный доход	1212	—	—
21	Резервный фонд	1213	—	—
22	Накопленная прибыль	1214	(-1 183.5)	—
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	—	—
24	ВСЕГО капитал	121	16 074.4	—
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	19 838.4	—
26	**ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**			
27	Требования	1301	—	—
28	Обязательства	1302	—	—

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2009 года

ЗАО «ТК Банк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2009	01.04.2008
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	344.4	—
2	Процентные расходы	2012	79.6	—
3	Чистые процентные доходы	201	264.8	—
4	Комиссионные доходы	2021	4.5	—
5	Комиссионные расходы	2022	2.7	—
6	Чистые комиссионные доходы	202	1.8	—
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	3 268.4	—
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	—	—
9	Доход в форме дивидендов	205	—	—
10	Чистые отчисления в резервы	206	2 016.6	—
11	Прочие доходы	207	—	—
12	Операционные расходы	208	807.5	—
13	Прочие расходы	209	41.3	—
14	Налог на прибыль	210	131.5	—
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	538.1	—

Председатель Правления **А.Б. Веретельников**
Главный бухгалтер **И.Л. Бурко**
Дата подписания «15» апреля 2009 г.

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 30 от 12.09.2008 г.

Эксклюзіў

«СКАЖУЦЬ: ХЭНЛАН ЗВАР'ЯЦЕЎ! А ЧАМУ Б НЕ ПАСПРАБАВАЦЬ?!»

Галоўны трэнер зборнай Беларусі хоча залаты медаль

Учора зборная Беларусі па хакеі на чале з Гленам Хэнланам паляцела ў Францыю. 19 і 20 красавіка нашы згуляюць два таварыскія матчы — з гаспадарамі і аўстрыйцамі.

Ну, а потым прамым ходам — на чэмпіянат свету ў Швейцарыю. Дарэчы, рады каманды ўжо ў Францыі папоўніць зорка НХЛ — абаронца Руслан Салей, а вось Міхаіл Грабоўскі — нападаючы «Мэйпл Ліфс», які прыляцеў з Таронта, ужо трэніруецца з астатнімі зборнікамі. Што датычыцца братоў Касціцыных — Андрэя і Сяргея, якія гуляюць у «Манрэалі», то ў іх яшчэ наперадзе бітва за Кубак Стэнлі ў НХЛ. Ці ўбачым мы іх на чэмпіянаце свету?

...Раніца Хэнлана пачынаецца з усходу сонца. Пакуль іншыя хакеісты адсыпаліся перад паездкай у Францыю, ён ужо быў у Палацы спорту, пакаваў баулы.

— Я не гаварить па-руски, — усміхнуўся Глен, калі я зазірнула ў трэнерскую.

— Я ж вам сказала «гуд морнинг»!

Глен засмяяўся. Узяў пластмасавую шкляначку з кавай, і мы прыселі з ім на дарожку:

— Калі будзеце вучыць рускую? — пытаюся ў яго.

— Я ўжо пачынаю сёе-тое разумець — з кожным днём усё лепш і лепш.

— Хакеісты вам дапамагаюць?

— У мяне ёсць асабісты перакладчык, ну а яшчэ памагаты — Уладзімір Цыплакоў, які размаўляе па-англійску лепш, чым па-руску *(смяецца)*. Калі па праўдзе, то вельмі стамляешся ад незнаёмай мовы. Але я ж беларус!

— Цяжка прывыкаць зноў да Беларусі пасля доўгага расстання?

— Я ўжо даўно рваўся ў Мінск, але трэба было займацца клубам у Фінляндыі. Шчыра кажучы, засумаваў без нашых гульцоў, людзей, супрацоўнікаў федэрацыі, менеджараў, нават дактароў.

— Усе заўважылі, што вы змяніліся: сталі больш сур'ёзным, больш не запрашаеце гульцоў у рэстаран папіць піва і паразмаўляць па душах. Што здарылася?

— Яшчэ ўсё наперадзе! Я ж прыехаў сюды не на гастролі. Адказны час у зборнай, а ў нагрузку яшчэ і клуб — мінскае «Дынама». Добра папрацуем, абавязкова сходзім адпачнём. Нядаўна, дарэчы, у Маскве разам з хлопцамі хадзіў вячэраць.

— У вас ёсць уласны рэцэпт, як перамагаць на чэмпіянатах свету?

— Трэба працаваць і працаваць — «пахать» адным словам. Вы будзеце смяяцца, калі я скажу, што ў нашых планах на чэмпіянаце свету — гэта залаты медаль. Скажуць, Хэнлан звар'яцеў, калі нават думае пра гэта, але чаму не паспрабаваць? Мы ўжо даказалі, што ў дзясятцы наймацнейшых беларусы займаюць не апошняе месца.

— Разлічваеце ў першую чаргу ў гэтай справе на зорак НХЛ: Салея, Грабоўскага, Касціцыных?

— Яны для мяне ўсе роўныя. Як бацька можа сказаць, які сын для яго даражэйшы? Яны ўсе на вагу золата. Чым дрэнны Антоненка, Макрыцкі? Старэйшыя будуць па гадах, але з іх трэба браць прыклад. Таму ж Дзмітрыю Корабаву і Кірылу Гатаўцу.

— Смецце, як кажуць, з хаты не выносяць. Але чаму браты Касціцыны там, у Амерыцы, варагуюць з Міхаілам Грабоўскім. Усе памятаюць, як яны наладжвалі баксёрскія паядынкі падчас матчаў, а Сяргей Касціцын у адным з інтэрв'ю канадскаму журналісту сказаў: чаму Грабоўскага на руках насіць павінен, сустракаць кветкамі і шампанскім?

— *(Смяецца).* Калі я трэніраваў «Вашынгтон», у маёй камандзе яе лідар Саша Авечкін пастаянна задзіраўся падчас гульняў са сваім суайчыннікам Яўгенам Малкіным з «Пітсбурга»: маўляў, хто з іх больш круты?! Але калі яны прыязджаюць гуляць за зборную сваёй краіны, то там яны — не разлі вада. Думаю, што Грабоўскі не трымае зла на Касціцыных — прынамсі, калі з ім размаўляў, ён сказаў, што забыўся на гэта. Нам важна выйграць чэмпіянат і Алімпіяду, якая адбудзецца ў Ванкуверы, а не распальваць у камандзе канфлікты.

— А вы ўжо з братамі Касціцынамі размаўлялі?

— Так, але лішні раз не хочам іх турбаваць, там цяпер адказныя матчы ў НХЛ. Я ж не загадаю ім: давайце, дуйце ў Мінск, вы нам больш патрэбныя, чым свайму клубу! *(Смяецца.)*

— Прайграць не баіцеся?

— Чаго баяцца? Я ведаю, што хакейны бізнэс цяжкі: няма выніку — няма трэнера. У свой час я так пазбавіўся кар'еры ў «Вашынгтоне», але жыццё працягваецца, прыходзіцца пазнаваць усё новае. Гэта неацэнны вопыт. Я аналізаваў памылкі, зрабіў высновы. Гэта была частка майго жыцця, якая засталася ў мінулым, а сёння — чэмпіянат свету і мінскае «Дынама», зараз кантрольная праца.

— З былым трэнерам нашай зборнай Куртам Фрэйзерам вы трымаеце сувязь?

— Не! Увесь час забірае хакей, а астатні трэба ўдзяліць сям'і. Сын, яму 7 гадоў, у школу ў Фінляндыі пайшоў. Жонка пакуль яго даглядае.

— Гэта праўда, што ваша жонка будзе выкладаць у Мінску англійскую мову?

— Ну, гэта пакуль яшчэ не дакладна, хоць па прафесіі яна настаўнік.

— Чаму не прадаяце дом у Паўночнай Амерыцы і не купляеце ў Мінску?

— У нас няма дома, кватэру хіба што *(смяецца)*. У Фінляндыі мы здымаем жыллё.

— Вы, мусіць, баіцеся, што пры першай няўдачы адправяць назад, дадому?

— Не баюся. Я ўжо досыць добра вывучыў гульцоў і беларускі хакей, каб пачаць уздым, а не спуск.

Вольга РАМАНЮК.

Сітуацыя

«КАБЕЛЬ» СПАТЫКНЕННЯ

Жыхароў падключылі да кабельнага тэлебачання без іх ведама, але не бясплатна

Днямі жыхары прыкладна 700 кватэр (лічба прыблізная, паколькі падрабязны разбор сітуацыі толькі распачаўся) некалькіх дамоў, што ўваходзяць у склад таварыства ўласнікаў № 10 Фрунзенскага раёна сталіцы, са здзіўленнем назіралі ў «жыроўках» радок платы і, галоўнае, пераразліку яе за карыстанне антэнай. Сума была пазначана крыху большай за 12 тысяч рублёў. Зварот у таварыства ўласнікаў даў наступны вынік: гэта плата за паслугі кабельнага тэлебачання ад УП «Мінскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі» (МТІС).

...Трэба сказаць, што 4—4,5 года таму ў гэтых новабудоўлях ішло толькі 6 асноўных тэлеканалаў, так бы мовіць, сацыяльны пакет. Практычна адразу пасля засялення ў дамы большасці навасёлаў іх пачалі «атакаваць» прадстаўнікі «Космас ТБ», якія прапаноўвалі падключэнне некалькіх пакетаў тэлеканалаў на выбар (у кожным — не адзін дзясятак, у асноўным — больш за 40). Прапануй тады МТІС такія ж паслугі, думаецца, большасці не было б ніякай розніцы, каго патрэбна выбраць. Але альтэрнатывы на той момант не было, таму многія некалькі гадоў запар глядзелі «Космас ТБ» і ні пра што не думалі. Да з'яўлення «жыровак»...

Высветлілася, што яшчэ са снежня мінулага года МТІС пачало вяшчанне ў тэставым рэжыме ў тым ліку і на дамы, што ўваходзяць у таварыства ўласнікаў № 10. А цяпер за некалькі апошніх месяцаў «заднім чыслом» выставіла рахунак за паслугі (дзеля даведкі: за пакет з 24 каналаў штомесяц трэба плаціць 7026 рублёў). Усё б нічога, але многія пра гэта вяшчанне даведаліся, як ужо гаварылася, з «жыровак». Бясспрэчна, тут ёсць і віна таварыства, дзе сарамліва прызналі: так, маўляў, паперка на дошцы аб'яў з'яўлялася яшчэ ў 2008 годзе, але яе хутка сарвалі. Але што, не было іншых спосабаў праінфармаваць (і не адзін раз) жыльцоў? Прычым, не толькі з боку таварыства ўласнікаў?

Як праінфармавалі спецыялісты, у прыватнасці, галоўны інжынер УП «МТІС» Сцяпан Вайцяшонак, грамадзянін адначасова можа глядзець і тэлеканалы ад «Космас ТБ», і ад МТІС, і яшчэ ад іншых аператараў. Магчыма, толькі многім працуючым людзям (а ў новабудоўлях такіх — большасць) не хапае часу на некалькі дзясяткаў тэлеканалаў ад аднаго з іх, што ўжо гаварыць пра другога і трэцяга. А пасля знікнення з пакета таго ж «Космас ТБ» некалькіх расійскіх тэлеканалаў многім у галаву прыйшла думка: а за што, уласна, цяпер штомесяц трэба плаціць амаль 15 тысяч?

Некаторыя разумнікі (а такіх было меншасць) пры падключэнні «Космас ТБ» пісалі адмову ад карыстання антэнай і не плацілі за яе карыстанне. Многія, не такія дасведчаныя, гадамі плацілі (апошняя лічба за месяц — 1280 рублёў), хоць не мелі ў ёй патрэбы. Цяпер, адказваюць у МТІС, калі вы незадаволены і хочаце адмовіцца ад нашых паслуг, трэба некуды ехаць з дакументамі і... пісаць адмову.

Памятаецца, прадстаўнікі «Космас ТБ» самі ішлі ў народ: прыязджалі дамоў і заключалі дагаворы на аказанне паслуг. МТІС аказаў паслугу, не пытаючыся ў многіх: ці патрэбная яна жыльцам. І фактычна прымушае цяпер ехаць адмаўляцца ад таго, не ведаю, ад чаго.

Агаваруся, што гэтая праца — вельмі патрэбная. УП «МТІС» працуе на поўным гасразліку і самаакупнасці (прашу не чапляцца выключна да гэтых слоў — гэта толькі канстатацыя факта). Як гаворыцца на сайце прадпрыемства, яго праца скіравана на развіццё комплексу тэлекамунікацыйных і інфармацыйных паслуг, у тым ліку шматпраграмнага ТБ, доступу ў інтэрнэт, лічбавага ТБ. Напрыклад, у рамках адпаведнай праграмы да канца гэтага года будуць завершаны рэканструкцыя і мадэрнізацыя прыёмных сістэм тэлебачання на вуліцах Сядых — Каліноўскага — Лагойскі тракт. Цудоўна. Толькі ў нашым выпадку, на жаль, з паслугамі крыху спазніліся, ды і прапанаваныя тэлеканалы пераклікаюцца з пакетам ад «Космас ТБ».

Хоць быццам бы два дамы, што таксама ўваходзяць у склад таварыства ўласнікаў № 10, заключылі дагаворы з МТІС і цяпер задаволеныя яго паслугамі. Тут увогуле шмат блытаніны і ў кожнага з бакоў свая версія: былі дагаворы, не было, пераразлік за карыстанне антэнай абгрунтаваны або яго не павінны былі рабіць і г.д.

Галоўны інжынер прадпрыемства Сцяпан Вайцяшонак размаўляў са мной цярпліва і спакойна, тлумачыў усё — як і належыць прафесіяналу сваёй справы і чалавеку, які выконвае свае абавязкі як адказная асоба (хоць з «ходу», паводле яго слоў, не змог адшукаць заключаныя паміж таварыствам уласнікаў і МТІС дагаворы на аказанне паслуг апошнім). У абаненцкім участку, што абслугоўвае дамы, чамусьці вельмі моцна здзівіліся самому факту маёй размовы са Сцяпанам Сцяпанавічам, спрабавалі нават наладзіць своеасаблівую праверку, а ўрэшце рэшт адмовілі — як журналісту — у каментарыях...

Дзеля справядлівасці ў жыхароў было і ёсць шмат пытанняў да працы апарату таварыства ўласнікаў № 10. Тут сапраўды патрэбны разбор сітуацыі.

Як паведамілі там, апошнімі днямі на іх па вышэйназванай прычыне абрынуўся шквал тэлефонных званкоў. Прадстаўнікі МТІС таксама тэлефанавалі, абяцалі прыехаць. Сцяпан Вайцяшонак папрасіў пісьмовы запыт — каб была падстава для праверкі сітуацыі і падрыхтоўкі адказу. Выконваем просьбу, Сцяпан Сцяпанавіч.

P.S. Праз дзень пасля звароту ў МТІС і ТУ № 10 ля пад'ездаў з'явіліся аб'яўкі з прапановамі ад МТС аб заключэнні дагавораў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

«Кветкі. Насенне. Сад. Агарод»

Выстава пад гэтай назвай пройдзе з 21 па 24 красавіка ў Мінску ў выставачным павільёне на праспекце Пераможцаў, 14.

Яе экспазіцыя разлічана ў першую чаргу на шырокія колы дачнікаў сталіцы, жыхароў навакольных катэджных пасёлкаў і нават блізкіх райцэнтраў. Але яна будзе карысная таксама і для спецыялістаў, якія занятыя ў архітэктуры, ландшафтным дызайне, азеляненні гарадоў і прысядзібных тэрыторый. У сёлетняй прыгожай і каляровай экспазіцыі выставы будуць выстаўлены жывыя зрэзаныя кветкі, аранжарэйная зеляніна, хваёвыя і дэкаратыўныя расліны, велізарны выбар насення, саджанцаў, сельскагаспадарчых культур, садовай тэхнікі, інвентару.

У рамках выставы адбудзецца спецыялізаваны салон-кірмаш «Заалагічны свет». Летась ён паспяхова дэбютаваў, а таму вырашана зноў прапанаваць тавары для нашых малодшых братоў: сабак, котак, птушак, рыбаў, дробных жывёл і розных грызуноў.

Леанід ТУГАРЫН.

КРЫМІНАЛ

З «БАЛЬНІЧНЫМ» СЮЖЭТАМ

Варта было медсястры адной з медыцынскіх устаноў Хойніцкага раёна адлучыцца з тэрапеўтычнага кабінета на некалькі хвілін, як з яе сумачкі знікла 300 тысяч рублёў. На залаты пярсцёнак пацыенткі Свяцілавіцкай бальніцы, што ў Веткаўскім раёне, пакваліўся невядомы. А ў Мазыры раней асуджаны 48-гадовы рабочы ЖЭУ-1 вырашыў «адпачыць» за кошт так званага бальнічнага лістка непрацаздольнасці. Ды не адзін раз, а тройчы. У кожным выпадку не толькі штампы ў іх былі падробленымі, але нават і самі бланкі. Ці не хворая галава ў чалавека, калі ён думаў, што «халява» пройдзе? Узбуджана крымінальная справа.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

г. ВИТЕБСК 30.04.2009

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже объекта государственной собственности с установлением начальной цены, равной одной базовой величине, с одновременной продажей права заключения договора аренды земельного участка

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
4	Не завершенное строительством не законсервированное капитальное строение (здание банно-прачечного комбината), расположенное по адресу: Витебская область, Полоцкий район, Фариновский с/с, д. Фариново, д.14Б, и право заключения договора аренды земельного участка	Характеристика объекта: дата начала строительства: 1990 г.; площадь застройки – 950,45 кв. м, общая площадь – 796,8 кв. м, строительный объем – 3846,7 кв. м; общий процент готовности: 57,20 %; фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия — ж/б плиты, кровля частично рулонная, частично шифер, полы — бетонная стяжка. Земельный участок для обслуживания здания банно-прачечного комбината с кадастровым номером 223885709101000084, площадью 0,1949 га, срок аренды 50 лет. Ограничения в пользовании земельным участком в связи с его расположением в водоохранной зоне реки Ушача (площадью – 0,1949 га). Использование земельного участка для размещения: объектов административного назначения; объектов финансового назначения; объектов розничной торговли; объектов общественного питания; объектов гостиничного назначения; объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения; объектов культурно-просветительного и зрелищного назначения; объектов бытового обслуживания населения.	**796 430**	**79 643**

ОРГАНИЗАТОР – фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. Правды, 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, сайт www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, E-mail:votfondgi@tut.by.

1. Аукцион состоится 30 апреля 2009 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38.

2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, **последний день приема документов 29.04.2009 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 30.04.2009 с 14.00 до 14.45.** К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

3. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет № 3642903000021, в филиале ОАО «БПС-Банк» по Витебской области г. Витебск, код 150801307. Получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.

4. **Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан:** подписать протокол аукциона; **не позднее 10 дней** со дня принятия решения исполнительным комитетом о предоставлении земельного участка, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка; **не позднее 12 дней** со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи.

6. **Подробная информация об объекте продажи и условиях участия в аукционе опубликована ранее в газете «Рэспубліка» за 13.11.2008 № 212 (4635).**

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 30 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже объектов недвижимости государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи равной одной базовой величине

ЛОТ № 1

База отдыха «Борец»: медпункт (инв. № 310/С-27383), овощехранилище (инв. № 310/С-27386), биллиардная (инв. № 310/С-27385), здание корпуса (инв. № 310/С-27377), здание корпуса (инв. № 310/С-27379), здание корпуса (инв. № 310/С-27380), здание корпуса (инв. № 310/С-27381), столовая (инв. № 310/С-27382) в пос. Борец Гомельского района Гомельской области и право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества.

Сведения о предмете аукциона: здания щитовые и кирпичные общей пл. 1015,74 кв.м.

Местонахождение: Гомельская область, Гомельский район, пос. Борец.

Условия использования – для культурно-оздоровительного и социально-гарантированного обслуживания.

Земельный участок – 3,6857 га. Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная зона линии электропередачи напряжением 10 кВ – 0,3133 га; водоохранная зона реки Сож вне прибрежной полосы – 3,6857 га.

Срок аренды земельного участка 49 лет.

Условия аукциона:

осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте не менее 3 лет с момента заключения договора купли-продажи,

создание не менее пяти дополнительных рабочих мест,

запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объекта до выполнения им условий договора купли-продажи.

Начальная цена единого предмета аукциона – 6 243 468 руб., в т.ч. имущества – 280 000 руб., право заключения договора аренды земельного участка – 5 963 468 руб.

Задаток, вносимый участником, – 600 000 рублей.

Продавец: имущества – ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3, тел. (0232) 36-12-92, права заключения договора аренды земельного участка – Гомельский райисполком, г. Гомель, ул. Ильича, 51а, тел. (0232) 36-41-33.

ЛОТ № 2

Здание магазина с подвалом, холодной пристройкой (инв. № 340/С-285085) и право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества.

Сведения о предмете аукциона: одноэтажное кирпичное здание магазина с подвалом общей пл. 445 кв.м, год постройки – 1953; деревянная холодная пристройка; кирпичный склад.

Местонахождение: Гомельская область, Речицкий район, дер. Озерщина, ул. Судостроительная, 23.

Условия использования – при условии капитального ремонта или реконструкции здания с благоустройством территории земельного участка, под объект розничной торговли; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта в срок, не превышающей 2 (двух) месяцев; осуществление строительства в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

Земельный участок – 0,3467 га. Срок аренды земельного участка 55 лет.

Условия аукциона:

осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте в течение не менее 5 лет с момента заключения договора купли-продажи,

создание не менее двух рабочих мест,

проведение капитального ремонта здания и благоустройство прилегающей территории на позднее двух лет от даты продажи,

запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объекта до выполнения им условий договора купли-продажи.

Начальная цена единого предмета аукциона – 1 685 277 руб., в т.ч. имущества – 35 000 руб., право заключения договора аренды земельного участка – 1 650 277 руб.

Задаток, вносимый участником, – 168 000 рублей.

Продавец: имущества – РУП ВП «Нижне-Припятское», г. Мозырь, ул. Советская, 81, тел. (02351) 2-20-09, 2-32-60, права заключения договора аренды земельного участка – Речицкий райисполком, г. Речица, пл. Октября, 6, тел. (02340) 2-34-61.

К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Организатор аукциона – фонд «Гомельоблимущество», г. Гомель, проспект Ленина, 3, контактные телефоны (0232) 74-90-27, 70-14-72.

Аукцион проводится 30 апреля 2009 г. в 11.30 по адресу: г. Гомель, проспект Ленина, 3, 5 этаж, каб. 501. Документы для участия в аукционе принимаются до 17.00 29 апреля 2009 г.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 и Указом Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108.

Желающим участвовать в аукционе необходимо в срок до 17.00 29 апреля 2009 г. заключить с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон и представить организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе по установленной форме; заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающую внесение задатка за участие в аукционе, на счет организатора аукциона, указанный в извещении; нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицом – доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного юридического лица – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе участники или их представители предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона вправе снять объект с торгов до объявления его проданным.

Задаток перечисляется на расчетный счет фонда «Гомельоблимущество» № 3642927330048 в филиале № 300 АСБ «Беларусбанк» г. Гомель, код МФО 151501661, УНН 400243904. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, проспект Ленина, 3, фонд «Гомельоблимущество», ком. 406 с 9.00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по рабочим дням по 29 апреля 2009 г. включительно.

Заключительная регистрация участников 30 апреля 2009 г. с 10.30 до 11.15.

Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней со дня принятия местным исполкомом решения о предоставлении ему земельного участка, обязан внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка.

После совершения победителем аукциона названных платежей, но не позднее 2 рабочих дней, с ним продавцом имущества заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка. Оплата за приобретенный объект осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания договора купли-продажи.

Информация о продаваемых объектах расположена на сайте Гомельского облисполкома: www.gomel-region.by, и сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь: www.gki.gov.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже объектов республиканской собственности с установлением начальной цены продажи равной одной базовой величине и права заключения договоров аренды земельных участков

	Лот №1	Лот №2
Предмет аукциона	**Не завершенная строительством экспериментальная фабрика спортивной одежды (Производственный корпус. Административно-бытовой корпус. Котельная. Трансформаторная подстанция с внеплощадочными сетями) и право заключения договора аренды четырех земельных участков общей площадью 6,1218 га сроком на 50 лет**	**Незаконсервированное не завершенное строительством капитальное строение «Производственный корпус для обработки семян» и право заключения договора аренды земельного участка площадью 1,5117 га, сроком на 50 лет**
Место нахождения объектов	Гродненская область, Берестовицкий район, г.п. Большая Берестовица	Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Свердлова, 203 (Лида-14, Северный промузел)
Начальная цена предмета аукциона, тыс. руб.	100 594,915	87 583,710
Сумма задатка, тыс. руб.	10 000,000	8 758,000
Продавец недвижимого имущества	Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства», контактные телефоны: (8-017) 502-20-50, 502-20-59	Республиканское унитарное предприятие «Гродносортсемовощ», контактные телефоны: (8-01561) 5-82-30, 5-82-32
Организатор аукциона (наименование, адрес, тел.)	***Гродненский областной территориальный Фонд государственного имущества (Фонд «Гроднооблимущество»), 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39, тел.: (8-0152) 74-53-86, 72-15-29, 74-53-82***	

1. Аукцион состоится **29 апреля 2009 года в 11.00** по адресу: 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

2. Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами принимаются Организатором аукциона по 24 апреля 2009 года до 16.00, кабинет 6.

3. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона — Фонда «Гроднооблимущество» № 3642900000187, МФО 152101752 в филиале 400 Гродненского областного управления ОАО АСБ «Беларусбанк», УНП 500044549.

4. Решение о предоставлении победителю аукциона земельного участка принимается местным исполнительным комитетом в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

5. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка внести плату за право заключения договора аренды этого участка, возместить расходы, связанные с проведением данного аукциона и формированием земельного участка, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка.

6. После совершения победителем аукциона названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным исполнительным комитетом – договор аренды земельного участка.

7. Подробная информация – в извещениях о проведении аукциона, ранее опубликованных в газете «Звязда» **от 28 февраля 2009 г. № 38(26416), от 5 марта 2009 года № 41(26419), от 4 апреля 2009 г. № 63(26421)**

Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 г.

Организация ОАО «Мальва»

УНП 100041360

Вид деятельности розничная торговля
Организационно-правовая форма
Орган управления
Единица измерения млн. руб.
Адрес: 220036, г. Минск, ул. Коржа, 11

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
первоначальная стоимость	101	922	1057
амортизация	102	326	385
остаточная стоимость	110	596	672
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	111		
амортизация	112		
остаточная стоимость	120		
Доходные вложения в материальные ценности			
первоначальная стоимость	121		
амортизация	122		
остаточная стоимость	130		
Вложения во внеоборотные активы	140		
В том числе: незавершенное строительство	141		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	**190**		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	500	472
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	39	36
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты	213		
расходы на реализацию	214	9	13
готовая продукция и товары для реализации	215	450	420
товары отгруженные	216	1	1
выполненные этапы по незавершенным работам	217		
Расходы будущих периодов	218	1	2
прочие запасы и затраты	219		
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	181	172
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
В том числе: покупателей и заказчиков	231		
прочая дебиторская задолженность	232		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	73	45
В том числе: покупателей и заказчиков	241	73	27
поставщиков и подрядчиков	242		
по налогам и сборам	243		
по расчетам с персоналом	244		
разных дебиторов	245		
прочая дебиторская задолженность	249		18
Расчеты с учредителями	250		
В том числе: по вкладам в уставный фонд	251		
прочие	252		
Денежные средства	260	61	46
В том числе: денежные средства на депозитных счетах	261		
Финансовые вложения	270		
Прочие оборотные активы	280		105
Итого по разделу II	**290**	**815**	**840**
Баланс (190+290)	**300**	**1411**	**1512**

ПАССИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд	410	189	189
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	411		
Резервный фонд	420		
В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	421		
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	422		
Добавочный фонд	430	46	92
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440		
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450		
Целевое финансирование	460		
Доходы будущих периодов	470		
Итого по разделу III	**490**	**235**	**281**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	**590**		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	173	182
Кредиторская задолженность	620	996	1046
В том числе: перед поставщиками и подрядчиками	621	901	962
перед покупателями и заказчиками	622		
по расчетам с персоналом по оплате труда	623	10	15
по прочим расчетам с персоналом	624		
по налогам и сборам	625	53	57
по социальному страхованию и обеспечению	626	9	12
по лизинговым платежам	627		
перед прочими кредиторами	628	23	
Задолженность перед участниками (учредителями)	630		
В том числе: по выплате доходов, дивидендов	631		
прочая задолженность	632		
Резервы предстоящих расходов	640	7	3
Прочие краткосрочные обязательства	650		
Итого по разделу V	**690**	**1176**	**1231**
Баланс (490+590+690)	**700**	**1411**	**1512**
Из строки 620:			
долгосрочная кредиторская задолженность	701		
краткосрочная кредиторская задолженность	702	996	1046

Активы и обязательства, учитываемы за балансом	Код строки	На начало года	На конец ответного периода
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства	001		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002		
Материалы, принятые в переработку	003		
Товары, принятые на комиссию	004		
Оборудование, принятое для монтажа	005		
Бланки строгой отчетности	006		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	009		
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств	010		
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	011		
Нематериальные активы, полученные в пользование	012		
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов	013		
Потеря стоимости основных средств	014		

Отчет о прибылях и убытках с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	6437	5759
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	1425	1313
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)	020	5012	4446
Справочно: из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах	021		
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	3798	3377
Валовая прибыль (020-021-030)	040	1214	1069
Управленческие расходы	050		
Расходы на реализацию	060	1328	1073
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	-114	-4
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Операционные доходы	080	79	56
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081	12	8
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)	090	67	48
В том числе: проценты к получению	091		
доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций	092		
доходы от операций с активами	093		
прочие операционные доходы	099	67	48
Операционные расходы	100	11	17
В том числе: проценты к уплате	101		
расходы от операций с активами	102		
прочие операционные расходы	109		
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100)	120	56	31
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫВЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Внереализационные доходы	130	3	2
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	131		
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)	140	3	2
Внереализационные расходы	150	5	3
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (140-150)	160	-2	-1
Прибыль (убыток) (+/-070+/-120+/-160)	200	-60	26
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210		
Доходы, не учитываемые при налогообложении	220		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-200+210-220)	240	-60	26
Налог на прибыль	250		4
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	-11	14
Прочие расходы и платежи из прибыли	270		
Чистая прибыль (убыток) (200-250-260-270)	300	-71	8
Справочно (из строки 300): сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль	310		
Прибыль (убыток) на акцию	320		
Количество прибыльных организаций/сумма прибыли	330		26
Количество убыточных организаций/сумма убытка	340	-60	

Расшифровка отдельных внереализационных доходов и расходов

Показатель наименование		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	код	доход	расход	доход	расход
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	350				
Прибыль (убыток) прошлых лет	360				
Возмещение убытков, причиненных неиспользованием или ненадлежащим использованием обязательств	370				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	380				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	390				
Прочие доходы и расходы	400	3	5	2	3
Итого	**500**	**3**	**5**	**2**	**3**

Руководитель Л.Г. Садовский
Главный бухгалтер И.В. Редько 30 марта 2009 г.

Прамая лінія

САЦЫЯЛЬНАЯ ПАДТРЫМКА: КАМУ І НА ЯКІХ УМОВАХ?

Інваліды, ветэраны, шматдзетныя сем'і — не сакрэт, што іх значная частка мае патрэбу ў дапамозе. А адсюль і пасапраўднаму няпростыя пытанні. Паслугі дома і льготы, догляд і кватэрныя праблемы — усё гэта стала тэмамі нашай «прамой лініі» з удзелам спецыялістаў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Такім чынам, на званкі чытачоў «Звязды» адказвалі начальнік аддзела па справах інвалідаў Рыта Валянцінаўна СУШКО, начальнік аддзела развіцця і каардынацыі сацыяльнай дапамогі і сацыяльнага абслугоўвання Таццяна Іванаўна КАСЦЮКОВІЧ і начальнік аддзела па справах ветэранаў і пажылых людзей Іван Пятровіч НАГІБІН.

(Працяг. Пачатак у нумары за 17 красавіка.)

☎ — Як інвалід II групы, маю патрэбу ў радонавых ваннах, але дастаць пуцёўку не магу. Як можна паехаць у санаторый і ці будзе аздараўленне ў ім бясплатным?

Марыя Анатольеўна Брыль, *Вілейскі раён.*

— Непрацуючыя інваліды II групы незалежна ад прычыны інваліднасці (апроч выпадкаў, калі такімі прычынамі сталі супрацьпраўныя дзеянні, алкагольнае, наркатычнае ці таксічнае ап'яненне і наўмыснае пашкоджанне свайго арганізма) маюць права на першачарговае бясплатнае санаторна-курортнае лячэнне пры наяўнасці медыцынскіх паказанняў і адсутнасці проціпаказанняў або аздараўленне пры адсутнасці проціпаказанняў не больш за адзін раз у два гады. Аднак цяпер забеспячэннем іх пуцёўкамі займаецца Рэспубліканскі цэнтр па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва. Таму, Марыя Анатольеўна, мы раім вам звярнуцца ў прадстаўніцтва Рэспубліканскага цэнтра па месцы жыхарства.

☎ — Калі знаёмая выйшла на II групу інваліднасці, то ёй дадалі 26 тысяч да пенсіі. Калі ж выйшаў на II групу інваліднасці я, мне не дабавілі нічога. І патлумачылі, маўляў, я маю 40 гадоў стажу, а яна — толькі 21 год. Хіба гэта правільна?

І другое пытанне. Інвалідам II групы захавалі льготу на газ, але ў межах 172 кубаметраў на месяц. Адкуль такая лічба? Прыкладам, у мяне паравы кацёл узімку «бярэ» 1,8 кубаметра ў гадзіну, 43,2 кубаметра — у суткі або 1296 «кубоў» у месяц.

Фёдар Рыгоравіч Аўрамаў, *Мінскі раён.*

— Памеры пенсій па інваліднасці вызначаюцца артыкулам 31 Закона «Аб пенсійным забеспячэнні» і залежаць ад групы. Напрыклад, інвалідам I групы пенсіі па інваліднасці прызначаюцца ў памеры 75 % сярэднямесячнага заробку. А пенсіі па інваліднасці па II групе, з улікам меншай ступені абмежаванасці здароўя, — у памеры 65 %. Прычым тут варта заўважыць: апошняе адпавядае пенсіі па ўзросце на агульных падставах, прызначанай зыходзячы са стажу 35 гадоў у мужчын або 30 гадоў у жанчын.

Узгаданым артыкулам Закона таксама прадугледжана, што калі ў інвалідаў I і II груп ёсць стаж работы, неабходны для прызначэння пенсіі па ўзросце, то пенсія па інваліднасці можа быць прызначана ў памеры пенсіі па ўзросце пры адпаведным стажы. Практычна гэта азначае, што пры стажы 36 гадоў у мужчын ці 31 год у жанчын і больш, пенсія па інваліднасці прызначаецца ў памеры пенсіі па ўзросце. Таму сапраўды: вызначэнне II групы інваліднасці мужчыну са стажам больш за 35 гадоў на памер яго пенсіі ніяк не ўплывае.

Адносна другога ж пытання трэба паўтарыцца: ільготы прадастаўляюцца па вызначаных заканадаўствам тарыфах (стаўках) у межах нормаў спажывання толькі інваліду II групы і на членаў яго сям'і не распаўсюджваюцца. Прычым нарматывы спажывання камунальных паслуг для прадастаўлення льгот па іх аплаце зацвярджаюцца аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам.

☎ — Якія засталіся льготы ў інвалідаў III групы?

Станіслаў Іосіфавіч Кароза, *Лідскі раён.*

— Законам «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян», які пачаў дзейнічаць з 17 снежня 2007 года, захаванне ранейшых сацыяльных ільгот інвалідам III групы не прадугледжана — за выключэннем некаторых катэгорый, такіх, як інваліды вайны ці асобы, што перанеслі прамянёвую хваробу. Такім чынам, цяпер асноўная частка інвалідаў мае права толькі на санаторна-курортнае лячэнне з частковай аплатай у залежнасці ад узроўню даходу.

☎ — Ці будуць якія-небудзь павышэнні пенсіі або выплаты на лекі інвалідам III групы ў сувязі са скасаваннем ільгот?

Уладзімір Іванавіч Пацэнка, *Бераставіцкі раён.*

— Сапраўды, з 17 снежня 2007 года льготы па аплаце за лекі інвалідам III групы не прадастаўляюцца, прычым якіх-небудзь павышэнняў пенсій у сувязі з гэтым не плануецца. Разам з тым нагадаем: Указ ад 17 снежня 2007 года «Аб некаторых мерах дзяржаўнай падтрымкі насельніцтва» прадугледжвае адрасную падтрымку малазабяспечаных сем'яў і адзінокіх грамадзян шляхам прадастаўлення адрасных выплат на набыццё прадуктаў харчавання, лекаў, тэхнічных сродкаў сацыяльнай рэабілітацыі, адзення і абутку, праязных білетаў і на іншыя першачарговыя патрэбы ў выглядзе штомесячнай ці аднаразовай сацыяльнай дапамогі. Так, штомесячная дапамога аказваецца ў выпадку, калі даход адзінокага чалавека ці на кожнага члена сям'і атрымліваецца менш за 100 % бюджэту пражытковага мінімуму (сёння гэта 234 370 руб.), а аднаразовая дапамога — калі даход атрымліваецца менш за 120 % БПМ (281 240 рублёў).

Апроч таго, інваліды, якія апынуліся ў цяжкім матэрыяльным становішчы, могуць звярнуцца ў раённае ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па дапамогу са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва. Да таго ж трэба нагадаць: існуе спецыяльны пералік захворванняў, па якіх лекавыя сродкі адпускаюцца бясплатна, і пры гэтым — увогуле незалежна ад вызначэння інваліднасці.

☎ — Адкажыце, калі ласка, як вырашаецца пытанне з пратэзаваннем інвалідаў III групы?

Віктар Маісеевіч Петух, *Светлагорскі раён.*

— На жаль, пакуль гэта пытанне вырашаецца толькі за кошт уласных сродкаў. У той жа час мы прапрацоўваем варыянты аказання адраснай дапамогі менавіта на пратэзаванне інвалідам III групы і прычым — без уліку даходаў. Адпаведны дакумент ужо падрыхтаваны, зараз ён праходзіць працэдуру ўзгаднення.

☎ — Адкажыце, калі ласка, якія захаваліся льготы для няпоўнагадовых вязняў?

Усевалад Уладзіміравіч Чарванец, *г. Паставы.*

— Тут захаваліся асобныя льготы ў сферы жыллёвых адносінаў (у прыватнасці, па прыватызацыі і льготных крэдытах), у працоўнай сферы (права выбару зручнага часу водпуску), падатковыя льготы, права замацавання за паліклінікамі, дзе ішло абслугоўванне да выхаду на пенсію. Плюс да таго, вязні маюць магчымасць лячыцца ў шпіталях інвалідаў вайны.

Нарэшце, былым вязням вызначана павышэнне пенсіі — у памеры 100 % мінімальнай пенсіі па ўзросце. Варта заўважыць, што гэта павышэнне большае, чым у тых жа ўзнагароджаных працаўнікоў тылу, для якіх павышэнне складае 50 % мінімальнай пенсіі па ўзросце.

Матэрыялы «прамой лініі» падрыхтаваў Сяргей ГРЫБ.
(Працяг будзе.)

РАЗМЕРКАВАННЕ: ЯК ЗАДАВОЛІЦЬ І СВАЕ, І ДЗЯРЖАЎНЫЯ ІНТАРЭСЫ?

На пытанні, якія датычацца парадку размеркавання і ўладкавання на першым працоўным месцы, адказваюць старшыня прафсаюзных камітэтаў навучэнскай моладзі пры Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, намеснік старшыні ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Раман ДАПІРА і галоўны прававы інспектар працы ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Ларыса МАНЮК.

(Працяг. Пачатак у нумарах за 15 і 16 красавіка.)

☎ Маладыя людзі (муж і жонка) адначасова заканчваюць Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, навучаюцца па адной спецыяльнасці. Хлопец прынёс у камісію па размеркаванні персанальную заяўку на сябе ад Дома культуры, што ў Дзяржынскім раёне. Жонка — заяўку ад мінскага танцавальнага калектыву. Абодва маюць мінскую рэгістрацыю. Ці павінны ўлічвацца інтарэсы іх сям'і? Ці могуць іх накіраваць на працу ў розныя населеныя пункты ці нават у розныя вобласці, бо такая «перспектыва» ёсць?

Варта мець на ўвазе, што камісія па размеркаванні адпаведнай установы адукацыі пры прыняцці рашэння аб накіраванні выпускніка бярэ пад увагу вынікі яго паспяховасці, удзел у навукова-даследчай, грамадскай рабоце, стан здароўя, сямейнае становішча, а таксама улічвае рэкамендацыі ўстановы адукацыі аб найбольш мэтазгодным накіраванні гэтага выпускніка на працу і яго асабістыя пажаданні.

У адпаведнасці з пунктам 16 Палажэння аб размеркаванні, выпускнікам (мужу і жонцы), якія размяркоўваюцца адначасова, месца працы пры наяўнасці магчымасці прадастаўляецца ў адным населеным пункце. А ў адпаведнасці з пунктам 20 гэтага дакумента, пры немагчымасці прадастаўлення мужу і жонцы, якія размяркоўваюцца адначасова, месца працы ў адным населеным пункце, ім можа быць дадзена таксама права самастойнага працаўладкавання.

Адносна прыярытэтнасці задавальнення заявак трэба мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з пунктам 9 Палажэння аб размеркаванні, у першую чаргу выпускнікі размяркоўваюцца ў дзяржаўныя арганізацыі і арганізацыі з дзяржаўнай доляй уласнасці ў іх статутных фондах згодна з дагаворамі аб падрыхтоўцы спецыялістаў і заяўкам на спецыялістаў з гэтых арганізацый. Персанальныя заяўкі дзяржаўных арганізацый аб размеркаванні на працу да іх канкрэтных выпускнікоў таксама разглядаюцца ў першую чаргу.

У вышэйапісанай сітуацыі пры ўмове, што абедзве арганізацыі, адкуль маладыя людзі прынеслі персанальныя заяўкі, з'яўляюцца дзяржаўнымі, і з улікам іх сямейнага становішча, прапанаваны самімі выпускнікамі варыянт іх працаўладкавання можна разглядаць у якасці найбольш мэтазгоднага іх размеркавання.

☎ Студэнтка два гады навучалася за ўласныя сродкі, а затым перавялася на бюджэтнае аддзяленне. Ці падлягае яна абавязковаму размеркаванню?

Падлягае, паколькі размеркаванню падлягаюць усе выпускнікі, якія атрымалі прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную ці вышэйшую адукацыю першай або другой ступені на дзённай форме атрымання адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага і (ці) мясцовага бюджэтаў, акрамя выпускнікоў з кола замежных грамадзян і асобаў без грамадзянства, месцам пражывання якіх з'яўляюцца замежныя дзяржавы (пункт 4 Палажэння аб размеркаванні). Пры гэтым тэрмін работы па размеркаванні не змяншаецца прапарцыянальна часу навучання за кошт уласных сродкаў, гэта значыць, што выпускнік павінен будзе адпрацаваць па размеркаванні столькі ж часу, колькі і ўсе выпускнікі, якія адразу навучаліся на «бюджэце»: пасля атрымання сярэдняй спецыяльнай ці вышэйшай адукацыі — два гады (пункт 5 Палажэння аб размеркаванні).

Дачка заканчвае Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт. Будучы стаматолаг. Яе муж — урач-інтэрн, малады спецыяліст, працуе ў Мінску па размеркаванні. У дачкі — рэгістрацыя ў Мінскім раёне. Дзяўчына была пятая па рэйтынгу і тэарэтычна магла выбіраць для сябе будучае месца працы. Але такой магчымасці ёй не далі, паставілі перад фактам — адпраўляешся працаваць ва Узду. Чаму не ўлічвалася месца працы і жыхарства мужа, таксама маладога спецыяліста і ўрача? Няўжо нельга было прапанаваць работу хоць бы у Мінскім раёне? Кожны дзень з Мінска на пра цу ва Узду не наездзішся…

Згодна з пунктам 16 Палажэння аб размеркаванні, выпускніку, жонка (муж) якога былі накіраваны на працу па размеркаванні раней, месца працы пры наяўнасці магчымасці прадастаўляецца ў тым жа населеным пункце. Больш за тое, у адпаведнасці з пунктам 20 гэтага дакумента, пры немагчымасці прадастаўлення выпускніку месца працы ў тым жа населеным пункце, дзе ўжо працуе яго жонка (муж), яму можа быць дадзена права самастойнага працаўладкавання. Праўда, у выпускнікоў медыцынскіх навучальных установаў у гэтым выпадку ўзнікае пытанне з праходжаннем стажыроўкі. Аналіз Палажэння аб размеркаванні і ведамаснай нарматыўнай базе Міністэрства аховы здароўя па гэтым пытанні дазваляе прыйсці да высновы, што ў вашым выпадку неабходна было самастойна весці пошук дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя ў Мінску, Мінскім раёне або ў раёнах, якія мяжуюць са сталіцай і зручных для штодзённага праезду, дзе патрэбны адпаведны спецыяліст і якія гатовы накіраваць універсітэту заяўку аб размеркаванні на працу да іх канкрэтнага выпускніка.

Як мы ўжо казалі вышэй, выпускнікі размяркоўваюцца на працу ў адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю і прысвоенай кваліфікацыяй у першую чаргу ў дзяржаўныя арганізацыі і арганізацыі з дзяржаўнай доляй у іх статутных фондах. Заяўкі гэтых арганізацый аб размеркаванні на працу да іх канкрэтных выпускнікоў таксама разглядаюцца ў першую чаргу. Такі алгарытм дзеянняў дазваляе ўраўнаважыць інтарэсы выпускніцы з інтарэсамі сістэмы аховы здароўя. У выпадку, калі адпаведная заяўка будзе адсутнічаць ва ўстанове адукацыі на дзень пасяджэння камісіі па размеркаванні, мэтазгодна прасіць камісію адкласці размеркаванне гэтай выпускніцы на непрацяглы перыяд да вырашэння пытання аб накіраванні заяўкі. Акрамя таго вы маеце права звярнуцца ў Міністэрства аховы здароўя з просьбай аказаць вам садзейнічанне ў пошуку вакансіі, якая адпавядае вашым інтарэсам, патрэбам сістэмы аховы здароўя і вашаму сямейнаму становішчу. Па падтрымку можна звярнуцца таксама і ў свой галіновы прафсаюз.

Надзея НІКАЛАЕВА.
(Працяг будзе.)

По поручению ОАО «Дорожно-строительное управление № 64, г. Борисов», КУП «Минский областной центр учета недвижимости» проводит открытый аукцион по продаже объектов недвижимости расположенных в г. Борисов, ул. Зеленый городок, промузел «Зеленый городок»: **Лот № 1:** здание бытового корпуса (в т.ч. асфальтное покрытие), об.пл. 689 кв.м. Начальная цена с НДС – 190 489 785 бел. руб. Площадь земельного участка – 0,8116 га. **Лот № 2:** здание мастерской (в т.ч. асфальтное покрытие, ворота), об.пл. 570,6 кв.м. Начальная цена с НДС – 122 094 803 бел. руб. Площадь земельного участка – 0,3548 га. Задаток в размере 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение двух месяцев со дня проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится **19.05.2009 г.** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **18.05.2009 г.** до 17.00 по указанному адресу. **Тел: (8017) 224 61 34. Сайт в интернете: www.rlt.by.**

ЗАО «АЛЬФА-БАНК»

уведомляет о закрытии с 1 мая 2009 г. Регионального отделения по г. Минску и Минской области и создании на его базе отделений в г. Минске, не имеющих самостоятельных балансов и отдельных банковских идентификационных кодов.

Переоформление счетов физических лиц в связи с изменением банковских реквизитов будет производиться при личном обращении в банк.

За дополнительной информацией просим обращаться по телефону «Контакт-Центра» — 8(017)217 64 64; 8 801 100 64 64.

УНП 101541947 ЗАО «Альфа-Банк».
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 22 от 13.11.2008 г.
выдана Национальным банком Республики Беларусь.

ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ:
повторные аукционы по продаже объектов республиканской собственности с установлением начальной цены продажи равной одной базовой величине и права заключения договоров аренды земельных участков, назначенные на 27 апреля 2009 года, извещения о проведении которых опубликованы в газете «Звязда» от 11 апреля 2009 г. № 68 (26426) и от 15 апреля 2009 г. № 70 (26428), **отменяются.**

ДВА ПУНКТЫ ПРОПУСКУ ПРАЗ БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКУЮ ГРАНІЦУ БУДУЦЬ ДАДАТКОВА ПРАЦАВАЦЬ НА РАДАЎНІЦУ

Графікі работы двух пунктаў пропуску на беларуска-літоўскай граніцы будуць зменены ў Дзень памінання памерлых і папярэднія яму выхадныя дні. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў прэс-цэнтры Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Беларусі.

Іўеўскі раённы выканаўчы камітэт падаў у Дзяржпагранкамітэт заяўку з просьбай арганізаваць на Радаўніцу работу пунктаў спрошчанага пропуску «Піцкуны» і «Гераnёны».

Беларускія пагранічнікі выдзеляць асабісты склад для работы ў названых пунктах пропуску. Пытанні пропуску грамадзян з літоўскім бокам ужо ўзгоднены.

БЕЛТА.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.



18 красавіка Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных месцаў

Хадзі і глядзі: музей, тэатр і прыбіральня

14 помнікаў у нашай краіне маюць статус найвышэйшай катэгорыі. Але гэта далёка не ўсё, што ёсць у нас каштоўнага, цікавага і ўнікальнага.

Грамадскасць апошнім часам вельмі хвалююць перспектывы гістарычных аб'ектаў сталіцы. Напрыклад, унікальны ансамбль праспекта Незалежнасці лёгка парушыць, калі паспрабаваць упісаць у яго нейкі сучасны аб'ект. І чуткі пра будаўніцтва высачэзнага гатэля ў цэнтры Мінска вельмі непакоілі, тым больш што было прынятае рашэнне наконт «адсялення» музея Вялікай Айчыннай вайны...

— Будынак музея — гісторыка-культурная каштоўнасць. Міністэрства культуры не выдавала ніякага дазволу на яго разборку, — адзначыла Аксана Сматрэнка, намеснік начальніка ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Беларусі.

— Я катэгарычна супраць зносу гэтага будынка, — падтрымаў Уладзімір Гілеп, старшыня беларускага камітэта ІКАМОС. — Месца занадта прыгожае для таго, каб там паставіць гатэль, нейкую свечку, якая не ўпрыгожыць наш Мінск і не дадасць нічога шыкоўнаму і непаўторнаму ў свеце праспекту.

Яшчэ адзін гістарычны помнік апынуўся ў цэнтры ўвагі, пасля таго, як стаў абмяркоўвацца магчымы праект яго аднаўлення і рэканструкцыі. Будынак тэатра імя Янкі Купалы — помнік XIX стагоддзя. Пад аховай знаходзіцца і тэрыторыя парку вакол яго. Які-небудзь надзвычай амбіцыйны праект можа ўсё змяніць.

ЧЫМ МЫ МОЖАМ ЗДЗІВІЦЬ СВЕТ?

Сумесна з Рэспублікай Польшча завершана падрыхтоўка дасье «Аўгустоўскі канал» — твор чалавека і прыроды. Падрыхтавана нацыянальнае дасье «Матэрыяльнае ўвасабленне духоўнай спадчыны Ефрасінні Полацкай». У спіс ЮНЕСКА прапанавалі ўнесці Спаса-Праабражэнскую царкву і Сафійскі сабор з гістарычнымі тэрыторыямі, якія звязаныя з імем святой Ефрасінні. Зараз гэтыя матэрыялы перададзены ў ЮНЕСКА і праходзяць экспертызу. Вядзецца падрыхтоўка дасье «Фартыфікацыйныя збудаванні Брэсцкай крэпасці», «Драўлянае дойлідства беларускага Палесся», «Культавыя збудаванні абарончага тыпу» і «Палацава-паркавы ансамбль Гомеля».

— Разглядаецца праект аднаўлення тэатра, але не той, які прапанавалі студэнты БНТУ, дзякуй ім за тое, што яны паўдзельнічалі і прапанавалі свой варыянт, — супакоіла Аксана Сматрэнка. — Згодна з прапановай, на месцы разабранай прыбудовы, якая была ззаду, будзе адноўлены элемент у стылі будынку, які падкрэслівае гістарычныя асаблівасці помніка, але разам з тым ён дазволіць стварыць два ніжнія ўзроўні і, дзякуючы дадатковай плошчы, забяспечыць асаблівасці працы тэатра. Будзе павялічаны памер сцэны, прадугледжаны памяшканні для рэпетыцый. Тэатр будзе рэканструяваны ў сённяшнім вобліку.

Падчас аднаўленчых прац у тэатры не павінна пацярпець грамадская прыбіральня — яна застанецца на сваім месцы, таму што гэта таксама... помнік архітэктуры. Напэўна, гэта адзіная прыбіральня ў свеце, якая мае высокі статус архітэктурнага помніка.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Цяльцы могуць смела прымаць адказныя рашэнні, а Скарпіёнаў чакае знаёмства з цікавымі людзьмі



♈ **АВЕН.** Будзе важная знешняя рэспектабельнасць, а справы не дадуць забыцца аб заўтрашнім дні. Абвострыцца інтуіцыя — не выключана, што яна нават дапаможа выблытацца з вельмі няпростай сітуацыі. Людзі, з якімі вы працуеце, будуць рабіць на вас вялікі ўплыў, што, зрэшты, не вельмі пажадана.

♉ **ЦЯЛЕЦ.** Добры час для рашэння пытанняў, якія да гэтага выклікалі пэўныя цяжкасці. Спрыяльны час для прыняцця адказных рашэнняў. Новыя падзеі, якія адбудуцца на працы, адвабяць вас ад журботных думак і падораць зарад аптымізму. Варта падумаць аб павышэнні свайго прафесійнага ўзроўню. Прыміце запрашэнне старых сяброў — яно вельмі важнае для вас.

♊ **БЛІЗНЯТЫ.** Час стрэсці з сябе лянoту і зноў накіравацца да новых мэтаў і здзяйсненняў. Пачынайце з панядзелка, з другой яго паловы — гэта лепшы час для абдумвання планаў на найбліжэйшую будучыню. Чацвер пагражае канфліктамі: паспрабуйце менш спрачацца і не пярэчыць начальству. Галоўнае ў сітуацыі, якая склалася, — своечасова спыніцца і аб'ектыўна ацаніць становішча, у якім вы апынуліся.

♋ **РАК.** Вам будзе шанцаваць на гэтым тыдні. Прычым як у гульні, так і ў каханні, як ні парадаксальна. Праўда, пераважаць будзе не азартная гульня, а акцёрская ігра — тут вы будзеце па-за канкурэнцыяй. Можаце дазволіць сабе самыя неверагодныя выбрыкі — усе яны будуць мець поспех. Такая спрыяльная сітуацыя складаецца нячаста, таму правядзіце гэты час максімальна прыемным для вас чынам.

♌ **ЛЕЎ.** Непажадана будаваць грандыёзныя планы на найбліжэйшую будучыню — яны могуць раптоўна памяняцца. Магчыма, давядзецца адначасова вырашаць самыя разнастайныя дзелавыя праблемы. Сябры або блізкія могуць паспрабаваць выканаць ролю пасрэдніка. Варта пазбягаць авантурных мерапрыемстваў, а мудрыя абдуманыя рашэнні стабілізуюць сітуацыю.

♍ **ДЗЕВА.** Ваш сацыяльны статус досыць трывалы, але ў сярэдзіне тыдня спатрэбіцца падтрымка заступнікаў. Звяртаючыся з просьбай, праявіце дыпламатыю і такт. У аўторак або сераду паспрабуйце быць больш гнуткімі пры абмеркаванні дзелавых пытанняў з начальствам, не настойвайце на сваім пункце гледжання. У пятніцу не адмаўляйцеся ад новай ідэі, якая наведала вас.

♎ **ШАЛІ.** Паспрабуйце ўтаймаваць ганарыстасць і не адмаўляйцеся ад прапанаванай дапамогі, бо шанцы справіцца з пастаўленымі задачамі ў адзіночку роўныя нулю. Галоўныя навіны могуць чакаць дома. У сярэдзіне тыдня не выключаныя канфлікты з суседзямі або знаёмымі з-за падману, які выпадкова раскрыецца.

♏ **СКАРПІЁН.** Панядзелак і аўторак пройдуць спакойна, што дазволіць завяршыць хоць бы тыя справы, якія нельга адкласці. Пачынаючы з серады падзеі пачнуць набываць асаблівую важнасць. Не выключана, што яны адкрыюць для вас бліскучыя далягляды і ў справах, і ў асабістым жыцці. У суботу магчыма знаёмства з цікавымі людзьмі.

♐ **СТРАЛЕЦ.** Надыходзіць час для самаўдасканалення — вы раптам зразумееце, што варта нешта змяняць. Змяняючы сябе, вы можаце адчуць неабходнасць змяніць што-небудзь у доме. У гэты перыяд вашы недахопы будуць асабліва кідацца ў вочы. Паспрабуйце не прымаць крытыку ў свой адрас блізка да сэрца — гэта міне, а вы наблізіцеся да дасканаласці яшчэ на некалькі прыступак.

♑ **КАЗЯРОГ.** Многае давядзецца пачынаць спачатку, з чыстага аркуша. Лепш разлічваць толькі на свае сілы і магчымасці. Аўторак і серада будуць звязаныя з важнымі прафесійнымі рашэннямі. Праца, пабудаваная па індывідуальным плане, будзе паспяховай і прынясе адчувальны плён. Праявіце ўседлівасць і старанасць. Дробязі могуць у наступным адыграць значную ролю.

♒ **ВАДАЛЕЙ.** Зможаце зрабіць шмат чаго з таго, што задумалі. Не разлічвайце на іншых і рабіце ўсё самастойна: вось убачыце, што ўсё ў вас атрымаецца. Адважна бярыцеся за важныя праекты, выкананне якіх запатрабуе пільнай увагі і аддачы сіл. Але пры гэтым неабходна памятаць, што залішняя ўпартасць можа прывесці да сварак і канфліктаў — як з калегамі, так і са сваякамі.

♓ **РЫБЫ.** Вас чакае нейкая вяршыня, да якой вы ішлі доўгім і цяжкім шляхам. Добра было б не прапусціць знак, які паказвае кірунак руху на апошніх метрах, і не праскочыць міма. Майце на ўвазе, што будзе бачны праўдзівы ўзровень вашых дасягненняў у самых розных сферах — схаваць штосьці наўрад ці атрымаецца. Не верце чуткам і плёткам — толькі тады ваша інтуіцыя неацэнна вам паслужыць.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПРЫРОДНАЯ АПТЭКА

Дрэва жыццёвай сілы



Ніцую вярбу, вярбу звычайную і лазу ведаюць усе. З даўніх часоў карыстаюцца яны добрай славай у народзе. З вербалозу і цяпер плятуць неабходныя ў доме рэчы, карой лечаць многія хваробы. Галінкі пушыстай вярбы нясуць у царкву ў Вербную нядзелю, каб асвяціць і потым захоўваць іх на працягу ўсяго года. Існуе павер'е, што такія галінкі абараняюць людзей ад усіх бедаў і няшчасцяў.

Напрыклад, індзейцы ў Лацінскай Амерыцы выкарыстоўвалі кару чорнай вярбы (ёсць і такая) для лячэння рэўматызму, ліхаманкі, галаўнога болю, прастуды. Адвары кары ўжывалі як танізавальны і абязбольвальны сродак пры жаночых хваробах. Высушанай і размолатай карой чысцілі зубы для адбельвання, а гарбату з суквеццяў выкарыстоўвалі як афрадызіяк — узбуджальны сродак. Не выпадкова і ў славян ніцая вярба лічыцца сімвалам хуткага росту, здароўя, жыццёвай сілы і ўрадлівасці. Кара любой вярбы змяшчае шмат карысных рэчываў, таму і сёння яе шырока выкарыстоўваюць у народнай медыцыне.

ПРЫРОДНЫ АСПІРЫН

З кары белай вярбы больш чым сто гадоў таму ўпершыню была атрымана саліцылавая кіслата. На яе аснове нямецкія вучоныя сінтэзавалі ўсім вядомы аспірын.

Няма іншай такой расліны, якая б змяшчала столькі гліказіду саліцыліну, дзякуючы якому кара ніцай вярбы з'яўляецца такім моцным лякарствам. Адвары і настоі з яе кары — адзін з найлепшых народных сродкаў ад прастуды. Нядаўна вучоныя выявілі, што лекі з гэтай кары забіваюць не толькі шкодныя бактэрыі, але і вірусы. У Францыі нават запатэнтаваны высокаэфектыўны прэпарат ад віруса герпесу. Атрымліваюць яго з адвару галінак ніцай вярбы і выпускаюць у выглядзе памады, якая за 3—5 дзён пазбаўляе ад высыпанняў герпесу на вуснах.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СЭРЦА І СУСТАВАЎ

У народзе даўно заўважана, што майстры, якія займаюцца пляценнем з вербалозу, рэдка пакутуюць ад сустаўных хваробаў. А сакрэт у тым жа гліказідзе саліцыліну, які знімае не толькі запаленні, але і болі. Гэта біялагічна актыўнае рэчыва ўплывае на той участак мозгу, які звязаны з перадаваннем болевых адчуванняў. Але, у адрозненне ад хімічных анальгетыкаў, прыроднае рэчыва не шкодзіць нармальнай рабоце кары галаўнога мозгу.

Кара ніцай вярбы дапамагае і пры падагры. Гэта звязана яшчэ і з узмоцненым выдзяленнем мачавой кіслаты, якое адбываецца пад уздзеяннем гліказідаў саліцылавай кіслаты. Тыя ж рэчывы садзейнічаюць расшырэнню каранарных сасудаў, павелічэнню амплітуды сардэчных скарачэнняў, нармалізацыі сардэчнага рытму.

ВЯРБОВЫЯ РЭЦЭПТЫ

- Для лячэння рэўматызму 1 ст. лыжку здробненай кары ніцай вярбы заліце шклянкай кіпеню, трымайце ў зачыненай эмаліраванай пасудзіне на «вадзяной бані» 30 хвілін, працадзіце гарачы адвар праз марлю, давядзіце аб'ём да першапачатковага стану. Прымайце па 1 ст. лыжцы 3 разы на дзень да яды. Гэтым жа адварам добра паласкаць рот пры стаматытах 4—5 разоў на дзень.
- Кара вярбы спыняе крывацёкі. Для гэтага здробненай у парашок карой трэба прысыпаць рану.
- Сок свежай вясновай кары ніцай вярбы выкарыстоўваюць як касметычны сродак. Кампрэс з гэтым сокам разгладжвае скуру, здымае дробныя запаленні, а таксама дабратворна дзейнічае на стомленыя, пачырванелыя вочы.
- Кара любой вярбы дапамагае пры галаўным болі. Галінкі злёгку размачыце, зніміце кару і пакладзіце ўнутраным бокам на лоб ці цемя, а зверху завяжыце хусткай.

-2569-

СВЯТОЧНАЕ ЗАСТОЛЛЕ

Смачна, прыгожа, арыгінальна

Вялікдзень — свята асаблівае, таму і святочны стол мусіць быць асаблівым. Толькі да Вялікадня прынята гатаваць як ніколі многа смачнага печыва (рэцэпты кулічоў і пасхі надрукаваны ў № ад 11 красавіка), розных закусак, мясных і рыбных страў, напояў.

Яблыкі фаршыраваныя салатай

5—6 чырвоных яблыкаў, 1 бляшанка кансерваванага зялёнага гарошку, 1—2 яйкі, 1 чырвоны балгарскі перац, 100 г маянэзу, зялёная цыбуля, соль, перац.

Яблыкі памыйце, абсушыце, разрэжце напалам. Выдаліце насенне, выберыце лыжкай мякаць, каб атрымаліся кубачкі. Можна выразаць з яблыкаў і кашолкі з дзяржаннем. Мякаць дробна парэжце, дадайце гарошак, запраўце маянэзам, пасаліце, паперчыце. Зялёную цыбулю і адвараныя ўкрутую яйкі пасячыце, перац парэжце кольцамі. Яблыкі нафаршыруйце салатай. Зверху пасыпце сечанымі яйкамі і зялёнай цыбуляй. Вылажыце яблыкі на неглыбокую талерку, упрыгожце кольцамі перцу. (Нафаршыраваць яблыкі можна любой салатай: з крэветкамі, вяндлінай, адваранай курыцай).

Рулецікі з вяндліны

300—350 г вяндліны, 200 г сыру, 4—5 яек, 1 зубок часнаку, маянэз.

Вяндліну парэжце тонкімі пласцінкамі. Сыр і вараныя яечныя бялкі натаркуйце, дадайце здроблены часнок, маянэз, перамяшайце.

Вылажыце прыгатаваную масу на сярэдзіну кавалачкаў вяндліны, закруціце рулецікі. Вараныя жаўткі здрабніце. Краі рулецікаў апусціце спачатку ў маянэз, затым у жаўткі, упрыгожце зяленівам.

Яечны паштэт

10 г жэлаціну, 550 мл малака, 170 г свежазамарожанай гародніны (гарошак, морква, перац, кукуруза), соль, молаты белы перац, 200 г тварожнага сыру, 2 адвараныя яйкі, зяленіва.



Жэлацін заліце 250 мл халоднага малака, пакіньце на 15 хвілін. У падсоленай вадзе пабланшыруйце гародніну, адкіньце на друшляк, дайце астыць. Разбухлы жэлацін змяшайце з малаком, якое засталося, пастаўце на «вадзяную баню». Пасаліце, паперчыце, змяшайце з тварожным сырам і гароднінай, перамяшайце. Форму засцяліце празрыстай плёнкай, вылажыце палову тварожнай масы. Разраўняйце, пакладзіце на сярэдзіну аблупленыя яйкі. Накрыйце зверху рэшткамі масы, закрыйце плёнкай, пастаўце ў халадзільнік. Перад падаваннем на стол плёнку зніміце, дастаньце паштэт з формы, верх упрыгожце.

Свініна, запечаная ў духоўцы

1,5—2 кг свініны, 1 галоўка часнаку, 1 морквіна, алей, соль, перац; лісце салаты, свежыя агурок і памідор, зяленіва, некалькі алівак, зялёны гарошак, кукуруза (па 1 ст. лыжцы).

Падрыхтуйце часнок і моркву. Палову часнаку здрабніце, астатні, а таксама моркву парэжце саломкай. На свініне зверху зрабіце неглыбокія надрэзы ў выглядзе клетак. Пасаліце, паперчыце, абмажце здробленым часнаком, пакіньце на 20—30 хвілін. Цяпер нашпігуйце мяса часнаком і морквай, абсмажце на патэльні да румянай скарыначкі. Перакладзіце ў гусятніцу, накрыйце. Запякайце 1 гадзіну ў духоўцы пры тэмпературы 180 °С. Пры запяканні палівайце тлушчам, які вытапіўся. Кавалак не пераварочвайце. Зніміце накрыўку, патрымайце мяса ў духоўцы яшчэ 30 хвілін. Затым пакладзіце на талерку, разрэжце, упрыгожце зяленівам і фігуркамі з агародніны.

-2570-

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	6.02	20.17	14.15
Віцебск —	5.49	20.10	14.21
Магілёў —	5.52	20.07	14.15
Гомель —	5.52	20.00	14.08
Брэст —	6.17	20.31	14.14
Гродна —	6.22	20.28	14.06

Месяц

Апошняя квадра. Месяц у сузор'і Вадалея.

Імяніны

***Пр.** Фядоры, Марка, Мікалая, Палікарпа, Платона.*

***К.** Аліцы, Апалонія, Багуслава.*

Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.


НАДВОР'Е на заўтра
ВІЦЕБСК 750мм рт.сл. -3..-1°С +4..+6°С
ГРОДНА 757мм рт.сл. -3..-1°С +7..+9°С
МІНСК 747мм рт.сл. -4..-2°С +6..+8°С
МАГІЛЁЎ 750мм рт.сл. -2..0°С +5..+7°С
БРЭСТ 756мм рт.сл. 0..+2°С +9..+11°С
ГОМЕЛЬ 753мм рт.сл. 0..+2°С +7..+9°С
Геамагнітныя ўзрушэнні
00 гадз. 03 гадз. 06 гадз. 09 гадз. 12 гадз. 15 гадз. 18 гадз. 21 гадз.
Абазначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя ўзрушэнні
— слабая геамагнітная бура
...у суседзяў
ВАРШАВА +8..+10°С
КІЕЎ +9..+11°С
РЫГА +4..+6°С
ВІЛЬНЮС +5..+7°С
МАСКВА +1..+3°С
С.-ПЕЦЯРБУРГ +2..+4°С

ВЯЛІКДЗЕНЬ

Свет і сусвет чалавека

Вялікдзень — адно з найвялікшых святаў гадавога цыкла, калі сілы Нябёсаў маглі выканаць любое жаданне, якое чалавек паспяваў прагаварыць паміж першым і другім *«Хрыстос уваскрос!»*

Хрысціянская Пасха святкуецца ў нядзелю пасля поўні, якая надыходзіць адразу пасля дня веснавога раўнадзенства (дзень павялічваецца і становіцца большым за ноч!). Таму славяне назвалі гэтае свята па-свойму — Вялікі дзень.

● У сувязі з тым, што Вялікдзень займаў выключнае месца ў гадавым цыкле святочных падзей, і да самога дня, і да паводзінаў чалавека, і да галоўных атрыбутаў было адпаведнае стаўленне. Правілаў паводзінаў было даволі шмат. Яны або абмяжоўвалі, або строга рэгламентавалі тыя ці іншыя дзеянні людзей.

● У народзе хадзілі чуткі, што ад Вялікадня і да Ушэсця Ісус прыходзіць на зямлю ў выглядзе жабрака, ён ходзіць па вёсках, заглядае ў вокны, глядзіць, хто і як святкуе светлы дзень — Уваскрэсенне. Таму ў гэты дзень жабракоў, бяздомных, юродзівых абавязкова запрашалі ў госці, раздавалі міласціну.

● Лічылася, што калі на Вялікдзень у хату прыйдзе чужы чалавек і сядзе за святочны стол, то на працягу года гэтай сям'і будзе шанцаваць ва ўсіх справах.

● Раніцай, пасля вяртання з храма, кармілі курэй, насыпаўшы зерне ў сярэдзіну загадзя знятага з бочкі абруча — пасля гэтага ні адна курыца не знясе яйкі ў суседа або на двары.

● Калі на Вялікдзень выгарнуць з печы попел і, вярнуўшыся дадому з царквы, ні з кім не гаворачы абсыпаць попелам «пасля выпякання свянцонага» садовыя дрэвы, то ўлетку на іх не будзе вусеняў.

● У некаторых рэгіёнах існавала павер'е, што «выправіць» карову (каб не была ялавай) можна на Вялікдзень, калі вытапіць печ як мага раней.

● Каб засцерагчыся ад маланкі і пажараў, пасхальны ручнік (той, на якім асвячалі пасхальную ежу) не мылі аж да восені, «пакуль грымоты не пройдуць».

● На Вялікдзень старыя людзі расчэсвалі валасы і выказвалі пажаданне, каб у іх было столькі ж унукаў.

● Дзяўчаты перадшлюбнага ўзросту варажылі — скакалі цераз сані: тая, якая перараскочыць, у гэтым годзе пойдзе замуж.

● Лічылася, што той, хто народзіцца ў дзень святкавання Вялікадня, будзе няшчасным.

● У народзе верылі, што самы вялікі грэшнік, які памрэ на Святым тыдні, атрымае пазбаўленне ад грахоў і патрапіць у Царства нябеснае: «Хто ў Вялікадня памрэ, таму — светлы рай, таму — усе смяротныя грахі: пыха, зайздрасць, гнеў, няшчырасць, абжорства — даруюцца».

● Але смерць чалавека ў Светлую нядзелю была дрэнным знакам: «смерць аднаго такога чалавека пацягне іншыя смерці на ўвесь год».

● Старыя людзі раілі абавязкова на Вялікдзень зрабіць сем добрых спраў і падараваць сем падарункаў. На працягу ўсяго года, да наступнай Пасхі, Бог будзе памятаць вашу шчырасць і дабрыню.

● На Вялікдзень і на працягу ўсяго пасхальнага тыдня катэгарычна забаранялася ў кагосьці што-небудзь прасіць і каму-небудзь штосьці пазычаць.

● Пакуль не завяршыўся Пасхальны малебен, у вёсцы не дазваляліся ніякія танцы, гульні, уцехі і забавы моладзі, забаранялася крычаць, гаварыць благія словы.

● У першы Велікодны дзень у госці не хадзілі, а вось на другі і трэці трэба было абавязкова адведаць блізкіх сваякоў.

● Важнай традыцыяй Велікоднага тыдня было ўшанаванне памерлых суродзічаў.

● Тры шкарлупіны ад свянцонага яйка зашывалі ў чырвоную тканіну разам з чацвярговай соллю і ўвесь год насілі пры сабе як самы лепшы абярэг.

● Калі дзяўчына доўгі час не можа выйсці замуж, трэба ў Чысты чацвер памыцца, абцерці твар ручніком, і сказаць:

«Я святою вадою ўмываюся, золатам уціраюся, а сонейкам адзяюся, а месяцам падпяражуся, а зоркамі зашпілюся: я нікога не баюся. Як сонца і месяц на ўвесь свет свецяць, так каб я была на ўвесь свет міла і люба (імя каму)». На Вялікдзень гэты ручнік трэба аддаць тым, хто просіць міласціну, разам з фарбаваным яйкам і кулічом.

Калі дождж ці навальніца ў першы дзень Вялікадня, то і вясна з дажджом будзе.

Калі на Вялікдзень цячэ, то да Сёмухі болей дажджоў, чым пагоды.

Калі на Вялікдзень яснае, няхай і халоднае надвор'е, то пладовыя дрэвы прынясуць цудоўны ўраджай.

Адкуль вецер вее на Вялікдзень, адтуль будзе веяць усё лета.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.



Віншуем з днём нараджэння **Тамару Уладзіміраўну ШЛЫК**. Жадаем шчасця і здароўя, аптымізму і радасці ў жыцці.

З любоўю муж, дзеці, унукі, *г. Карэлічы.*

Шчыра віншуем з юбілеем былую супрацоўніцу **Ларысу Аркадзьеўну РАКІТНІЦКУЮ**. Жадаем веснавога настрою, жыццёвага аптымізму, увагі блізкіх людзей і прыемных сюрпрызаў. Няхай кожны новы дзень прыносіць радасць і натхненне.

Звяздоўцы.

ОАО «Паритетбанк»
г. Минск, ул. Гамарника, 9/4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 г.

в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	**АКТИВЫ**				
2	Денежные средства	1101	1	7 787,8	4 945,7
3	Средства в Национальном банке	1102	2	19 743,6	3 792,2
4	Ценные бумаги:	1103		11 651,3	36 136,6
	для торговли	11031	3	—	—
	удерживаемые до погашения	11032	3,1	—	—
	в наличии для продажи	11033	3,2	11 651,3	36 136,6
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	82 648,2	4 925,1
6	Кредиты клиентам	1106	5	173 020,7	138 360,9
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	16,0	—
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	17 733,6	14 389,9
9	Прочие активы	1109	8	4 991,1	4 020,3
10	ИТОГО активы	110		317 592,3	206 570,7
11	**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**				
12	Средства Национального банка	1202	9	100 000,0	30 000,0
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	32 255,6	22 516,9
14	Средства клиентов	1206	11	72 647,5	41 064,2
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		336,8	5 148,6
16	Прочие обязательства	1209	12	2 822,4	1 426,2
17	ВСЕГО обязательства	120		208 062,3	100 155,9
18	**КАПИТАЛ**				
19	Уставный фонд	1211	13	93 368,4	93 368,4
20	Эмиссионный доход	1212		—	—
21	Резервный фонд	1213		964,3	267,3
22	Накопленная прибыль	1214	14	8 396,9	8 603,3
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	6 800,4	4 175,8
24	ВСЕГО капитал	121		109 530,0	106 414,8
25	ИТОГО обязательства и капитал	12		317 592,3	206 570,7
26	**ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**				
27	Требования	1301	16	155 866,3	89 751,8
28	Обязательства	1302	17	47 300,0	17 330,8

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 января 2009 г.

в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		29 883,7	22 064,0
2	Процентные расходы	2012		12 162,8	3 551,5
3	Чистые процентные доходы	201	18	17 720,9	18 512,5
4	Комиссионные доходы	2021		4 424,0	2 805,0
5	Комиссионные расходы	2022		244,5	133,1
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	4 179,5	2 671,9
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	1 882,6	899,5
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	(-68,6)	36,5
9	Доход в форме дивидендов	205		—	—
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	1 826,4	2 603,7
11	Прочие доходы	207	23	1 375,0	711,4
12	Операционные расходы	208	24	17 013,1	11 586,3
13	Прочие расходы	209	25	1 302,5	624,6
14	Налог на прибыль	210		952,1	1 027,4
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		3 995,3	6 989,8
	Базовая прибыль на простую акцию			—	—
	Разводненная прибыль на простую акцию			—	—

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2008 год

в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование показателей / Наименование статей капитала	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль	Фонд переоценки статей баланса	Всего капитал (сумма граф 4-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Раздел I. За год, предшествующий отчетному**							
2	Остаток на 1 января 2007 года	3011	43 368,4	—	87,3	1 799,7	2 747,2	48 002,6
3	Изменения статей капитала в течение отчетного года, в том числе:	3012	50 000,0	—	180,0	6 803,6	1 428,6	58 412,2
3.1	прибыль (убыток со знаком «минус») отчетного года	30121	x	x	x	6 989,8	x	6 989,8
3.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	—	x	180,0	(-180,0)	x	—
3.3.	операции с учредителями (участниками):	30123	50 000,0	—	x	(-6,2)	x	49 993,8
3.3.1	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	50 000,0	—	x	x	x	50 000,0
3.3.2	выплата дивидентов акционерам	301232	x	x	x	(-6,2)	x	(-6,2)
3.3.3	операции с собственными выкупленными акциями	301233	—	x	x	x	x	—
3.4	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	1 428,6	1 428,6
3.5	перераспределение между статьями капитала	30125	—	—	—			
3.6	прочие изменения	30126	—	—	—			
4	Остаток на 1 января 2008 года	3013	93 368,4	—	267,3	8 603,3	4 175,8	106 414,8
5	**Раздел II. За отчетный год**							
6	Остаток на 1 января 2008 года	3011	93 368,4	—	267,3	8 603,3	4 175,8	106 414,8
7	Изменения статей капитала в течение отчетного года, в том числе:	3012	—	—	697,0	(-206,4)	2 624,6	3 115,2
7.1	прибыль (убыток со знаком «минус») отчетного года	30121	x	x	x	3 995,3	x	3 995,3
7.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	—	x	697,0	(-697,0)	x	—
7.3.	операции с учредителями (участниками):	30123	—	—	x	(-3 504,7)	x	(-3 504,7)
7.3.1	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	—	—	x	x	x	—
7.3.2	выплата дивидентов акционерам	301232	x	x	x	(-3 504,7)	—	(-3 504,7)
7.3.3	операции с собственными выкупленными акциями	301233	—	x	x	x	x	—
7.4	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	2 624,6	2 624,6
7.5	перераспределение между статьями капитала	30125	—	—	—	—	—	—
7.6	прочие изменения	30126	—	—	—			
8	Остаток на 1 января 2009 года	3013	93 368,4	—	964,3	8 396,9	6 800,4	109 530,0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1 января 2009 г.

в миллионах белорусских рублей

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	**ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**				
2	Полученные процентные доходы	7010		29 903,0	22 043,3
3	Уплаченные процентные расходы	7011		(-12 025,0)	(-3 473,0)
4	Полученные комиссионные доходы	7012		4 424,0	2 804,3
5	Уплаченные комиссионные расходы	7013		(-242,0)	(-134,3)
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014		(-1 676,0)	895,6
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015		(-69,0)	36,5
8	Доход в форме дивидендов	7016		—	—
9	Прочие полученные доходы	7017		630,0	682,8
10	Прочие уплаченные расходы	7018		(-17 211,0)	(-11 396,7)
11	Уплаченный налог на прибыль	7019		(-872,0)	(-1 108,0)
12	Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	701		2 862,0	10 350,5
13	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	7020		(-820,0)	1 446,5
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	7021		24 597,0	16 228,5
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках	7022		(-47 551,0)	4 431,8
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	7023		(-34 728,0)	(-92 934,3)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	7025		(-15 854,0)	(-1 033,2)
18	Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов	702		(-74 356,0)	(-71 860,7)
19	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	7030		70 000,0	(-16 000,0)
20	Чистый прирост (снижение) денежных средств в форме кредитов и других средств банков	7032		(-3 894,0)	11 484,5
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	7033		31 114,0	19 535,3
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	7034		(-4 071,0)	3 442,2
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	7035		16 863,0	(-893,0)
24	Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств	703		110 012,0	17 569,0
25	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		38 518,0	(-43 941,2)
26	**ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**				
27	Приобретение основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	7110		(-1 375,5)	(-2 676,9)
28	Продажа основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	7111		346,1	13,0
29	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7112		(-16,0)	—
30	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7113		—	—
31	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7114		—	—
32	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7115		—	—
33	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(-1 045,4)	(-2 663,9)
34	**ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**				
35	Эмиссия акций	7211		—	50 000,0
36	Выкуп собственных акций	7212		—	—
37	Продажа ранее выкупленных собственных акций	7213		—	—
38	Выплата дивидендов	7214		(-3 429,2)	—
39	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		(-3 429,2)	50 000,0
40	Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты	73		(-123,0)	55,2
41	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		33 920,4	3 450,1
42	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740			7 965,1
43	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	1	41 885,5	x

Председатель Правления	**С.Л. Панковец**
Главный бухгалтер	**М.М. Абраменко**

Дата подписания «12» марта 2009 г.

ИП «Делойт и Туш»
ул. Короля, 51
220004, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 (0)17 200 0353
Факс: +375 (0)17 200 0414
www.deloitte.by

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам ОАО «Паритетбанк»:

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Паритетбанк» (далее — «Банк»), подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, включающей баланс на 1 января 2009 года и отчеты о прибыли и убытках, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся этой датой, а также дополнительные формы финансовой отчетности на 1 января 2009 года: форму 2801 «Расчет достаточности нормативного капитала», форму 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе» и форму 2809 «Расчет ликвидности» (далее — «годовая финансовая отчетность»). Годовая финансовая отчетность Банка на 1 января 2008 года и за год, закончившийся этой датой, была проаудирована другой аудиторской организацией, чье независимое аудиторское заключение, датированное 12 марта 2008 года, содержит безусловно-положительное мнение в отношении этой финансовой отчетности.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной годовой финансовой отчетности и ее соответствие законодательству и нормативным актам, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшим в отчетном периоде, а также за соответствие совершенных Банком финансовых (хозяйственных) операций законодательству Республики Беларусь. Данная ответственность включает создание, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверным представлением годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие злоупотреблений, влияющих на финансовую отчетность, ни вследствие ошибок; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также применение обоснованных обстоятельствами бухгалтерских оценок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной годовой финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит, руководствуясь Законом Республики Беларусь от 8 ноября 1994 года № 3373-XII «Об аудиторской деятельности», Правилами аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь, правилами аудиторской деятельности ИП «Делойт и Туш», а также нормативными правовыми документами, регулирующими порядок проведения аудита в банковской системе. Эти документы требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и пояснений к годовой финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие злоупотреблений, влияющих на финансовую отчетность, или ошибок. Оценка таких рисков включает в себя рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления годовой финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для выражения мнения о данной годовой финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, данная годовая финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2009 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся этой датой, в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде. Применяемые Банком принципы и методы бухгалтерского учета и порядок подготовки годовой финансовой отчетности, а также финансовые (хозяйственные) операции Банка в 2008 году во всех существенных аспектах, а именно тех, которые могли повлечь существенные искажения в годовой финансовой отчетности, соответствуют нормативным документам, регулирующим банковскую деятельность в Республике Беларусь и действовавшим в отчетном периоде.

Пояснительные параграфы

Не делая оговорок, мы обращаем внимание на то, что по состоянию на 1 января 2009 года сумма сформированного резервного фонда Банка составляет 1 процент от суммы зарегистрированного уставного фонда Банка при установленном Национальным банком Республики Беларусь (далее — «Национальный банк») минимальном требовании 15 процентов; также в течение декабря 2008 года Банк превышал установленный Национальным банком норматив риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников) в отношении одного из своих кредитополучателей и связанных с ним лиц, не имея на это разрешения Национального банка. По состоянию на 1 января 2009 года размер данного норматива в отношении кредитополучателя и связанных с ним лиц составлял 26.7 процента, при существующем ограничении 25 процентов.

Не делая оговорок, мы также обращаем внимание на то, что на протяжении последних месяцев международные рынки капитала и кредитные рынки, а также показатели экономик ряда стран ухудшились и характеризуются высокой нестабильностью. Вследствие сложившейся ситуации на этих рынках и ее негативного влияния на кредитный рынок и корпоративный сектор экономики Республики Беларусь, несмотря на предпринимаемые правительством и Национальным банком Республики Беларусь стабилизационные меры, на дату утверждения данной годовой финансовой отчетности имеют место факторы экономической неопределенности и нестабильности, которые могут продлиться в обозримом будущем. Как следствие, существует вероятность того, что некоторые активы Банка не смогут быть реализованы по их балансовой стоимости в ходе обычной деятельности Банка, а стоимость финансовых инструментов Банка существенно изменится, что может существенно повлиять на его будущее финансовое положение и результаты деятельности.

Генеральный директор **ИП «Делойт и Туш»**	**А.П. Сурмач** (Квалификационный аттестат аудитора № 0001231 от 21.04.05 г.; Свидетельство № 45 о соответствии квалификационным требованиям для осуществления аудиторской деятельности в банковской системе от 24.12.08 г.)
Аудитор **ИП «Делойт и Туш»**	**С.В. Маханькова** (Квалификационный аттестат аудитора № 0000533 от 18.02.03 г.; Свидетельство № 9 о соответствии квалификационным требованиям для осуществления аудиторской деятельности в банковской системе от 13.06.07 г.)

Минск, Беларусь
18 марта 2009 года
Свидетельство о государственной регистрации, выданное на основании решения МИД РБ от 28.05.99 г. № 120
Расчетный счет: № 3012000001519 в филиале № 4 ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, код 107

Аудит. Налоги. Консалтинг. Корпоративные финансы.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

---

18 красавіка

Дзве даты

1814 год — нарадзіўся Яўстафій Піевіч Тышкевіч, беларускі археолаг, гісторык, этнограф, краязнаўца. Адзін з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі. Ганаровы член Пецярбургскай і Стакгольмскай АН, Лонданскага археалагічнага інстытута. У 1847 г. увайшоў у склад часовай камісіі па зборы і выданні старажытных актаў, грамат і прывілеяў XVI—XVIII стагоддзяў гарадоў Мінскай губерні. Даследаваў курганы на Міншчыне і ў Літве. Адзін са стваральнікаў Лагойскага музея старажытнасцяў і заснавальнік Віленскага музея старажытнасцяў. Заснавальнік і старшыня Віленскай археалагічнай камісіі. Аўтар кніг «Апісанне Барысаўскага павета», «Археалагічныя даследаванні помнікаў рамёстваў у старажытнай Літве і Русі Літоўскай». Збіраў беларускі фальклор і пісаў стылізаваныя пад фальклор вершы.



1903 год — у вёсцы Пабокавічы Бабруйскага раёна нарадзіўся Платон Галавач, беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч. З 1926 года — загадчык аддзела, з 1928-га — першы сакратар ЦК ЛКСМБ. У 1929—1930 гадах — намеснік наркама асветы БССР. Быў адным з кіраўнікоў літаратурнай арганізацыі «Маладняк», рэдактарам газеты «Чырвоная змена», часопісаў «Маладняк», «Полымя». Аўтар зборнікаў апавяданняў «Дробязі жыцця», «Хочацца жыць», аповесцяў «Носьбіты нянавісці», «Яны не пройдуць», публіцыстычных і крытычных артыкулаў. У 1937 г. быў арыштаваны і асуджаны да расстрэлу. Рэабілітаваны ў 1956 годзе.

Цытата дня:

«Мудры чалавек думае раз, перш чым два разы сказаць».

Роберт Бенчлі (1889—1945),
амерыканскі
пісьменнік-гумарыст.

Усміхнёмся!

Іваноў ажаніўся выключна дзякуючы інтэрнэту. Бо няўжо пайшоў бы Іваноў у тэатр, каб не зламаўся ў яго мадэм?..

☺

Даішнік спыняе машыну. Праверыў дакументы, кажа:

— Багажнік адчыніце. Гэта што такое?!

— Гэта? Труп...

— Сам бачу, што труп. Аптэчка дзе?!

☺

Зімовая рыбалка вясной — самы танны від дайвінга.

☺

Гаспадар дома строга пытаецца ў новага пастаяльца:

— Спадзяюся, у вас няма дзяцей? Не выношу іх крыку.

— Не, я адзін.

— Сабакі, кошкі? Яны турбуюць жыхароў.

— Не.

— Вы не будзеце ўключаць магнітафон? Граць на музычных інструментах?

— Не, не збіраюся. Але хачу папярэдзіць: я пісьменнік, часам пішу, а пяро трохі рыпае...



ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» 29 АПРЕЛЯ 2009 года в 11.00 ПО АДРЕСУ: г. МИНСК, ул. ЧКАЛОВА, 5 ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН

по продаже объектов республиканской собственности, и права заключения договоров аренды земельных участков для их обслуживания с установлением начальной цены продажи каждого объекта, равной одной базовой величине, которые составляют единые предметы аукциона

На аукционные торги выставляются:

Сведения о предмете аукциона	Начальная цена предмета аукциона, рублей
Лот № 1. Капитальное строение (коровник) (инв. № 610/С-17616) – здание одноэтажное, стены железобетонные. Год постройки – 1987. Общая площадь – 1853,8 кв.м. Капитальное строение (напольный склад) (инв. № 610/С-14312) – здание одноэтажное, стены блочные. Год постройки – 1988. Общая площадь – 65,9 кв.м. Капитальное строение (навозохранилище) (инв. № 610/С-43885) – стены бетонные. Год ввода в эксплуатацию 1987. Общая площадь 1792,2 кв.м. Капитальное строение (силосная яма) (инв. № 610/С-43898) – стены бетонные. Год ввода в эксплуатацию 1987, общая площадь 368,5 кв.м. Капитальное строение (силосная яма) (инв. № 610/С-43900) – стены бетонные. Год ввода в эксплуатацию 1987, общая площадь 368,5 кв.м, расположенные по адресу: Минская область, Борисовский район, дер. Плитченка. Объекты расположены на земельном участке площадью 7,6928 га, отведенном для обслуживания зданий с возможным изменением направления их использования в установленном порядке. Срок аренды земельного участка – 30 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка площадью 6,2300 га в связи с расположением его в водоохранной зоне водных объектов, 0,3200 га и 0,1100 га в связи с расположением их в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 10 кВ.	одна базовая величина **за каждый объект**, установленная на дату проведения аукциона / начальная цена права аренды земельного участка – 630 400 сумма задатка – 80 000
Лот № 2. Капитальное строение (здание детского сада) (инв. № 610/С-45036) – здание одноэтажное, стены кирпичные, Общая площадь 614,6 кв.м. Год постройки – 1988. Капитальное строение (котельная) (инв. № 610/С-45039) – здание одноэтажное, стены кирпичные. Общая площадь 276,7 кв.м. Год постройки – 1988, расположенные по адресу: Минская область, Борисовский район, дер. Бродовка. Объекты расположены на земельном участке площадью 0,5483 га, отведенном для обслуживания зданий с возможным изменением направления их использования в установленном порядке. Срок аренды земельного участка – 30 лет.	одна базовая величина **за каждый объект**, установленная на дату проведения аукциона начальная цена права аренды земельного участка 213 550 сумма задатка – 25 000
Продавец лотов № 1-2: Республиканское унитарное промышленное предприятие «Борисовский завод «Автогидроусилитель», расположенное по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева,56 тел. (8 017 7) 731544, 760324	
Лот № 3. Не завершенное строительством капитальное строение – здание физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенное по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167 – здание трехэтажное, стены кирпичные общей площадью 5113,41 кв.м, степень готовности – 25 % (строительство велось в период с 1989 по 1991 г.г.) Объекты расположены на земельном участке площадью 0,5109 га, отведенном для обслуживания не завершенного строительством капитального строения – здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Срок аренды земельного участка – 25 лет.	одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона начальная цена права аренды земельного участка 22 886 627 сумма задатка – 200 000
Продавец недвижимого имущества: Государственное учреждение образования «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, расположенное по адресу: Минская область, Борисовский район, пос. Светлая Роща, тел. (8 0177) 74 84 51, 76 08 21	
Арендодатель земельных участков по лотам № 1-3: Борисовский районный исполнительный комитет	
Условиями использования объекта по лотам № 1-3 являются: осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте; создание покупателем не менее 3-х рабочих мест; запрещена продажа покупателем, иное отчуждение объекта до выполнения им условий договора купли-продажи	
Лот № 4. Капитальное строение (производственное здание № 1 – котельная) (инв. № 614/С-18678), расположенное по адресу: пос. Зеленый Бор Смолевичского района Минской области. Здание одноэтажное, стены кирпичные. Общая площадь 164,6 кв.м. Год постройки – 1952. Объекты расположены на земельном участке площадью 0,4047 га, отведенном для размещения объектов общественного, жилого, административного, физкультурно-оздоровительного назначения. Срок аренды земельного участка – 99 лет. Имеются ограничения в его использовании – охранная зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 Вольт.	одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона начальная цена права аренды земельного участка 16 259 210 сумма задатка – 160 000
Условиями использования объекта по лоту № 4 являются: осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте; создание покупателем не менее 2-х рабочих мест; запрещена продажа покупателем, иное отчуждение объекта до выполнения им условий договора купли-продажи	
Продавец недвижимого имущества: Производственное республиканское унитарное предприятие «Зеленоборское», тел. (8 01775) 2 56 71, 2 56 50	
Арендодатель земельного участка: Смолевичский районный исполнительный комитет	

Подробное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 17 марта 2009 г. № 49.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка; внести плату, взимаемую за право заключения договора аренды земельного участка. После совершения победителем аукциона названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке Продавцом имущества заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а Арендодателем земельного участка – договор аренды земельного участка.

Фонд «Минскоблгосимущество» (организатор аукциона) имеет право снять предмет аукциона в любой момент до даты проведения аукциона.

Все **расчеты по сумме задатка** производятся путем перечисления их на расчетный счет фонда «Минскоблгосимущество» **№ 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНН 100128686.** Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: **г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 320, тел. 224 39 76, 500 47 10.** Последний день подачи заявок **25 апреля 2009 г. до 13.00.** Информация о продаваемых объектах расположена на сайте Минского облисполкома: www.minsk-region.gov.by

ПАНЯДЗЕЛАК, 20 КРАСАВІКА

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,19.00, 23.55 Навіны.
6.05, 7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».
6.45, 7.45, 18.50, 1.20 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё.
8.20 Гатуем разам.
8.30 У свеце матораў.
9.05, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
9.10 Nota Bene.
9.35 «Зорныя танцы».
11.00 Серыял «Два бакі адной Ганны».
12.10 Камедыя «Урокі зачароўвання»
14.05 «Жыццё як жыццё».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.30 Культурныя людзі.
16.05 «Інтуіцыя».
16.50 Серыял «Гарачы лёд».
17.50 Серыял «Два бакі адной Ганны».
19.35 «Арэна».
19.55 «Ход у адказ».
21.00 Панарама.
21.50, 1.40 Серыял «Доктар Хаўс».
23.00 Баявік «Доказ жыцця».
1.30 Дзень спорту.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.50, 0.25 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 Контуры.
10.10 «Дыханне планеты».
10.40 Мультфільм.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.05, 0.40 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольная закупка».
11.40 «Ералаш».
12.05 «Малахаў+».
13.10 «Зразумець. Дараваць».
13.45 «Модны прыгавор».
14.45 «Хачу ведаць».
15.10 «Гарачы лёд». Серыял.
16.15 «Песні маёй краіны».
18.20 Серыял «Хто ў доме гаспадар?». Заключная серыя.
19.05 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Выбар».
22.05 «След». Серыял.
23.10 «Адваротны адлік». «Беспрытульнікі. Школа выжывання».
23.40 «Місія яснабачання». Серыял.

6.55 «ЛАДная раніца».
7.55, 17.05 Смачна з Барысам Бурдой.
8.25 Тэлебарометр.
8.40 Усё пра бяспеку.
9.10 У гэты дзень.
9.15 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
10.10, 17.35 Серыял «Спадчынніца».
11.00 Меладрама «Крылы Анёла».
12.50 Слова пісьменніка.
13.15 Дэтэктыў «Сустрэчная паласа». 1-я серыя.
14.15 Бухта капітанаў.
14.55 Пазакласная гадзіна.
15.10 Тайны смак.
15.40 Экспедыцыя.
16.10 Гадзіна суда з Паўлам Астахавым.
18.35 Навіны культуры.
18.50 Серыял «Тэрмінова ў нумар!».
19.55 Беларуская часінка.
20.55 Калыханка.
21.15 Экспедыцыя.
21.20 Камедыя «Уімблдон».
23.10 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.
0.05 Хакей. Формула гульні.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30,19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
8.30 «Тыдзень».
9.30 «Вялікае снеданне».
10.00 «Пяць гісторый».
10.55 «Танга ўтраіх». Серыял.
11.45 «Сіла прыцягнення». Серыял.
12.40 «Званая вячэра».
13.50 Маст. фільм «Слухаючы цішыню».
15.35 «Я — падарожнік».
16.00 «Культурнае жыццё».
16.50 «Спартыўны тыдзень».
17.10 «Наша справа».
17.30 «Званая вячэра».
18.30 «Сіла прыцягнення». Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, малы».
20.35 Маст. фільм «Мужчына павінен плаціць».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Сталічны футбол».
23.30 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
0.25 «Гучная справа».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.
5.05, 6.05, 2.30 Садружнасць live.
5.30 «Культурны слой з Львом Лур’е».
6.35 «Удачная пакупка».
6.45 «Цік-так».
7.05 «Лёгкае жыццё».
7.30, 19.30 «Агульны інтарэс».
8.05, 1.30 «Жывая гісторыя» 1956 г. Сярэдзіна стагоддзя. Шасцідзесятнікі».
9.05 «Разам».
10.05 Маст. фільм «Пад знакам Дзевы».
12.05, 23.45 Маст. фільм «Перавал».
14.05 Мультсерыял «Русалачка».
14.30 Серыял «Прыгоды Сіндбада».
15.20 «Саюзнікі».
15.55 «Білет на сёння».
16.05, 4.00 «Гадзіна суда. Справы сямейныя».
17.05 Серыял «Каханне як каханне».
18.20 Акцэнты.
18.30 Серыял «Няўдача Пуаро».
20.05 Ток-шоу «Слова за слова».
21.20, 3.00 Серыял «Прызванне».
22.20 «Свет спорту».
23.15 Дак. фільм «Кома гэта праўда».

7.00, 10.50 Навіны кіно.
7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».
7.25 «Метэапрагноз».
7.30 Трылер «Туман».
9.00 «Клуб-700».
9.30 «К-відэа для дзяцей».
9.50, 19.45 Серыял «Салодкі плод».
11.00 Серыял «Сям’я Кардзье».
12.45 «Праз 30 гадоў».
13.00 «Дзённы тэлечат».
16.30 «Мультпарад».
16.50 «Ін-фармацыя».
17.00 Серыял «Свавольнікі».
17.30 Серыял «Лейтэнант Каломба».
19.15 «Мой любімы гадаванец».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «К-відэа» для ўсёй сям’і.
21.05 Інфармбюро «Міжнароднае».
21.10, 23.45 Астра-, метэапрагноз.
21.15 Трылер «Стварэнне».

7.00 «Мір усім!». Мастак Алена Волкава. Дак. фільм.
7.30 Маст. фільм «Калі мне будзе 54 гады».
9.00, 19.30 Серыял «Кармеліта».
9.50, 20.30 Серыял «Калі яе зусім не чакаеш».
10.40 «Ранішняя пошта».
11.10, 21.30 Серыял «Трое супраць усіх».
12.00 Маст. фільм «Дробязі жыцця».
13.10 «Дарыць свята». Іосіф Туманаў. Дак. фільм.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Навіны—Беларусь.
14.00, 17.00, 19.00 Весткі.
14.20, 22.35 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Правілы самай абаяльнай і прывабнай. Ірына Мураўёва». Дак. фільм.
15.50 «Майстэрства быць смешным». Юрый Нікулін. Дак. фільм.
17.25 «Сумленны дэтэктыў».
17.55 Серыял «Лэдзі Бос».
23.10 «Весткі+».
23.40 «Апошняя роля. Георгій Юматаў». Дак. фільм.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння.
6.05 «Сёння раніцай».
9.00 «Ала Пугачова: Прызнанні жанчыны, якая спявае».
10.25 «Кулінарны паядынак».
11.15 «Кватэрнае пытанне».
12.10 «Следства вялі...».
13.35 Серыял «Вяртанне Мухтара».
15.05 Проста цырк.
15.30, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.30 Серыял «Працяг будзе».
18.10 «Надзвычайнае здарэнне. Расследаванне».
19.40 Серыял «Ліцейны».
21.55 «Сумленны панядзелак».
23.25 «Ты не паверыш! Ньюс».
23.50 Серыял «Палюбоўніца».
0.40 Серыял «Не сварыцеся, дзяўчаты».
1.25 «Школа зласлоўя».

5.00, 15.10, 3.35 Энцыклапедыя памылак».
5.15, 15.25, 3.50 Смак да жыцця.
5.55, 12.50, 16.05, 1.15 Пазнай сябе.
6.25, 11.25, 16.35, 18.30, 23.50 Я чакаю дзіця.
6.55, 17.05 Хуткая дапамога.
7.25, 17.35 Здароўе з Малышавай.
8.00, 20.25 Нетрадыцыйная медыцына.
8.30, 20.55 Школа розуму.
9.00, 21.25 Увага, ежа!
9.30, 21.55 Панацэя.
10.00, 22.25 Колькі вам гадоў?
10.30, 18.10, 22.55, 4.30 Я.
10.55, 23.20 Выкрыццё прадуктаў.
11.55, 13.20, 14.45, 20.00, 0.20, 1.45, 3.10 Дзевяць месяцаў.
12.20, 0.45 Як не страціць здароўе?
13.45, 19.00, 2.10 Клінічны гіпноз.
14.15, 19.30, 2.40 Партрэт доктара.

6.00, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.
7.05 Усё лепшае, для Вас.
7.35, 10.00, 17.00 Красуня.
8.00 Добрай раніцы, Каханая!
9.00, 16.00, 4.00 Гісторыя поспеху.
11.00, 5.00 Нашы дзеці.
12.00, 18.00 Ваш доктар.
13.00, 22.00 Прыгажосць і здароўе.
13.30, 22.30 Серыял «Гвадэлупе».
14.00 Усё лепшае, для Вас.
15.00, 3.00 Твой дом.
19.00 Люстэрка жыцця.
20.00 Ваш асабісты псіхолаг.
21.00 Сэксуальная рэвалюцыя.
23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 Як стаць...
8.00 Паляўнічы на кракадзілаў.
9.00, 16.00 «Самыя забаўныя жывёлы планеты».
10.00, 18.00, 23.00, 4.45 Паліцыя Філадэльфіі — аддзел па абароне жывёл.
11.00 Заапарк, які змог...
12.00, 17.30, 1.00, 6.35 «SOS дзікай прыроды».
12.30, 19.30, 1.30 Разбуральнікі стэрэатыпаў.
13.00, 21.00, 2.55 Прыроджаныя забойцы.
14.00 Тэрыторыя жывёл.
15.00 Прыгоды Корвіна.
17.00 Ветэрынары-стажоры.
20.00, 2.00 Маёнтак сурыкат.
20.30, 2.30 «Малпіна жыццё».
22.00, 3.50 Магутнасць прыроды.
0.00, 5.40 Фінікс: хуткая ветэрынарная дапамога.

9.30 Мотаспорт па выхадных.
10.45 Тэніс. Турнір WTA.
11.00, 16.30, 20.00, 0.30 Снукер. Чэмпіянат свету.
15.00 Веласпорт. Велагонка «Amstel Gold».
19.00 Футбол. Еўрагалы.
19.45 Футбол. Еўрагалы — Фернанда Торэс.
21.15 Вось гэта дзіва!!!
21.30 Армрэстлінг.
22.00 Пра рэстлінг.
23.30 Байцоўскі клуб.

23.00 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДОКАЗ ЖЫЦЦЯ» (ЗША, 2000 г.)

Торн працуе «пасрэднікам» страхавой кампаніі, якая страхуе людзей ад «выкрадання». Ён вызваляе закладнікаў, калі ёсць «доказы жыцця», ён умее весці перамовы, таргавацца і забіваць. Але чарговае заданне аказалася не такім простым, як раней.

Рэжысёр — Тэйлар Хэкфорд. **У ролях:** Мег Раян, Расел Кроу, Дэвід Морс, Памела Рыд, Дэвід Каруза.

АЎТОРАК, 21 КРАСАВІКА

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.
6.05, 0.55 Дзень спорту.
6.10, 7.10, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».
6.45, 7.45, 18.50, 0.50 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Дзелавое жыццё.
8.20 Гатуем разам.
8.35 «Арэна».
9.05, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
9.10, 19.55 Серыял «Монтэкрыста».
10.00, 16.55 Серыял «Гарачы лёд».
10.50, 17.50 Серыял «Два бакі адной Ганны».
11.40 «Зямля беларуская». «Мсціслаўскі шлях».
12.10 «Інтуіцыя».
13.05 Серыял «Монк».
14.05 «Ход у адказ».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.25 «Вера. Надзея. Любоў». Дак. фільм.
16.05 Серыял «Пастка».
19.30 Сфера інтарэсаў.
21.00 Панарама.
21.50, 1.10 Серыял «Доктар Хаўс».
22.55 Баявік «Бясстрашны».

9.05 — 15.10 Тэхнічная прафілактыка: Гомель, Тракенікі
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.50, 0.25 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Чакай мяне».
10.05 «Дзікія дзеці».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.05, 0.40 Навіны спорту.
11.10 «Адзін супраць усіх».
12.00 «Малахаў+».
13.10 «Зразумець. Дараваць».
13.45 «Модны прыгавор».
14.45 «Хачу ведаць».
15.10 «Гарачы лёд». Серыял.
16.15 «Агонь кахання». Серыял.
17.10 «Няхай гавораць».
18.20 Серыял «Гуманоіды ў Каралёве».
18.55 «Рыжая». Серыял.
20.00 Час.
21.05 «Шалёны анёл». Серыял.
22.05 «След». Серыял.
23.10 «Геніі і зладзеі».
23.40 «Місія празорлівасці». Серыял.

6.55 «ЛАДная раніца».
7.55 Смачна з Барысам Бурдой.
8.20, 18.50 Серыял «Тэрмінова ў нумар!».
9.10 У гэты дзень.
9.15 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
10.10, 17.35 Серыял «Спадчынніца».
10.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.
11.50 Хакей. Формула гульні.
12.20 Кінараман «Вяртанне Будулая». 1-я серыя.
13.45 Дэтэктыў «Сустрэчная паласа».
14.40 Мультсерыял «Аладзін».
15.05 Пазакласная гадзіна.
15.15 Бітва экстрасэнсаў.
16.10 Гадзіна суда з Паўлам Астахавым.
18.35 Навіны культуры.
19.55 Беларуская часінка.
20.55 Калыханка.
21.15 Экспедыцыя.
21.20 Спорт-кадр.
21.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Ліверпуль — Арсенал.
23.55 Трагікамедыя «Бабулі».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
8.30 Маст. фільм «Мужчына павінен плаціць».
10.00 «Пяць гісторый».
10.55 «Танга ўтраіх». Серыял.
11.45, 18.30 «Сіла прыцягнення». Серыял.
12.40, 17.30 «Званая вячэра».
13.50 «Новыя падарожжы дылетанта».
14.20 «Далёкія сваякі».
14.40 «Брыдкае качаня». Серыял.
15.30, 23.00 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
16.50 «Сталічны футбол».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, малы».
20.30 «Смерць шпіёнам-2». Серыял.
21.40 «Аўтапанарама».
22.00 «Вайна. Вядомая і невядомая». «Свяшчэнная вайна».
23.55 «Надзвычайныя гісторыі».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.
5.05, 2.30 Садружнасць live.
5.30 «Саюзнікі».
6.05 «Свет спорту».
6.35 «Удачная пакупка».
6.45 «Цік-так».
7.05 «Лёгкае жыццё».
7.30 «Руская версія».
8.05, 1.30 «Жывая гісторыя» 1956 г. Сярэдзіна стагоддзя. Армія».
9.05, 20.05 Ток-шоу «Слова за слова».
10.05 Серыял «Скрыжаванне».
11.05, 18.30 Серыял «Няўдача Пуаро».
12.05, 23.45 Маст. фільм «Інспектар Лосеў».
14.05 Мультфільм «Русалачка».
14.30 Серыял «Прыгоды Сіндбада».
15.20 «Дыялог з усім светам «Забароненае каралеўства».
15.55 «Білет на сёння».
16.05, 4.00 «Гадзіна суда. Справы сямейныя».
17.05 Серыял «Каханне як каханне».
18.20 Акцэнты.
19.30 «Каму на Русі жыць добра...».
21.20, 3.00 Серыял «Прызванне».
22.20 «Тэатр пачынаецца».
23.15 Дак. фільм «Кома гэта праўда».

7.00 «К-гульні».
7.10 «Метэапрагноз».
7.15 Маст. фільм «Геройадзіночка».
8.50 «8 самых».
9.00 «Клуб-700».
9.30 «Кіно—кліп—парад».
9.50, 19.45 Серыял «Салодкі плод».
10.40 «Навіны кіно».
10.50 Інфармбюро «Міжнароднае».
10.55, 23.40 «Астра-, метэапрагноз».
11.00 Трылер «Блізкія кантакты трэцяй ступені».
13.15 «Дзённы тэлечат».
16.30 «Мультпарад».
17.00 Серыял «Маскоўская сага».
17.50 «Ін-фармацыя».
18.00 Серыял «Астанкі, якія гавораць».
18.50 «Стары магнітафон».
19.15 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».
19.30 «Праз 30 гадоў».
20.35 «Глянец».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «К-гульні» — «Лайт».
21.05 Камедыя «Сабрына».
23.15 Вячэрні канцэрт тэлечата.

7.00 Добрай раніцы, Расія!
9.20, 19.30 Серыял «Кармеліта».
10.10, 20.30 Серыял «Калі яе зусім не чакаеш».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.
11.25, 21.30 Серыял «Трое супраць усіх».
12.30 Дэтэктыў «Падвойная пастка». 1-я серыя.
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Навіны—Беларусь.
14.20, 22.35 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Свята ў чаканні свята. Фазіль Іскандэр». Дак. фільм.
15.50 «Шынок Краіны саветаў». Дак. фільм.
17.25 «Падарожжы натураліста».
17.55 Серыял «Лэдзі Бос».
23.10 «Весткі+».
23.40 «Геній рускага дзюдо. Спорт і разведка». Дак. фільм.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння.
6.05 «Сёння раніцай».
9.00 «Дачны адказ».
10.20 «Чыстасардэчнае прызнанне».
10.50 «Жаночы погляд». Марыя Маяцкая.
11.20 Серыял «Залатыя хлопцы».
12.10, 23.50 Серыял «Палюбоўніца».
13.35 Серыял «Вяртанне Мухтара».
15.05 Проста цырк.
15.30, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 Серыял «Працяг будзе».
18.05, 23.25 «Ты не паверыш! Ньюс».
19.40 Серыял «Ліцейны».
21.55 «Вочная стаўка».
0.40 Серыял «Не сварыцеся, дзяўчаты».

5.00, 15.10, 3.45 Клінічны гіпноз.
5.30, 15.40, 4.15 Партрэт доктара.
6.00, 13.20, 14.45, 16.10, 20.00, 1.55, 3.20, 4.45 Дзевяць месяцаў.
6.25, 16.35 Энцыклапедыя памылак.
6.40, 16.50 Смак да жыцця.
7.20, 14.15, 17.30, 19.30, 2.50 Пазнай сябе.
7.50, 12.50, 20.25, 1.25 Я чакаю дзіця.
8.20, 20.55 Хуткая дапамога.
8.50, 21.25 Здароўе з Малышавай.
9.25, 18.00, 22.00 Нетрадыцыйная медыцына.
9.55, 22.30 Школа розуму.
10.25, 23.00 Увага, ежа!
10.55, 23.30 Панацэя.
11.25, 18.30, 0.00 Колькі вам гадоў?
11.55, 0.30 Я.
12.20, 0.55 Выкрыццё прадуктаў.
13.45, 19.00, 2.20 Як не страціць здароўе?

6.00, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.
7.05 Усё лепшае, для Вас.
7.35, 10.00, 17.00 Прыгажуня.
8.00 Добрай раніцы, Каханая!
9.00, 16.00, 4.00 Гісторыі поспеху.
11.00, 5.00 Нашы дзеці.
12.00, 18.00 Ваш доктар.
13.00, 22.00 Прыгажосць і здароўе.
13.30, 22.30 Серыял «Гвадэлупе».
14.00 Усё лепшае, для Вас.
15.00, 3.00 Маю права.
19.00 Люстэрка жыцця.
20.00 Ваш асабісты псіхолаг.
21.00 Сэксуальная рэвалюцыя.
23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 Як стаць...
8.00 Паляўнічы на кракадзілаў.
9.00 «Самыя забаўныя жывёлы планеты».
10.00, 18.00, 23.00, 4.45 Паліцыя Філадэльфіі — аддзел па абароне жывёл.
11.00 «Заапарк, які змог...».
12.00, 17.30, 19.00, 1.00, 6.35 «SOS дзікай прыроды».
12.30, 19.30, 1.30 Разбуральнікі стэрэатыпаў.
13.00, 21.00, 2.55 Свет прыроды: сланіха па імені Эха.
14.00 Тэрыторыя жывёл.
15.00 Прыгоды Корвіна.
16.00 Магутнасць прыроды.
17.00 Ветэрынары-стажоры.
20.00, 2.00 Маёнтак сурыкат.
20.30, 2.30 «Малпіна жыццё».
22.00, 3.50 «Паліцыя Х’юстана — аддзел па абароне жывёл».
0.00, 5.40 Фінікс: хуткая ветэрынарная дапамога.

9.30 Вось гэта дзіва!!!
9.45, 15.00, 19.00, 19.30, 1.30 Футбол. Еўрагалы.
10.30, 15.45, 19.15, 20.15 Снукер. Чэмпіянат свету.
0.00 Бокс. Э. Міранда (Калумбія) — Дж. Вегас (Уганда).
1.00 Аўтагонкі. Сусветная серыя.
2.15 Вось гэта дзіва!!!

22.55 ФІЛЬМ ДНЯ

«БЯССТРАШНЫ» (КІТАЙ — ГАНКОНГ — ЗША, 2006 г.)

Вера зрабіла з яго воіна, адвага зрабіла яго героем. Гэта рэальная гісторыя Хо Юаня, легендарнага майстра ўсходніх адзінаборстваў, які праславіў кітайскія баявыя майстэрствы. Чалавек, які знайшоў свой шлях з цемры і пакінуў свой след у гісторыі.

Рэжысёр — Роні Ю. **У ролях:** Джэт Лі, Шыдо Накамура, Бэці Сунь, Ёнг Донг, Хі Чынг Пау.



СЕРАДА, 22 КРАСАВІКА

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.
6.05, 0.50 Дзень спорту.
6.10, 7.10, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».
6.45, 7.45, 18.50, 0.45 Зона Х.
7.30, 11.55 Дзелавое жыццё.
8.20 Гатуем разам.
8.35 Сфера інтарэсаў.
9.05, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
9.10, 19.55 Серыял «Монтэкрыста».
10.00, 16.50 Меладрама «Гарачы лёд».
10.50, 17.50 Серыял «Два бакі адной Ганны».
11.40 «ЕўраФэст. Дзень за днём».
12.10 «Інтуіцыя».
13.05 Серыял «Монк».
14.05 Альманах падарожжаў.
14.25 Серыял «Офіс».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.25 «Шведскі стол з модным меню... у Баросе».
16.05 Серыял «Пастка».
19.30 Зямельнае пытанне.
20.50 «Спартлато 5 з 36».
21.00 Панарама.
21.50, 1.05 Серыял «Доктар Хаўс».
22.55 Баявік «Заплаціць спаўна».

9.05 — 15.10 Тэхнічная прафілактыка: Сянно, Масты, Касцюковічы
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.50, 0.25 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05, 18.55 «Рыжая». Серыял.
10.05, 21.05 «Шалёны анёл». Серыял.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.05, 0.40 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольная закупка».
11.40 «Ералаш».
12.05 «Малахаў+».
13.10 «Зразумець. Дараваць».
13.45 «Модны прыгавор».
14.45 «Хачу ведаць».
15.10 «Гарачы лёд». Серыял.
16.15 «Агонь кахання». Серыял.
17.10 «Няхай гавораць».
18.20 Серыял «Гуманоіды ў Каралёве».
20.00 Час.
22.05 «След». Серыял.
23.10 Тэорыя неверагоднасці. «Сны і мроі».
23.40 «Місія празорлівасці». Серыял.

6.55 «ЛАДная раніца».
7.55, 17.00 Смачна з Барысам Бурдой.
8.15, 18.50 Серыял «Тэрмінова ў нумар!».
9.05 У гэты дзень.
9.10 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
10.05, 17.35 Серыял «Спадчынніца».
10.50 Свая музыка.
11.20 ПРАсоўванне+.
11.45 Спорт-кадр.
12.15 Кінараман «Вяртанне Будулая».
13.40 Дэтэктыў «Сустрэчная паласа».
14.40 Мультсерыял «Аладзін».
15.00 Пазакласная гадзіна.
15.15 «Космапалітэн». Відэаверсія.
16.05 Гадзіна суда з Паўлам Астахавым.
18.35 Навіны культуры.
19.55 Беларуская часінка.
20.55 Калыханка.
21.15 Экспедыцыя.
21.20 «Іншыя». «Паляванне на ліс».
21.55 Камедыя «Пад сонцам Тасканы».
0.00 Хакей. НХЛ. Матч тыдня.

6.00, 7.30, 10.30, 13.03, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
8.30 «Аўтапанарама».
8.50, 20.30 «Смерць шпіёнам-2». Серыял.
10.00 «Пяць гісторый».
10.40 «Рэальны спорт».
10.55 «Танга ўтраіх». Серыял.
11.45, 18.30 «Сіла прыцягнення». Серыял.
12.40, 17.30 «Званая вячэра».
13.50 «Top Gear. Руская версія».
14.40 «Брыдкае качаня». Серыял.
15.30, 23.00 «Салдаты. Новы прызыў». Серыял.
16.50 «Вайна. Вядомая і невядомая». «Свяшчэнная вайна».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, малы».
21.40 «Скардзіцца дазволена».
22.00 «Мінск і мінчане».
23.55 «Дэтэктыўныя гісторыі».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.
5.05, 6.05, 2.30 Садружнасць live.
5.30 «Дыялог з усім светам «Забароненае каралеўства».
6.35 «Удачная пакупка».
6.45 «Цік-так».
7.05 «Лёгкае жыццё».
7.30, 19.30 «Дзень пасла».
8.05, 1.30 «Жывая гісторыя» 1956 г. Сярэдзіна стагоддзя. Будапешт».
9.05, 20.05 Ток-шоу «Слова за слова».
10.05 Серыял «Скрыжаванне».
11.05, 18.30 Серыял «Няўдача Пуаро».
12.05, 23.45 Маст. фільм «Інспектар Лосеў».
14.05 Мультфільм «Аладзін».
14.30 Серыял «Прыгоды Сіндбада».
15.20 «Дэтэктыўныя гісторыі «За ўсё добрае — забіць».
15.55 «Білет на сёння».
16.05, 4.00 «Гадзіна суда. Справы сямейныя».
17.05 Серыял «Каханне як каханне».
18.20 Акцэнты.
21.20, 3.00 Серыял «Прызванне».
22.20 «Гісторыя стварэння».
23.15 Дак. фільм «Кома гэта праўда».

7.00, 10.40 «Навіны кіно».
7.10, 10.50, 23.20 «Астра-, метэапрагноз».
7.15 Трылер «Пункт прызначэння».
8.45 «Кіна—кліп—парад...».
9.00 «Адшукваецца адпачынак».
9.30 «К-відэа для дзяцей».
9.50, 19.45 Серыял «Салодкі плод».
11.00 Камедыя «Сабрына».
13.00 «Дзённы тэлечат».
16.30 «Мультпарад».
17.00 Серыял «Маскоўская сага».
17.50 «Ін-фармацыя».
18.00 Серыял «Астанкі, якія гавораць».
18.50 «К-гульні».
19.00 «Глянец».
19.15 Хіт-парад тэлечата.
20.45 «Вечарніца».
21.00 «К-відэа для ўсёй сям’і».
21.05 Інфармбюро «Міжнароднае».
21.10 Маст. фільм «Добры немец».
23.00 «Стары магнітафон».

7.00 Добрай раніцы, Расія!
9.20, 19.30 Серыял «Кармеліта».
10.10, 20.30 Серыял «Калі яе зусім не чакаеш».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.
11.25, 21.30 Серыял «Трое супраць усіх».
12.30 Дэтэктыў «Падвойная пастка».
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Навіны—Беларусь.
14.20, 22.35 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Абвінавачваецца Чарльз Дарвін». Дак. фільм.
15.50 «Асцярожна, мозг!» Дак. фільм.
17.25 «Спецыяльны карэспандэнт».
17.55 «Лэдзі Бос». Серыял.
23.10 «Весткі+».
23.40 «Бітва за космас. Гісторыя рускага «шатла». Дак. фільм.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння.
6.05 «Сёння раніцай».
9.00 «Вочная стаўка».
10.20 «Асабліва небяспечны!».
10.50 «Галоўная дарога».
11.20 Серыял «Залатыя хлопцы».
12.10, 23.50 Серыял «Палюбоўніца».
13.35 Серыял «Вяртанне Мухтара».
15.05 Проста цырк.
15.30, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 Серыял «Працяг будзе».
18.05, 23.25 «Ты не паверыш! Ньюс».
19.40 Серыял «Каханне пад грыфам «Зусім сакрэтна».
21.55 «І зноў прывітанне!».
0.35 Серыял «Не сварыцеся, дзяўчаты».

5.00, 15.10, 18.00, 3.45 Як не страціць здароўе?
5.30, 8.45, 15.40, 21.20, 4.15 Пазнай сябе.
6.00, 7.25, 14.45, 16.10, 17.35, 20.00, 3.20 Дзевяць месяцаў.
6.25, 16.35 Клінічны гіпноз.
6.55, 17.05 Партрэт доктара.
7.50, 20.25, 4.45 Энцыклапедыя памылак.
8.05, 20.40 Смак да жыцця.
9.15, 14.15, 19.30, 21.50, 2.50 Я чакаю дзіця.
9.45, 18.30, 22.20 Хуткая дапамога.
10.15, 22.50 Здароўе з Малышавай.
10.50, 23.25 Нетрадыцыйная медыцына.
11.20, 23.55 Школа розуму.
11.50, 0.25 Увага, ежа!
12.20, 0.55 Панацэя.
12.50, 1.25 Колькі вам гадоў?
13.20, 1.55 Я.
13.45, 19.00, 2.20 Выкрыццё прадуктаў.

6.00, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.
7.05 Усё лепшае, для Вас.
7.35, 10.00, 17.00 Прыгажуня.
8.00 Добрай раніцы, Каханая!
9.00, 16.00, 4.00 Гісторыя поспеху.
11.00, 5.00 Нашы дзеці.
12.00, 18.00 Ваш доктар.
13.00, 22.00 Прыгажосць і здароўе.
13.30, 22.30 Серыял «Гвадэлупе».
14.00 Усё лепшае, для Вас.
15.00, 3.00 Твой дом.
19.00 Люстэрка жыцця.
20.00 Ваш асабісты псіхолаг.
21.00 Сэксуальная рэвалюцыя.
23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 Як стаць...
8.00 Паляўнічы на кракадзілаў.
9.00 «Самыя забаўныя жывёлы планеты».
10.00, 18.00, 23.00, 4.45 Паліцыя Філадэльфія — аддзел па абароне жывёл.
11.00 «Заапарк, які змог...».
12.00, 17.30, 19.00, 1.00, 6.35 «SOS дзікай прыроды».
12.30, 19.30, 1.30 Разбуральнікі стэрэатыпаў.
13.00, 21.00, 2.55 Жывёлы ад «А» да «Я».
14.00 Тэрыторыя жывёл.
15.00 Прыгоды Корвіна.
16.00 «Паліцыя Х’юстана — аддзел па абароне жывёл».
17.00 Ветэрынары-стажоры.
20.00, 2.00 Маёнтак сурыкат.
20.30, 2.30 «Малпіна жыццё».
22.00, 3.50 Жыццё млекакормячых.
0.00, 5.40 Фінікс: хуткая ветэрынарная дапамога.

9.30 Экстрэмальны спорт.
9.45 Вось гэта дзіва!!!
10.00 Футбол. Еўрагалы. Франк Рыберы.
10.15, 17.30, 22.15, 1.00 Снукер. Чэмпіянат свету.
15.00 Веласпорт. Флэш Валонь.
19.00 Футбол. Еўрагалы.
19.10, 20.25, 21.10 Гольф.
19.15 Выбранае па серадах.
19.20 Конны спорт. Кубак свету.
21.00 Яхт-клуб.
0.00 Байцоўскі клуб.

21.55 ФІЛЬМ ДНЯ

«ПАД СОНЦАМ ТАСКАНЫ» (ЗША — ІТАЛІЯ, 2003 г.)

Пісьменніца Фрэнсіс Мэйс пасля разводу з мужам перажывае творчы крызіс. Апустошаная і разбітая, яна паддаецца на ўгаворы сяброўкі і адпраўляецца ў Італію. Пяшчотнае паўднёвае сонца прабуджае ў Фрэнсіс страснае жаданне пачаць новае жыццё.

Рэжысёр — Одры Уэлс. **У ролях:** Даяна Лэйн, Рауль Бова, Сандра Ох, Ліндсэй Данкан, Вінсент Рыота.

ЧАЦВЕР, 23 КРАСАВІКА

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.
6.05, 0.45 Дзень спорту.
6.10, 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!
6.45, 7.45, 18.50, 0.40 Зона Х.
7.30, 8.30 Дзелавое жыццё.
8.20 Гатуем разам.
8.35 Зямельнае пытанне.
9.05, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
9.10, 19.55 Серыял «Монтэкрыста».
10.05, 16.55 Серыял «Гарачы лёд».
10.50, 17.50 Серыял «Два бакі адной Ганны».
11.40 «Зямля беларуская». «Клецк».
12.10 «Інтуіцыя».
13.05 Серыял «Монк».
14.05 Уласнай персонай.
14.30 Серыял «Офіс».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.25 «Шведскі стол з модным меню... у Стакгольме».
16.05 Серыял «Пастка».
19.30 «Сфера інтарэсаў».
21.00 Панарама.
21.50, 1.00 Серыял «Доктар Хаўс».
22.55 Драма «Мантана».

Тэхнічная прафілактыка з 9.05 да 15.10: Столін, Мсціслаў, Ракітніца.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.50, 0.30 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05, 18.55 Серыял «Рыжая».
10.05, 21.05 Серыял «Шалёны анёл».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.05, 0.45 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольная закупка».
11.40 «Ералаш».
12.05 «Малахаў+».
13.10 «Зразумець. Дараваць».
13.45 «Модны прыгавор».
14.45 «Хачу ведаць».
15.10 Серыял «Гарачы лёд».
16.15 Серыял «Агонь кахання».
17.10 «Няхай гавораць».
18.20 Серыял «Гуманоіды ў Каралёве».
20.00 Час.
22.05 Серыял «След».
23.15 «Злачынствы стагоддзя».
23.45 Серыял «Місія празорлівасці».

6.55 ЛАДная раніца.
7.55, 17.00 Смачна з Барысам Бурдой.
8.25, 18.50 Серыял «Тэрмінова ў нумар!».
9.10 У гэты дзень.
9.15 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
10.10, 17.35 Серыял «Спадчынніца».
11.05 «Невытлумачальна, але факт».
11.50 «Урачэбныя тайны з доктарам А. Цярэшчанкам».
12.25 Кінараман «Вяртанне Будулая».
13.40 Дэтэктыў «Сустрэчная паласа».
14.40 Мультфільм «Прынц і жабрак».
15.30 Мультсерыял «Аладзін».
15.55 Пазакласная гадзіна.
16.05 Гадзіна суда з Паўлам Астахавым.
18.35 Навіны культуры.
19.55 Беларуская часінка.
20.55 Калыханка.
21.15 Экспедыцыя.
21.20 Час футбола.
21.50 Драма «Калас назаўсёды».
23.55 «Проста праграма».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
8.30 «Скардзіцца дазволена».
8.50, 20.30 Серыял «Смерць шпіёнам-2».
10.00 «Пяць гісторый».
10.40 «Далёкія сваякі».
10.55 Серыял «Танга ўтраіх».
11.45, 18.30 Серыял «Сіла прыцяжэння».
12.40, 17.30 «Званая вячэра».
13.50 «Прыватныя гісторыі».
14.40 Серыял «Брыдкае качаня».
15.30 Серыял «Салдаты. Новы прызыў». Заключная серыя.
16.50 «Ля параднага пад’езда».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, малы».
21.40 «Аўтапанарама».
22.00 «Асабісты інтарэс».
23.00 Маст. фільм «Даун Хаўс».
0.20 «Сакрэтныя гісторыі».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.
5.05, 6.05, 2.30 Садружнасць live.
5.30 «Дэтэктыўныя гісторыі». «За ўсё добрае — забіць».
6.35 «Удачная пакупка».
6.45 «Цік-так».
7.05 «Лёгкае жыццё».
7.30 «Пагуляем па-піцерску».
8.05, 1.30 «Жывая гісторыя» 1956 г. Сярэдзіна стагоддзя. Пункт пералому».
9.05, 20.05 Ток-шоу «Слова за слова».
10.05 Серыял «Скрыжаванне».
11.05, 18.05 Серыял «Няўдача Пуаро».
12.05, 23.45 Маст. фільм «Інспектар Лосеў».
14.05 Мультфільм «Аладзін».
14.30 Серыял «Прыгоды Сіндбада».
15.20 Рэальныя гісторыі. «Пажарныя за працай».
15.55 «Білет на сёння».
16.05, 4.00 «Гадзіна суда. Справы сямейныя».
17.05 Серыял «Каханне як каханне».
18.20 Акцэнты.
19.30 «Казахстан: народы і лёсы».
21.20, 3.00 Серыял «Прызванне».
22.20 «Шчырая размова».
23.15 Дак. фільм «Кома гэта праўда».

7.00, 10.40 «Навіны кіно».
7.10, 23.35 «Астра-, метэапрагноз».
7.15 Баявік «Спецыяльнае заданне».
8.50 «8 самых».
9.00 «Дом жывых гісторый».
9.30 «Стары магнітафон».
9.50, 19.45 Серыял «Салодкі плод».
10.50 Інфармбюро «Інфармацыйнае».
10.55 «Метэапрагноз».
11.00 Маст. фільм «Добры немец».
13.15 «Дзённы тэлечат».
16.30 Мультпарад.
17.00 Серыял «Маскоўская сага».
17.50 «Ін-фармацыя».
18.00 Серыял «Астанкі, якія гавораць».
18.50 «Праз 30 гадоў...».
19.15 «Мой любімы гадаванец».
19.40 «К-гульні».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «К-гульні» — лайт.
21.05 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».
21.15 Драма «Леон».

7.00 Добрай раніцы, Расія!
9.20, 19.30 Серыял «Кармеліта».
10.10, 20.30 Серыял «Калі яе зусім не чакаеш».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.
11.25, 21.30 Серыял «Трое супраць усіх».
12.20 Маст. фільм «Бессмяротная песня».
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Навіны—Беларусь.
14.20, 22.35 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Уладзімір Вінакур. Сваім голасам». Дак. фільм.
15.50 «Муслим Магомаев. Любви неловкие слова». Дак. фільм.
17.25 «Відавочнае-неверагоднае».
17.55 Серыял «Лэдзі Бос».
23.10 «Весткі+».
23.40 «Сакрэтнае дасье. Леў Прыгуноў». Дак. фільм.

9.00—16.00 Тэхнічная прафілактыка па Брэсту і Брэсцкай вобласці.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння.
6.05 «Сёння раніцай».
9.00 «І зноў прывітанне!».
10.20 «Кухары і кухцікі».
10.50 «Барацьба за ўласнасць».
11.20 Серыял «Залатыя хлопцы».
12.10, 23.40 Серыял «Палюбоўніца».
13.35 Серыял «Вяртанне Мухтара».
15.05 «Проста цырк».
15.30, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 Серыял «Працяг будзе».
18.10, 23.25 «Ты не паверыш! Ньюс».
19.40 Серыял «Каханне пад грыфам «Цалкам сакрэтна»-2».
21.45 «Да бар’ера!».
0.25 Серыял «Не сварыцеся, дзяўчаты».

5.00, 15.10, 3.45 Выкрыццё прадуктаў.
5.30, 10.40, 15.40, 23.15, 4.15 Я чакаю дзіця.
6.00, 7.25, 8.50, 16.10, 21.25 Дзевяць месяцаў.
6.25, 16.35 Як не страціць здароўе?
6.55, 10.10, 17.05, 22.45 Пазнай сябе.
7.50, 18.00, 20.25 Клінічны гіпноз.
8.20, 20.55 Партрэт доктара.
9.15, 21.50 Энцыклапедыя памылак.
9.30, 22.05 Цяга да жыцця.
11.10, 23.45 Хуткая дапамога.
11.40, 0.15 Здароўе з Малышавай.
12.15, 0.50 Нетрадыцыйная медыцына.
12.45, 18.30, 1.20 Школа розуму.
13.15, 1.50 Увага, ежа!
13.45, 19.00, 2.20 Панацэя.
14.15, 19.30, 2.50 Колькі вам гадоў?
14.45, 20.00, 3.20, 4.20 Я.

6.00, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.
7.05 Усё лепшае, для Вас.
7.35, 10.00, 17.00 Прыгажуня.
8.00 Добрай раніцы, Каханая!
9.00, 16.00, 4.00 Гісторыі поспеху.
11.00, 5.00 Нашы дзеці.
12.00, 18.00 Ваш доктар.
13.00, 22.00 Прыгажосць і здароўе.
13.30, 22.30 Серыял «Гвадэлупе».
14.00 Усё лепшае, для Вас.
15.00, 3.00 Маю права.
19.00 Люстэрка жыцця.
20.00 Ваш асабісты псіхолаг.
21.00 Сэксуальная рэвалюцыя.
23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 Як вырасціць малога Івані.
8.00 Паляўнічы на кракадзілаў.
9.00 «Самыя забаўныя жывёлы планеты».
10.00, 18.00, 23.00, 4.45 Паліцыя Філадэльфіі — аддзел па ахове жывёл.
11.00 Заапарк, які змог...
12.00, 19.00, 1.00, 6.35 «SOS дзікай прыроды».
12.30, 19.30, 1.30 Разбуральнікі стэрэатыпаў.
13.00, 21.00, 2.55 «Запаведнік у нетрах Афрыкі».
14.00 Тэрыторыя жывёл.
15.00 Прыгоды Корвіна.
16.00 Жыццё млекакормячых.
17.00 Ветэрынары-стажоры.
20.00, 2.00 Маёнтак сурыкат.
20.30, 2.30 «Малпіна жыццё».
22.00, 3.50 Дзікія і небяспечныя.
0.00, 5.40 Фінікс: хуткая ветэрынарная дапамога.

9.30, 13.05, 19.15, 21.00, 1.30 Снукер. Чэмпіянат свету.
11.00 Веласпорт. Флеш Валонь.
12.35 Футбол. Еўрагалы. Ліянель Месі.
12.50 Вось гэта дзіва!!!
19.00 Футбол. Еўрагалы.
19.30 Артыстычны більярд. Чэмпіянат свету.
20.30 Формула-1.
0.00 Пра рэстлінг.

22.55 ФІЛЬМ ДНЯ

«МАНТАНА» (РАСІЯ, 2007 г.)

Ён увесь час некага ратуе, гэты дзіўны рускі. Амерыканка Леслі незаўважна для сябе закахалася ў змрачнаватага чалавека са шрамам, хоць і пабойваецца яго. Упершыню ў жыцці Мікалай па-сапраўднаму шчаслівы, але людзі сябра-здрадніка зноў узялі след.

Рэжысёр — Аляксандр Атанесян. **У ролях:** Алег Тактараў, Ігар Міркубанаў, Ігар Жыжыкін, Аляксандр Атанесян, Скарлет Макалестр.

ПЯТНІЦА, 24 КРАСАВІКА

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 23.55 Навіны.
6.05, 1.45 Дзень спорту.
6.10, 7.10, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».
6.45, 7.45 Зона Х.
7.30, 11.55 Дзелавое жыццё.
8.20 Гатуем разам.
8.35 Сфера інтарэсаў.
9.05, 13.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
9.10 Серыял «Монтэкрыста». Заключная серыя.
10.05 Серыял «Гарачы лёд».
10.55 Серыял «Два бакі адной Ганны».
11.40 «ЕўраФэст. Дзень за днём».
12.10 «Інтуіцыя».
13.05 Серыял «Монк».
14.05 Шпілька.
14.30 Серыял «Офіс».
15.15, 19.40 Навіны рэгіёна.
15.25 «Шведскі стол з модным меню... у Гётэборгу».
16.05 Серыял «Пастка».
17.10 Хакей. Чэмпіянат свету. Беларусь — Канада.
19.55 Лядовае шоу Яўгена Плюшчанкі «Залаты лёд Страдывары».
21.00 Панарама.
21.50 Серыял «Зорны крэйсер «Галактыка».
23.40 Камедыя «Толькі не ў вусны».

9.05—15.10 Тэхнічная прафілактыка: Ракітніца.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.30 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 Серыял «Рыжая».
10.05 Серыял «Шалёны анёл».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 1.45 Навіны спорту.
11.10 «Кантрольная закупка».
11.40 «Ералаш».
12.05 «Малахаў+».
13.10 «Зразумець. Дараваць».
13.45 «Модны прыгавор».
14.45 «Хачу ведаць».
15.10 Серыял «Гарачы лёд».
16.15 Серыял «Агонь кахання».
17.10 «Няхай гавораць».
18.20 «Дакументальны дэтэктыў».
19.00 Поле цудаў.
20.00 Час.
21.05 «КВЗ». Вышэйшая ліга.
23.15 Трылер «Трынаццаты паверх».
1.00 «Наша Belarussia».

6.55 «ЛАДная раніца».
7.55, 17.05 Смачна з Барысам Бурдой.
8.20, 18.50 Серыял «Тэрмінова ў нумар!».
9.10 У гэты дзень.
9.15 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
10.10 Час футбола.
10.40, 17.35 Серыял «Спадчынніца».
11.30 «Лабірынты: хаджэнні Варсанофія».
12.00 Кінараман «Вяртанне Будулая».
13.15 Меладрама «Жанчына жадае ведаць». 1-я серыя.
14.10 Мультсерыял «Галактычны футбол».
15.00 Пазакласная гадзіна.
15.10 Школа рамонту.
16.05 Гадзіна суда з Паўлам Астахавым.
18.35 Навіны культуры.
19.55 Беларуская часінка.
20.55 Калыханка.
21.15 Экспедыцыя.
21.20 Камедыя «Унутраная прастора».
23.35 Хакей. НХЛ. Агляд тыдня.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
8.30 «Аўтапанарама».
8.50 Серыял «Смерць шпіёнам-2».
10.00 «Пяць гісторый».
10.40 «Дарагая перадача».
10.55 Серыял «Танга ўтраіх».
11.45, 18.30 Серыял «Сіла прыцяжэння».
12.40, 17.30 «Званая вячэра».
13.50 «Добры дзень, доктар!».
14.20 Серыял «Брыдкае качаня».
15.10 Маст. фільм «Даун Хаус».
16.50 «Асабісты інтарэс».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
20.15 «Добры вечар, малы».
20.30 КВЗ. Першая ліга. 1/8 фіналу.
23.00 «Гарачы лёд».
23.25 «Відзьма-нявідзьма».
0.05 Маст. фільм «Поле бітвы — зямля».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.
5.05, 6.05, 2.30 Садружнасць live.
5.30 «Рэальныя гісторыі». «Пажарныя за працай».
6.35 «Удачная пакупка».
6.45 «Цік-так».
7.05 «Лёгкае жыццё».
7.30 «Рандэву з зоркай».
8.05, 1.30 «Жывая гісторыя». «Чырвонае стагоддзе».
9.05 Ток-шоу «Слова за слова».
10.05, 18.30 Серыял «Няўдача Пуаро».
12.25, 23.45 Маст. фільм «Квартэт Гварнеры».
14.05 Мультфільм «Прыгажуня і пачвара».
14.30 Серыял «Прыгоды Сіндбада».
15.20 «Культурны слой з Львом Лур'е».
15.55 «Білет на сёння».
16.05, 4.00 «Гадзіна суда. Справы сямейныя».
17.05 Чорны красавік. Памяці ахвяраў генацыду армян у Асманскай імперыі.
18.20 Акцэнты.
20.05 Канцэрт.
21.20, 3.00 «Дакументальны дэтэктыў. Смяротны буліт. Шлях на Галгофу».
22.20 «Увесь гэты рок».
23.15 Дак. фільм «Кома гэта праўда».

7.00, 10.40 «Навіны кіно».
7.10, 10.55, 23.40 «Метэапрагноз».
7.15 Камедыя «Джэнтльмены ўдачы».
9.00 «Дом жывых гісторый».
9.30 «Кіна—кліп—парад».
9.50, 19.45 Серыял «Салодкі плод».
11.00 Драма «Леон».
13.00 «Дзённы тэлечат».
16.30 Мультпарад.
17.00 Серыял «Маскоўская сага».
17.50 «Ін-фармацыя».
18.00 Серыял «Астанкі, якія гавораць».
18.45 Дак. серыял «Лондан вачыма гурмана».
19.15 «Адшукваецца адпачынак».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «К-відэа для ўсёй сям'і».
21.05 Драма «Бі ў косць».
23.15 «Хіт-парад тэлечата».

7.00 Добрай раніцы, Расія!
9.20 Серыял «Кармеліта».
10.10 Серыял «Калі яго зусім не чакаеш».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.
11.25 Серыял «Трое супраць усіх».
12.20 Маст. фільм «Дзеці як дзеці».
13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Навіны—Беларусь.
14.20, 22.35 «Кулагін і партнёры».
14.55 «Ту-104. Апошнія словы лётчыка Кузняцова». Дак. фільм.
15.50 «Бітва за звышгук». Дак. фільм.
17.25 «Гарадок». Дайджэст.
17.55 Серыял «Лэдзі Мэр».
19.30 «Дзяжурны па краіне». Міхаіл Жванецкі.
20.30 Маст. фільм «Агітбрыгада «Бі ворага!».
23.10 Дэтэктыў «Кола асуджаных».

9.00—16.00 Тэхнічная прафілактыка па Брэсце і Брэсцкай вобласці.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
6.05 «Сёння раніцай».
9.00 «Галоўны герой».
10.20 «Рускія не здаюцца!».
10.50 Шнур вакол свету.
11.20 Серыял «Залатыя хлопцы».
12.10 Серыял «Палюбоўніца».
13.35 Серыял «Вяртанне Мухтара».
15.05 Проста цырк.
15.30, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.30 Серыял «Працяг будзе».
18.15 «Ты не паверыш! Ньюс».
19.40 «Следства вялі...».
20.45 «Надзвычайнае здарэнне. Расследаванне».
21.05 Суперстар прадстаўляе: «Крутыя 90-я. Шчаслівыя песні смутнага часу».
23.05 Трылер «Спрытныя рукі».

5.00, 15.10, 3.50 Панацэя.
5.30, 15.40, 4.20 Колькі вам гадоў?
6.00, 16.10 Я.
6.25, 16.35, 18.00 Выкрыццё прадуктаў.
6.55, 12.05, 17.05, 0.45 Я чакаю дзіця.
7.25, 8.50, 10.15, 17.35, 21.30, 22.55 Дзевяць месяцаў.
7.50, 18.30, 20.30 Як не страціць здароўе?
8.20, 11.35, 21.00, 0.15 Пазнай сябе.
9.15, 21.55 Клінічны гіпноз.
9.45, 22.25 Партрэт доктара.
10.40, 23.20 Энцыклапедыя памылак.
10.55, 23.35 Цяга да жыцця.
12.35, 1.15 Хуткая дапамога.
13.05, 1.45 Здароўе з Малышавай.
13.40, 19.00, 2.20 Нетрадыцыйная медыцына.
14.10, 19.30, 2.50 Школа розуму.
14.40, 20.00, 3.20 Увага, ежа!

6.00, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.
7.05 Усё лепшае, для Вас.
7.35, 10.00, 17.00 Прыгажуня.
8.00 Добрай раніцы, Каханая!
9.00, 16.00, 4.00 Гісторыі поспеху.
11.00, 5.00 Нашы дзеці.
12.00, 18.00 Ваш доктар.
13.00, 22.00 Прыгажосць і здароўе.
13.30, 22.30 Серыял «Гвадэлупе».
14.00 Усё лепшае для Вас.
15.00, 3.00 Твой дом.
19.00 Люстэрка жыцця.
20.00 Ваш асабісты псіхолаг.
21.00 Сэксуальная рэвалюцыя.
23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 Як вырасціць гіганцкую панду.
8.00 Паляўнічы на кракадзілаў.
9.00, 22.00, 3.50 «Самыя забаўныя жывёлы планеты».
10.00, 18.00, 23.00, 4.45 Паліцыя Філадэльфіі — аддзел па ахове жывёл.
11.00 Заапарк, які змог...
12.00, 19.00, 1.00, 6.35 «SOS дзікай прыроды».
12.30, 19.30, 1.30 Разбуральнікі стэрэатыпаў.
13.00, 21.00, 2.55 Жывёлы ад «А» да «Я».
14.00 Тэрыторыя жывёл.
15.00 Прыгоды Корвіна.
16.00 Звар'яцелыя Майк і Марк.
17.00 «Ветэрынары-стажоры».
20.00, 2.00 Маёнтак сурыкат.
20.30, 2.30 «Малпіна жыццё».
0.00, 5.40 Фінікс: хуткая ветэрынарная дапамога.

9.30 Чэмпіянат свету. Ралі Аргенціна.
10.00 Формула-1.
10.30, 19.15, 21.00 Снукер. Чэмпіянат свету.
19.00, 0.00, 1.45 Футбол. Еўрагалы.
19.45, 0.30 Футзала. Кубак УЕФА. 1/2 фіналу.
0.15 Экстрэмальны спорт.
2.00 Армрэстлінг.

21.05 ФІЛЬМ ДНЯ

«БІ Ў КОСЦЬ» (ЗША, 1999 г.)

Вінс і Цэзар — блізкія сябры, прафесійныя баксёры, якія падавалі ў мінулым вялікія надзеі і аднойчы ўпусцілі свой шанц. Іх запрашаюць правесці паядынак у Лас-Вегасе, абяцаюць вялікія грошы, а галоўнае — права змагацца за званне чэмпіёна.



Рэжысёр — Рон Шэлтан. **У ролях:** Антоніо Бандэрас, Вудзі Харэльсан, Лаліта Давідовіч, Том Сайзмор, Люсі Лью.

СУБОТА, 25 КРАСАВІКА

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 Навіны.
6.05 Дзень спорту.
6.10, 7.10. 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».
6.45, 7.45, 16.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
8.20 Гатуем разам.
8.30 «Гарвард: кузня кадраў».
9.05 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
9.15 Камедыя «Мішу з Обера».
11.25 «Асяроддзе пражывання». «Людзі на балоце».
12.10 Меладрама «Прывітанне Вам!».
14.05 «Будні чэмпіёнаў». Ігар Грышчук.
14.30 «У чаканні Мундзіяля». Дзённік чэмпіянату свету па футболе-2010.
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.30 Вакол планеты.
16.35 «Інтуіцыя».
17.35 «Зямля беларуская». «Паэмы Нясвіжскага кахання».
17.55 «Ваша лато».
18.45 Латарэя «Пяцёрачка».
19.30 Камедыя «Агенцтва «Мара».
21.00 Панарама.
21.45 Драма «Мемуары гейшы».
0.25 Уласнай персонай.
0.55 «Формула-1». Гран-пры Бахрэйна. Кваліфікацыя.

7.00 «Суботняя раніца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.
9.05 Серыял «Шчаслівыя разам».
9.35 «Здароўе».
10.20 «Смак».
11.00 «Мікалай Гогаль. Тайна смерці».
12.00 Маст. фільм «Сцюарт Літл».
13.25 Тэлечасопіс «Саюз».
13.55 «Кінаметры вайны». «Вялікае падарожжа кінематаграфістаў».
14.25 Маст. фільм «Маленькі сяржант».
16.15, 21.00 Навіны спорту.
16.20 Вялікая палітыка.
16.50 Эдвард Радзінскі. «Напалеон. Жыццё і смерць».
17.50 «Адзін супраць усіх».
18.45, 21.05 «Ледніковы перыяд: глабальнае пацяпленне». Фінал.
22.35 «Пражэктарперысхілтан».
23.15 Драма «Каханне падчас халеры».

6.55 «ЛАДная раніца».
8.00, 14.55 Смачна з Барысам Бурдой.
8.20 Серыял «Тэрмінова ў нумар!».
9.10 У гэты дзень.
9.15 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
10.05, 15.25 Серыял «Спадчынніца».
11.00 Камедыя «Нечаканы паварот».
12.30 Меладрама «Жанчына хоча ведаць». 2-я серыя.
13.20 Мультсерыял «Галактычны футбол».
13.45 Пазакласная гадзіна.
14.00 Гадзіна суда з Паўлам Астахавым.
16.25 Усё пра бяспеку.
16.55 Навіны культуры.
17.10 Хакей. Чэмпіянат свету. ЗША — Латвія.
19.25 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Манчэстэр Юнайтэд — Тотэнхем.
21.25 «Грандыёзная гонка».
22.30 Меладрама «Анатомія Грэй-4».
0.05 Казанова.

6.15 «Раніца. Студыя добрага настрою».
8.05 «Гарачы лёд».
8.30 Маст. фільм «Прыгоды Электроніка».
9.35 «Я — падарожнік».
10.00 «Крокі да поспеху».
10.55 «Мінск і мінчане».
11.30 Серыял «Каханне маё».
12.30 «Новыя падарожжы дылетанта».
13.00 Серыял «Семнаццаць імгненняў вясны».
15.30 «Ваенная тайна».
16.20 «Наша справа».
16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
16.45 Маст. фільм «Гульня ў джын».
18.05 «Top Gear. Руская версія».
19.00 «Малая радзіма». Ваўкавыск.
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 Маст. фільм «Небяспечны Бангкок».
21.50 «Відзьма-нявідзьма».
23.00 Маст. фільм «Клубніца ў супермаркеце».
0.25 «Сімфанічныя сустрэчы з Прэзідэнцкім аркестрам».
1.20 Маст. фільм «Спакуслівыя-2».

5.00, 12.20 Маст. фільм «Першае каханне Насрэдзіна».
6.45, 23.30 «Загранічныя гісторыі з Валерыем Нікалаевым».
7.45, 15.20 «Рандэву з зоркай».
8.15 «Рэспубліка сёння».
8.30, 14.05 Мультсерыял «Паўторная загрузка 1-2».
9.00 «Мільён пытанняў аб прыродзе».
9.15 «У гасцях у Мінуткі».
9.30, 14.30 Серыял «Лэсі і рэнджар Коры».
10.00, 2.30 «Мар, дзейнічай, будзь!».
10.30 «Саюзнікі».
11.00, 4.00 «Хіт-экспрэс».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Навіны Садружнасці.
12.10 «Любімыя акцёры».
15.55 «Білет на сёння».
16.00 Серыял «Дружная сямейка».
17.00, 3.00 «Прагрэс».
18.20, 23.30 Маст. фільм «Доўгі уікэнд».
20.30 «Дзень пасла».
21.20 Маст. фільм «Кляймо грамадзяніна».

9.00 «8 самых».
9.10, 23.25 «Астра-, метэапрагноз».
9.15 «Адзінка ў кубе».
9.45, 19.00 Дак. серыял «Лондан вачамі гурмана».
10.15 Маст. фільм «Агенты».
12.15 Маст. фільм «Афіцэры».
14.00 Камедыя «Па-банку-2».
15.40 Дак. фільм «Падарожжа».
16.00 «Адшукваецца адпачынак».
16.25 «Мультпарад».
17.15 Трылер «Апраўданая жорсткасць».
18.50 Навіны кіно.
19.30 Маст. фільм «31 чэрвеня». 1-я серыя.
20.45 «Вечарніца».
20.55 «К-гульні» — «Лайт».
21.00 Трылер «Дэжа Вю».

7.00, 11.00, 14.00 Весткі.
7.10 Серыял «Міхайла Ламаносаў». «Дзеля славы Айчыны».
10.00 «Мой сярэбраны шар. Алена Маёрава».
11.15 Маст. фільм «Гамлет Шчыгроўскага павета».
12.50 Дак. фільм «Павел І».
14.20 «Гарадок».
14.30 Маст. фільм «Плашчаніца Аляксандра Неўскага».
16.50, 18.50 Навіны — Беларусь.
17.00 «Аншлаг і Кампанія».
19.00 Весткі ў суботу.
19.40 «Гарадок».
20.40 «З днём нараджэння, Ала!». Юбілейны канцэрт Алы Пугачовай.
23.40 Маст. фільм «Алё, Варшава!».

7.35 Мультфільм.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.20 «Казкі Бажэнава».
8.45 Мультфільм.
8.55 «Агляд».
9.25 «Без рэцэпта».
10.25 «Галоўная дарога».
10.55 «Кулінарны паядынак».
11.55 «Кватэрнае пытанне».
13.30 «Асабліва небяспечны!».
14.05 Маст. фільм «Кевін з Поўначы».
16.30 «Жаночы погляд». Ірына Слуцкая.
17.05 Серыял «Закон і парадак. Аддзел аператыўных расследаванняў».
19.30 «Прафесія-рэпарцёр».
20.00 «Праграма Максімум».
21.10 «Рускія сенсацыі».
22.10 «Ты не паверыш!».
23.05 Камедыя «Перамотка».
0.50 Трылер «Дом начных зданяў».

5.00, 15.10, 3.50 Нетрадыцыйная медыцына.
5.30, 15.40, 4.20 Школа розуму.
6.00, 16.10 Увага, ежа!
6.30, 16.40 Панацэя.
7.00, 17.10 Колькі вам гадоў?
7.30, 17.40, 18.35 Я.
7.55, 20.35 Выкрыццё прадуктаў.
8.25, 13.35, 19.00, 21.05, 2.15 Я чакаю дзіця.
8.55, 10.20, 11.45, 21.35. 23.00, 0.25 Дзевяць месяцаў.
9.20, 22.00 Як не згубіць здароўе?
9.50, 13.05, 18.05, 22.30, 1.45 Даведайся пра сябе.
10.45, 23.25 Клінічны гіпноз.
11.15, 23.55 Партрэт доктара.
12.10. 0.50 Энцыклапедыя памылак.
12.25, 1.05 Смак да жыцця.
14.05, 19.30, 2.45 Хуткая дапамога.
14.35, 20.00, 3.15 Здароўе з Малышавай.

6.00, 13.00 Дом жывых гісторый.
6.30, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.
7.05, 14.00 Усё лепшае для Вас.
7.35, 10.00, 17.00 Прыгажуня.
8.00 Добрай раніцы, Каханая!
9.00, 16.00, 4.00 Гісторыі поспеху.
11.00, 5.00 Нашы дзеці.
12.00, 18.00 Ваш доктар.
13.30, 22.30 Серыял «Гвадэлупе».
15.00, 3.00 Твой дом.
19.00 Люстэрка жыцця.
20.00 Ваш асабісты псіхолаг.
21.00 Сэксуальная рэвалюцыя.
22.00 Прыгажосць і здароўе.
23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 «Ветэрынарная «хуткая дапамога».
8.00, 13.00, 1.00 «Паліцыя Х'юстана — аддзел па абароне жывёл».
9.00 «Жыццё малпаў».
10.00 Разбуральнікі стэрэатыпаў.
11.00, 20.00, 2.00 Экстрэмалы.
12.00 Дзённікі паляўнічага за кракадзіламі.
18.00, 0.00, 5.40 Паліцыя Філадэльфіі — аддзел па абароне жывёл.
19.00 Лагер чатырохногіх навабранцаў.
21.00, 2.55 «Чалавек-акула».
22.00, 3.50 Перад тварам небяспекі.
23.00, 4.45 Дзікія і небяспечныя.
6.35 «SOS дзікай прыроды».

9.30, 11.30 Чэмпіянат свету. «Ралі Аргенціны».
10.00 Футбол. Еўрагалы.
10.15, 15.15 Футзал. Кубак УЕФА. 1/2 фіналу.
12.00, 1.30 Формула-1.
12.30 Аўтагонкі. Суперкубак Поршэ.
13.15, 16.30, 2.00 Снукер. Чэмпіянат свету.
15.00 Футбол. Еўрагалы.
0.00 Байцоўскі клуб.

23.00 ФІЛЬМ ДНЯ

«КЛУБНІЦА Ў СУПЕРМАРКЕЦЕ» (ГЕРМАНІЯ — ІТАЛІЯ — ЮГАСЛАВІЯ, 2003 г.).

У правінцыйным гарадку адкрываецца амерыканскі супермаркет, дзе адзінокая Ягада становіцца касіркай. Яна марыць пра прынца на белым кані і не звяртае ўвагі на тых, хто на яго «не цягне». Не прайшло і дня, як у супермаркет урываецца ўзброены тэрарыст і бярэ ўсіх у закладнікі.

Рэжысёр — Эмір Кустурыца. **У ролях:** Бранка Кацiч, Срджан Тадаровіч, Дубраўка Міятовіч, Горан Радаковіч.

НЯДЗЕЛЯ, 26 КРАСАВІКА

6.50 Серыял «Сэрца акіяна».
7.20 Серыял «У пошуках капітана Гранта».
8.25 Альманах падарожжаў.
8.55, 14.50 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».
9.00, 12.00, 14.25 Навіны.
9.05 Арсенал.
9.35 Серыял «Як сказаў Джым».
10.00 Культурныя людзі.
10.35 Усе стыхіі.
11.10 У свеце матораў.
11.45 «ЕўраФэст. Дзень за днём».
12.10 Драма «Я памятаю...».
13.55 Nota Bene.
14.35 Навіны рэгіёна.
14.55 «Формула-1». Гран-пры Бахрэйна.
16.55 Лядовае шоу Яўгена Плюшчанкі «Залаты лёд Страдывары».
17.55 Суперлато.
18.55 «Зорныя танцы».
20.35 «Спартлато 5 з 36».
21.00 Панарама тыдня.
22.10 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.
22.45 Камедыя «Экс-палюбоўнік».
0.15 Серыял «30 РОК».

7.00 «Нядзельная раніца».
8.00, 9.00, 16.00 Нашы навіны.
9.05 Нядзельная пропаведзь.
9.20 Серыял «Шчаслівыя разам».
9.50 «Бесталковыя нататкі».
10.10 Пакуль усе дома.
11.00 Фазэнда.
11.35 «Разумніцы і разумнікі».
12.20 «Ранішняя пошта».
13.05 «Адваротны адлік».
13.35 «Ералаш».
14.00 «Эдуард Хіль. Сто хітоў караля эстрады».
15.00 «Уладзіслаў Дваржэцкі. Непрыкаяны».
16.15 Навіны спорту.
16.20 Меладрама «Аўрора».
18.25 «Песні маёй краіны».
20.00 Контуры.
21.05 «Дыханне планеты».
21.40 Маст. фільм «Слухаючы цішыню».
23.30 «Што? Дзе? Калі?». Фінал.
0.45 «Камедзі Клаб».

8.20 Звон.
8.50 Бухта капітанаў.
9.30 Наша пяцёрачка.
10.00 Мультфільм.
10.15 Фільм — дзецям «Прыгоды Электроніка». 3-я серыя.
11.25 Урачэбныя тайны з доктарам А. Цярэшчанкам.
12.05 Сезон у дачы.
12.45, 22.50 ПРАсоўванне+.
13.00 Гаспадар.
13.30 «Чарнобыльскія джунглі».
13.55 Серыял «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана».
15.30 Серыял «Непрыгожая Бэці».
17.10 Хакей. Чэмпіянат свету. Славакія — Беларусь.
1930. Энцыклапедыя.
20.00 Футбол. Чэмпіянат Беларусі. Дынама (Мінск) — БАТЭ.
22.00 Тэлебарометр.
22.20 Свая музыка.
23.20 «Правы чалавека».
23.35 Хакей. Чэмпіянат свету. Расія — Францыя.

6.55 «Праверана на сабе».
7.40 Серыял «Вовачка-4».
8.05 Маст. фільм «4:0 на карысць Танечкі».
9.30 «Добры дзень, доктар!».
10.00 «Відавочца прадстаўляе: самае смешнае».
10.55 «Вялікае снеданне».
11.30 Серыял «Каханне маё».
12.30 «Аўтапанарама».
13.00 Маст. фільм «Скарб».
14.40 «Дарагая перадача».
15.00 «Культурнае жыццё».
15.30 «Прыватныя гісторыі».
16.30 «24 гадзіны».
16.50 «Уваскрэсенне класікі».
18.00 «Фантастычныя гісторыі».
19.00 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень».
20.30 Маст. фільм «Я памятаю...».
22.05 «Спартыўны тыдзень».
22.25 «Прафесійны бокс».
23.20 Серыял «Агенцтва «Залатая куля».

5.00, 12.20 Маст. фільм «Вяртанне Хаджы Насрэдзіна».
6.45, 23.30 Дак. фільм «Апошнія дні знакамітасцяў».
7.45, 15.20, 2.30 «Вялікая кніга».
8.15 «Тэрыторыя KG».
8.30, 14.05 Мультсерыял «Паўторная загрузка 1-2».
9.00 «АБВГДэйка».
9.30, 14.30 Серыял «Лэсі і рэнджар Коры».
10.00 «Даведнік».
10.30 «Тайны забытых перамог». «Энергія трыумфу».
11.00 «Ведаем рускую».
12.00, 15.00 Навіны Садружнасці.
12.10 «Любімыя акцёры».
15.55 «Білет на сёння».
16.00 Серыял «Дружная сямейка».
16.50, 3.00 «Асабістыя рэчы з Андрэем Максімавым».
17.35 30 гадоў фільму «Сталкер».
18.00 Маст. фільм «Здзіві мяне».
20.00 «Разам».
21.00 Маст. фільм «Эксперымент».
22.50 «Паўночнікі».
0.30 Маст. фільм «Кляймо грамадзяніна».
4.00 Канцэрт.

9.00, 18.55 «К-гульні».
9.05, 23.30 «Метэапрагноз».
9.15 «Мой любімы гадаванец».
9.45, 19.00 Дак. серыял «Лондан вачамі гурмана».
10.15 «Адшукваецца адпачынак».
10.45 Баявік «Адчайны».
12.20 Трылер «Дзікая рака».
14.15 Канцэрт «Па вашых просьбах».
15.30 «К-відэа для дзяцей».
15.50 Фільм для дзяцей «Агонь, вада і медныя трубы».
17.15 Трылер «Сонная лагчына».
19.30 Маст. фільм «31 чэрвеня».
20.45 «Вечарніца».
21.00 «К-відэа» для ўсёй сям'і.
21.05 Камедыя «Вясёлая пасха».
22.50 «Навіны кіно».
23.00 Хіт-парад тэлечата.

7.00 «Набытак рэспублікі».
7.25 Серыял «Міхайла Ламаносаў». «На славу Айчыны».
8.45 Драма «Асецінская легенда».
10.05 Смехапанарама.
11.00, 14.00 Весткі.
11.10 «Сам сабе рэжысёр».
12.00 Серыял «Вяртанне Турэцкага».
14.20 Дак. фільм «Па той бок жыцця і смерці. Пекла».
15.25 «Танцы з Зоркамі». Сезон-2009.
18.25 «Сумленны дэтэктыў».
19.00 Весткі тыдня.
20.05 «Спецыяльны карэспандэнт».
20.35 Маст. фільм «Цячэ рака Волга».
22.30 Камедыя «Рэцэпт вядзьмаркі».

7.40 Мультфільм.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.
8.15 «Дзікі свет».
8.45 «Іх норавы».
9.20 «Ядзім дома!».
10.25 Выратавальнікі.
10.55 «Прафесія — рэпарцёр».
11.25 «Авіятары».
15.55 «Дачны адказ».
13.20 «Крамлёўскія пахаванні». Андрэй Вышынскі.
14.05 Маст. фільм «Падзямелле драконаў».
16.30 «Барацьба за ўласнасць».
17.05 Серыял «Закон і парадак. Злачынны намер».
19.00 «Сёння. Падагульняючая праграма».
19.50 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень».
21.05 «Галоўны герой».
22.00 «Рускія не здаюцца!».
22.40 Драма «Алігарх».
0.45 «Футбольная ноч».

5.00, 10.00, 15.10, 22.20, 3.30 Я чакаю дзіця.
5.30, 15.40, 4.00 Хуткая дапамога.
6.00, 16.10 Здароўе з Малышавай.
6.35, 16.45, 4.30 Нетрадыцыйная медыцына.
7.05, 17.15 Школа розуму.
7.35, 17.45 Увага, ежа!
8.05, 20.25 Панацэя.
8.35, 20.55 Колькі вам гадоў?
9.05, 21.25 Я.
9.30, 21.50 Выкрыццё прадуктаў.
10.30, 11.55, 13.20, 22.50, 0.15, 1.40 Дзевяць месяцаў.
10.55, 23.15 Як не згубіць здароўе?
11.25, 14.40. 19.55, 23.45, 3.00 Пазнай сябе.
12.20, 0.40 Клінічны гіпноз.
12.50, 18.30, 1.10 Партрэт доктара.
13.45, 18.15, 19.00, 2.05 Энцыклапедыя памылак.
14.00, 19.15, 2.20 Смак да жыцця.

6.00, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.
7.05, 14.00 Усё лепшае для Вас.
7.35, 10.00, 17.00 Прыгажуня.
8.00 Добрай раніцы, каханая!
9.00, 16.00, 4.00 Гісторыі поспеху.
11.00, 5.00 Нашы дзеці.
12.00, 18.00 Ваш доктар.
13.00, 22.00 Прыгажосць і здароўе.
13.30, 22.30 Серыял «Гвадэлупе».
15.00, 3.00 Маю права.
19.00 Люстэрка жыцця.
20.00 Ваш асабісты псіхолаг.
21.00 Сэксуальная рэвалюцыя.
23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 «Ветэрынарная «хуткая дапамога».
8.00, 1.00 «Паліцыя Х'юстана — аддзел па абароне жывёл».
9.00 «Жыццё малпаў».
10.00 Разбуральнікі стэрэатыпаў.
11.00 Ветэрынары-стажоры.
11.30, 6.35 «SOS дзікай прыроды».
12.00 Тэрыторыя жывёл.
14.00 Фінікс: хуткая ветэрынарная дапамога.
16.00 Экстрэмалы.
17.00 Перад тварам небяспекі.
18.00, 0.00, 5.40 Паліцыя Філадэльфіі — аддзел па абароне жывёл.
19.00 Лагер чатырохногіх навабранцаў.
20.00, 2.00 Памесце сурыкат.
21.00, 2.55 Дзіўныя прыгоды ў акіяне.
22.00, 3.50 Планета Зямля.
23.00, 4.45 Дзікія і небяспечныя.

9.30 Чэмпіянат свету. «Ралі Аргенціны».
10.00, 13.45, 19.30 Супербайк. Чэмпіянат свету.
10.30 Марафон. Лондан.
15.00 Веласпорт. Льеж — Бастонь — Льеж.
18.00 Футзал. Кубак УЕФА. Фінал.
20.15, 2.00 Мотаспорт па выхадных.
20.45 Снукер. Чэмпіянат свету.
0.00 Бокс.

12.10 ФІЛЬМ ДНЯ

«Я ПАМЯТАЮ...» (БЕЛАРУСЬ, 2006 г.)

Мастак Анатоль Буслоў перажыў у маленстве чарнобыльскую бяду — сям'я была вымушана пакінуць свой дом, пяцігадовы брат памёр ад прамянёвай хваробы, у хуткім часе пайшлі з жыцця бацькі. Усю сваю творчасць Буслоў прысвяціў перажытай трагедыі. Аднак праз 20 гадоў Чарнобыль рэхам адгукнуўся і на здароўі самога мастака.

Рэжысёр — Сяргей Сычоў. **У ролях:** Анатоль Кот, Уладзімір Гасцюхін, Вольга Фадзеева, Юлія Кадушкевіч, Генадзь Гарбук.

ПАНЯДЗЕЛАК, 20 красавіка
3.00, 21.00 Трылер «Дзённае святло».
5.00 Драма «Кроў і шакалад».
7.00 Фантастыка «Тайна містэра Райса».
9.00 Камедыя «Тата выкраў аўтамабіль».
10.30 Меладрама «Гордасць і прадузятасць».
13.00 Камедыя «Блакітнавокі Мікі».
15.00 Трагікамедыя «Амерыканскія графіці».
17.00 Трылер «Віртуоз».
19.00 Трагікамедыя «Здача».
23.00 Камедыя «Рэальнае каханне».
1.30 Вестэрн «Паўночная зорка».

АЎТОРАК, 21 красавіка
3.00, 21.00 Драма «Правілы сэксу».
5.00 Трагікамедыя «Здача».
7.00 Камедыя «Блакітнавокі Мікі».
9.00 Трагікамедыя «Амерыканскія графіці».
11.00 Трылер «Віртуоз».
13.00 Драма «Мёртвы сезон».
15.00 Камедыя «Лаві ўдачу, або Пашанцавала, дык пашанцавала».
17.00 Камедыя «Сабрына».
19.30 Трылер «Версія 1.0.».
23.00 Вестэрн «Паўночная зорка».
1.00 Камедыя «Богус».

СЕРАДА, 22 красавіка
3.00, 21.00 Трылер «Гатэль Руанда».
5.00 Трылер «Версія 1.0.».
7.00 Драма «Мёртвы сезон».
9.00 Камедыя «Лаві ўдачу, або Пашанцавала, дык пашанцавала».
10.30 Камедыя «Сабрына».
13.00 Драма «Вада».
15.00 Камедыя «Мая жонка — актрыса».
17.00 Драма «Нацыя Прозака».
19.00 Трылер «Уандэрленд».
23.00 Камедыя «Богус».
1.00 Камедыя «Успаміны чалавека-невідзімкі».

ЧАЦВЕР, 23 красавіка
3.00, 20.00 Драма «Спячыя».
5.30 Трылер «Уандэрленд».
7.20 Камедыя «Мая жонка — актрыса».
9.00 Драма «Вада».
11.00 Драма «Нацыя Прозака».
13.00 Драма «Летуценнік».
15.00 Камедыя «Няўдачлівыя».
17.00 Драма «Індакітай».
23.00 Камедыя «Успаміны чалавека-невідзімкі».
1.00 Камедыя «Тата выкраў аўтамабіль».

ПЯТНІЦА, 24 красавіка
3.00, 21.00 Баявік «Сапраўдная Макой».
5.00 Драма «Летуценнік».
7.00 Камедыя «Няўдачлівыя».
9.00 Драма «Індакітай».
12.00 Драма «Нябачныя дзеці».
15.00 Драма «Паўночны Усход».
17.00 Камедыя «Смокі і бандыт».
19.00 Драма «Законы Брукліна».
23.00 Камедыя «Тата выкраў аўтамабіль».
0.30 Камедыя «Бляшаны кубак».

СУБОТА, 25 красавіка
3.00, 21.00 Камедыя «Развод па-амерыканску».
5.00 Драма «Законы Брукліна».
7.00 Драма «Нябачныя дзеці».
9.10 Драма «Паўночны Усход».
11.00 Камедыя «Смокі і бандыт».
13.00 Камедыя «Гуд бай, Ленін!».
15.00 Камедыя «Шоу стагоддзя».
17.00 Камедыя «Дзялкі».
19.00 Драма «Распуснік».
23.00 Камедыя «Бляшаны кубак».
1.10 Дак. фільм «Двайная порцыя».

НЯДЗЕЛЯ, 26 красавіка
3.00, 21.00 Драма «Тры колеры: чырвоны».
5.00 Драма «Распуснік».
7.00 Камедыя «Гуд бай, Ленін!».
9.00 Камедыя «Дзялкі».
11.00 Камедыя «Шоу стагоддзя».
13.00 Камедыя «Тыгр і снег».
15.00 Драма «Бухта кахання і суму».
17.00 Драма «Тры колеры: сіні».
19.00 Драма «Тры колеры: белы».
23.00 Дак. фільм «Двайная порцыя».
1.00 Вестэрн «Паўночная зорка».

ПАНЯДЗЕЛАК, 20 красавіка
7.00, 15.40 «Звар'яцелыя ад трукаў».
7.25, 16.05, 2.00 «Сапраўды вялікія рэчы».
8.20, 12.55 Заезды.
9.15 «Як гэта працуе».
10.10 «Галаваломы».
11.05, 20.00, 6.05 Разбуральнікі легендаў.
12.00 «Пятая перадача».
13.50, 23.00 Выжыць любой цаной.
14.45 Навука выжываць Рэя Мірса.
17.00, 4.45 Стварэнне хотродаў: стань асам!
18.00, 5.40 З чаго гэта зроблена?
19.00, 3.50 Амерыканскі чопер.
21.00 Брудная работка.
22.00, 2.55 Якія цудам выратаваліся — крутыя здымкі.
1.00 Я не павінен быў выжыць!

АЎТОРАК, 21 красавіка
7.00, 15.40 «Звар'яцелыя ад трукаў».
7.25, 16.05, 2.00 «Сапраўды вялікія рэчы».
8.20, 12.55 Заезды.
9.15, 18.00, 5.40 З чаго гэта зроблена?
10.10 «Галаваломы».
11.05, 20.00, 6.05 Разбуральнікі легендаў.
12.00 Стварэнне хотродаў: стань асам!
13.50, 0.00 Выжыць любой цаной.
14.45 Навука выжываць Рэя Мірса.
17.00, 4.45 Ствары матацыкл.
19.00, 3.50 Амерыканскі чопер.
21.00 Брудная работка.
22.00, 2.55 Крушэнне авіяносца.
23.00 Рукатворныя цуды: Азія.
1.00 Я не павінен быў выжыць!

СЕРАДА, 22 красавіка
7.00, 15.40 «Звар'яцелыя ад трукаў».
7.25, 16.05, 2.00 «Сапраўды вялікія рэчы».
8.20, 12.55 Заезды.
9.15, 18.00, 5.40 З чаго гэта зроблена?
10.10 «Галаваломы».
11.05, 20.00, 6.05 Разбуральнікі легендаў.
12.00 Ствары матацыкл.
13.50, 0.00 Выжыць любой цаной.
14.45 Майстэрства выжывання Рэя Мірса.
17.00, 4.45 З гразі ды ў князі: ЗША.
19.00, 3.50 Амерыканскі чопер.
21.00 Брудная работка.
22.00, 2.55 Шалёная прырода.
23.00 «Маланкавыя катастрофы».
1.00 Я не павінен быў выжыць!

ЧАЦВЕР, 23 красавіка
7.00, 15.40 «Звар'яцелыя ад трукаў».
7.25, 16.05, 2.00 «Сапраўды вялікія рэчы».
8.20, 12.55 Заезды.
9.15, 18.00, 5.40 З чаго гэта зроблена?
10.10 «Галаваломы».
11.05, 20.00, 6.05 Разбуральнікі легендаў.
12.00 З гразі ды ў князі.
13.50, 0.00 Выжыць любой цаной.
14.45 Майстэрства выжывання Рэя Мірса.
17.00, 4.45 Круты цюнінг.
19.00, 3.50 Амерыканскі чопер.
21.00 Брудная работка.
22.00, 2.55 «У турме і на чужыне».
23.00 Апошнія суткі.
1.00 Я не павінен быў выжыць!

ПЯТНІЦА, 24 красавіка
7.00, 15.40 «Звар'яцелыя ад трукаў».
7.25, 16.05, 2.00 «Сапраўды вялікія рэчы».
8.20, 12.55 Заезды.
9.15 З чаго гэта зроблена?
10.10 «Галаваломы».
11.05, 20.00, 6.05 Разбуральнікі легендаў.
12.00 «Круты цюнінг».
13.50, 0.00 Выжыць любой цаной.
14.45 Майстэрства выжывання Рэя Мірса.
17.00, 4.45 «Пятая перадача».
18.00, 5.40 Як гэта працуе.
19.00, 3.50 Амерыканскі чопер.
21.00 Брудная работка.
22.00, 2.55 Вынайсці будучыню.
23.00 Новы свет.
1.00 Я не павінен быў выжыць!

СУБОТА, 25 красавіка
7.00, 13.50, 3.50 Рукатворныя цуды: Азія.
7.55, 14.45 Крушэнне авіяносца.
8.50 «Як гэта працуе».
9.45, 16.35, 4.45 Вялізныя машыны.
10.10, 18.00 Зброя будучыні.
11.05, 19.00 Вынайсці будучыню.
12.00 Новы свет.
12.55 «Пятая перадача».
15.40, 2.00 Маланкавыя катастрофы.
17.00, 2.55 З гразі ды ў князі: ЗША.
20.00 Амерыканскія калымагі.
21.00 Круты цюнінг.
22.00, 6.05 Амерыканскі чопер.
23.00, 5.10 Стварэнне хотродаў: стань асам!
0.00 Смяротная зона: бітва за Інчон.
1.00 Шалёная прырода.

НЯДЗЕЛЯ, 26 красавіка
7.00, 21.00, 6.05 Разбуральнікі легендаў.
7.55, 3.50 Сапраўды вялікія рэчы.
8.50, 4.45 «Хлам? Не, машына!».
9.15, 14.45 Маланкавыя катастрофы.
10.10, 13.50 Шалёная прырода.
11.05 Зброя будучыні.
12.00, 23.00, 2.55 Смяротная зона.
12.55, 2.00 Выжыць любой цаной.
15.40 Якія цудам выратаваліся — крутыя здымкі.
16.35 «Скрозь агонь і ваду».
17.00 Навука выжываць Рэя Мірса.
18.00, 5.10 Новы свет.
19.00 Стварэнне хотродаў: стань асам!
20.00 Амерыканскі чопер.
22.00 Паляванне на Крыса Раяна.
0.00 Апошнія суткі.
1.00 «У турме і на чужыне».

ПАНЯДЗЕЛАК, 20 красавіка
9.00, 17.00, 1.00 Трылер «Браты Грым».
11.00, 19.00, 3.00 Трылер «Оўшэн парк».
12.45, 20.45, 4.45 Трылер «Дасье «Іпкрэс».
14.40, 22.40, 6.40 Драма «Забіць Біла 2».

АЎТОРАК, 21 красавіка
9.00, 17.00, 1.00 Меладрама «Да чаго думкі пра каханне?».
10.30, 18.30, 2.30 Драма «Кома».
12.05, 20.05, 4.05 Камедыя «Кантрабандысты».
13.50, 21.50, 5.50 Камедыя «Банкавы білет у 1 мільён стэрлінгаў».
15.25, 23.25, 7.25 Трылер «Пагібельнае жаданне».

СЕРАДА, 22 красавіка
9.00, 17.00, 1.00 Драма «Чужая кроў».
10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Споведзь кветачніцы».
12.20, 20.20, 4.20 Драма «Наша ўсё».
14.10, 22.10, 6.10 Камедыя «Візіт аркестра».
15.40, 23.40, 7.40 Баявік «Дэзерцір».

ЧАЦВЕР, 23 красавіка
9.00, 17.00, 1.00 Драма «Антаніета».
10.50, 18.50, 2.50 Драма «Разам».
12.50, 20.50, 4.50 Меладрама «Грэх».
14.45, 22.45, 6.45 Драма «Забойнае лета».

ПЯТНІЦА, 24 красавіка
9.00, 17.00, 1.00 Камедыя «Вялікая пустата».
10.40, 18.40, 2.40 Баявік «Дзень збавення».
12.15, 20.15, 4.15 Драма «Крымінальныя гонкі».
13.50, 21.50, 5.50 Меладрама «Даліна кветак».
15.30, 23.30, 7.30 Меладрама «Брама Евы».

СУБОТА, 25 красавіка
9.00, 17.00, 1.00 Камедыя «Яго завуць саскуатч».
10.40, 18.40, 2.40 Драма «Пунсовы кіцель».
12.15, 20.15, 4.15 Драма «Спявачка».
13.55, 21.55, 5.55 Камедыя «Дзякуй, доктар Рэй».
15.30, 23.30, 7.30 Меладрама «Псіхааналіз».

НЯДЗЕЛЯ, 26 красавіка
9.00, 17.00, 1.00 Меладрама «15 аморэ уж».
10.40, 18.40, 2.40 Камедыя «Цудоўная пара».
12.15, 20.15, 4.15 Меладрама «Заказ».
13.40, 21.40, 5.40 Камедыя «Аўстралійскае танга».
15.15, 23.15, 7.15 Трылер «Вароты д'ябла».

У праграме магчымыя змяненні. Перадрукоўка праграмы забаронена!

ЗВЯЗДА
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 74 13 92, Баранавічах: 47 26 02, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03; прыём рэкламы тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс 292 04 52.
http://www.zviazda.by
e-mail: info@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.
Тыраж 32.777 Індэкс 63850. Зак. № 2093. Нумар падпісаны ў 19.30.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12